

У нумары:

✓ **Паэт, натоўп і грошы. Едзем міма**

Віка Трэнас разважае пра розныя спосабы тармашыць літаратурнае жыццё ➤ 4



✓ **Пад адкрытым небам. Заброддзе**

Лаўрэат прэміі “За духоўнае адраджэнне” мастак Барыс Цітовіч тры дзесяцігоддзі крочыць у адваротны бок ад бяспамяцтва ➤ 5



✓ **Будучая класіка?**

Крытык Ірына Шаўлякова прапануе ўвазе чытачоў жанравыя сцэнка з літбыцця эпохі Шоуцэнтрызму ➤ 6-7

✓ **Гісторык, этнограф і фалькларыст**

Невядомыя факты з жыцця Івана Барычэўскага ➤ 13

✓ **Новыя праекты і сюрпрызы для чытачоў**

“2011 год будзе адзначаны святкаваннем 120-годдзя Максіма Багдановіча,” — абяцае Алена Паўлава, начальнік упраўлення выдавецкай дзейнасці і кніжнага гандлю Міністэрства інфармацыі Беларусі ➤ Дадатак “Кніжны Свет”



✓ **Якой павінна быць дзіцячая кніга?**

Версія літаратурнага крытыка Маргарыты Аляшкевіч ➤ Дадатак “Кніжны Свет”



Віншаванне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь праваслаўным хрысціянам

Дарагія суайчыннікі!
Сардэчна віншую вас з Нараджэннем Хрыстовым. Больш як два тысячагоддзі гэта вялікае свята прыносіць нам светлую радасць і надзею, вучыць кіравацца маральнымі заповедзямі, праяўляць любоў да бліжняга і рабіць добрыя справы.
У калядных дні мы наноў адкрываем простую ісціну: там, дзе няма згоды, даверу і ўзаемнай падтрымкі — там не будзе ні шчасця, ні паўнаты быцця. І калі мы хочам змяніць жыццё да лепшага, то перш за ўсё павінны захаваць духоўную магутнасць і згуртаванасць нашага народа, выхоўваць моладзь на аснове традыцыйных каштоўнасцей і ідэалаў

беларусаў. Толькі адзінства зробіць нас моцнымі, вольнымі, здольнымі пераўтварыць свет, стане асновай для новых здзяйсненняў.

Няхай цяпло жыватворнага свята Нараджэння Хрыстова пастаянна саграе вашы сем’і, дапамагае быць беражлівымі адзін да аднаго. Няхай надшышоўшы год парадзе новымі дасягненнямі, прынясе ў кожны дом утульнасць, дастатак і ўзаемараўменне.

Ад усёй душы жадаю вам моцнага здароўя, добрага настрою і поспехаў у працы на карысць любімай Беларусі.

Аляксандр Лукашэнка



Выцінанка Вячаслава Дубінікі

**Ад Нараджэння Хрыстова
жыве наша роднае слова!**

Пункціры

✓ Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка прызначыў новым прэм'ер-міністрам краіны Міхаіла Мясніковіча. Першым намеснікам прэм'ер-міністра — Уладзіміра Сямашку. Намеснікам прэм'ер-міністра — Анатоля Калініна, Сяргея Румаса, Валерыя Іванова, Анатоля Тозіка. На пасадзе кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі застаўся Уладзімір Макей. Першым намеснікам кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі прызначаны Аляксандр Радзькоў. Намеснікамі кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі — Валерыі Міцкевіч і Андрэй Кабякоў. Анатоля Русецкі назначаны старшынёй Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Названы таксама асобы, якія зоймуць пасады міністраў. У тым ліку міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі, міністр адукацыі Сяргей Маскевіч, міністр культуры Павел Лагушка.

✓ Указам кіраўніка дзяржавы Аляксандра Лукашэнкі галоўны рэдактар установы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Рэдакцыя газеты “Советская Белоруссия” Павел Якубовіч назначаны членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу чацвёртага склікання.

✓ Прэзідэнт Беларусі назначыў старшынёй Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі заслужанага артыста Беларусі Генадзі Давыдзьку, а таксама павіншаваў калектыў Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь з 55-годдзем з дня першага выйсця ў эфір Беларускага тэлебачання. З нагоды дзесяцігоддзя атрымаў віншаванні Кіраўніка дзяржавы таксама калектыў тэлеканала “СТВ”.

✓ Архіепіскап Тадэвуш Кандрусевіч, Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, у дзень свайго 65-годдзя прыняў віншаванні Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. Крыху раней Аляксандр Рыгоравіч перадаў у дар Архікатэдральнаму касцёлу Прасвятой Панны Марыі ікону Божай Маці Ваўрабрамскай, выкананую беларускімі майстрамі з бурштыну. Прэзідэнт паведаміў пра гатоўнасць да супрацоўніцтва з Рымска-каталіцкай царквой ва ўсім, што датычыць выхавання духоўнасці ў нашых суайчыннікаў.

✓ Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка наведваў дабрачыннае дзіцячае свята ў Палацы Рэспублікі. На галоўную ёлку краіны былі запрошаны 2370 дзяцей ва ўзросце 8-14 гадоў з розных куткоў Беларусі, а таксама з Ружскай беларускай школы і школы Ф. Скарыны ў Вільнюсе. Іх чакала віншаванне Аляксандра Рыгоравіча, які пажадаў ім добрай вучобы і заклікаў быць патрыётамі сваёй краіны, высілае навагодняе прадстаўленне і салодкія падарункі ад Прэзідэнта Беларусі.

✓ Савет Міністраў Беларусі прыняў дзяржаўную праграму “Культура Беларусі” на 2011 — 2015 гады. Яна прадугледжвае захаванне культурнай спадчыны, развіццё прафесійнага мастацтва, забеспячэнне агульнадаступнасці музейных экспанатаў, свабодны доступ да інфармацыйных рэсурсаў бібліятэк, падтрымку айчынных кінавытворцаў, развіццё народнай творчасці і прафесійнай мастацкай адукацыі, а таксама эканамічнае стымуляванне сферы культуры.

Падрыхтавала

Ірына МАСЛЯНЦЫНА

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Вялікія клопаты і нямарныя спадзяванні

Справаздачна-выбарчы сход Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі распачаўся з агучвання старшынёй Анатолем Крэйдзічам статыстычных дадзеных. Усяго на ўліку ў арганізацыі — 41 пісьменнік. З іх жанчын — 10, мужчын, адпаведна, 31. Паэтаў — 18, празаікаў — 23. Пішуць свае творы на беларускай мове 24 чалавекі, на рускай — 17. За пяць гадоў членамі брэсцкай пісьменніцкай арганізацыі зроблена нямала дзеля ўзняцця пісьменніцкага прэстыжу ў рэгіёне і стварэння лепшых умоў для творчасці пісьменнікаў Брэстчыны.

Ірына МАСЛЯНЦЫНА

Сімвалічна, што першым значным мерапрыемствам гэтага перыяду сталі паездкі берасцейскіх пісьменнікаў па літаратурных мясцінах вобласці, звязаных з імёнамі Афанасія Філіповіча, Юзафа Крашэўскага, Якуба Коласа, Фёдора Дастаеўскага, Аляксандра Блока, Яўгеніі Янішчыц, Васіля Гадзюлькі, Васіля Сахарчука, Міколы Купрэева, Міхася Рудкоўскага.

Удалося атрымаць для патрэб аддзялення добрае памяшканне і абсталяваць яго, тры гады таму быў створаны ўласны сайт берасцейскіх пісьменнікаў — першы з рэгіянальных пісьменніцкіх. Пры садзейнічанні старшыні Брэсцкага аблвыканкама Канстанціна Сумара пісьменнікі ажыццявілі такія значныя праекты, як выданне ўнікальнага даведніка “Літаратурная карта Берасцейшчыны” і заснаванне літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Калесніка. Сёлета яна ўручалася ўжо чацвёрты раз. Сярод лаўрэатаў — Валерыі Грышкавец, Валерыі Гапееў, Зінаіда Дудзюк,

Расціслаў і Анатоля Бензерукі, Васіль Ласковіч, Аляксандр Юдзіцкі, Аляксандр Валковіч, Надзея Парчук, Зоя Гарадзецкая.

Штогод выдаецца ўсё больш новых кніг, пісьменнікі актыўна друкуюцца ў літаратурных часопісах, прычым, не толькі айчынных, але і замежных. Цікавым аказаўся праект выдання ў 2006-2010 гадах берасцейскага (11-га) нумара часопіса “Малодосць” і ў 2010-м берасцейскага нумара (таксама 11-га) ў часопісе “Нёман”. Значным паказчыкам якасці сучаснай берасцейскай прозы і паэзіі з’яўляецца выданне кніг аўтараў гэтага рэгіёна ў сталічных выдавецтвах. Гэта “Палеская элегія” Міколы Купрэева, кніга Рышарда Капусцінскага ў перакладах Валерыя Грышкаўца ды Анатоля Шушко “Вяртанне”, “Свята для сэрца” Анатоля Бензерука, “Бяроза белая. Бяроза чорная” Аляксандра Валковіча, “Казкі навагодняга лесу” Зоі Гарадзецкай, “Урокі першага кахання” Валерыя Гапеева. У супрацоўніцтве з РВУ “ЛіМ” плануецца таксама выда-

ваць літаратурны альманах Берасцейшчыны.

Вялікі рэзананс у культурным асяроддзі берасцейшчыны выклікала заснаванне “Літаратурнага трохкутніка” — міжнароднага свята беларускай літаратуры. Гэты праект быў распрацаваны сумесна з Гродзенскім аддзяленнем СПБ і Беластоцкім літаб’яднаннем “Белавежа”. Сёлета ўпершыню свята адбылося ў Гродне ў межах фестывалю нацыянальных культур. У 2011 годзе прымацьгасцей будуць берасцейцы, а яшчэ праз год яго гаспадарамі стануць беларускія пісьменнікі Беластоцчыны. Дасягнута таксама трохбаковая дамова і з пісьменніцкімі суполкамі Валыні (Украіна) ды Люблінскага ваяводства (Польшча) аб узаемным перакладзе і публікацыях.

Берасцейскае аддзяленне Саюза пісьменнікаў супольна з філалагічным факультэтам Брэсцкага дзяржуніверсітэта і пры непасрэднай падтрымцы галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы аблвыканкама

заснавала дзіцячы літаратурны конкурс. Лепшыя творы ўдзельнікаў конкурсу змяшчаюцца ў калектыўным зборнічку “Адкрыццё”. Намаганнямі прафесійных літаратараў, членаў Брэсцкай абласной пісьменніцкай арганізацыі ў абласных газетах “Заря” і “Народная трыбуна” пастаянна публікуюцца творы маладых аўтараў — найперш на літстаронках “Зараніца” ды “Берасцейскае вогнішча”. Пры брэсцкіх абласных і амаль пры ўсіх раённых газетах працуюць літаб’яднанні, пісьменнікі пастаянна сустракаюцца з вучнямі ў школах, праводзяць майстар-класы, прэзентацыі кніг. У завяршэнне свайго выступлення Анатоля Крэйдзіч заклікаў калег-пісьменнікаў “жыць у літаратурнай прасторы Беларусі”, нагадаўшы, што прастору гэтую перш за ўсё складаюць дзяржаўныя літаратурна-мастацкія выданні. “Калі мы не чытаем іх і не друкуемся ў іх — мы па-за літаратурнаю прастору Беларусі”, — сказаў ён. Абмеркаваўшы даклад, падзяліўшыся ўражаннямі ад падзей, якія адбыліся ў жыцці арганізацыі за пяць гадоў, выказаўшы свае прапановы і спадзяванні, літаратары Брэсцкай вобласці вырашылі даверыць Анатолю Крэйдзічу кіраванне рэгіянальнай арганізацыяй яшчэ на пяць гадоў.

Юбілеі

Для дзяцей і пра дзяцей

У Доме літаратара прайшло мерапрыемства, прысвечанае юбілею вядомай дзіцячай пісьменніцы Ніны Галіноўскай.



Фота Касцюка Дробава

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

У айчынай літаратуры знойдзецца няшмат творцаў, якія прысвяцілі сябе толькі дзіцячай літаратуры. Ніна Галіноўская — адна з іх. Урадженка Шклоўшчыны, яна апублікавала свой першы верш яшчэ ў 1958 годзе ў скардальскай раённай газеце “Красное знамя”. А праз чатыры гады выйшаў яе першы

зборнік “Давайце пазнаёмімся”, які паклаў пачатак своеасаблівай аўтарскай серыі дзіцячай літаратуры. Гэта кнігі “Лясная зарадка” і “Размова сняжынак”, “Зай-прагназіст” і “Кніжчыны сябры”, “Незвычайны карагод” і “Восень едзе ў магазін”, таксама шэраг іншых. На рахунку творцы — прэміі імя Янкі Маўра і Васіля Віткі, класікаў беларускай дзіцячай літаратуры, — што

лепш за ўсё сведчыць пра шырокае грамадскае прызнанне паэтэсы.

Нязмушанасць і непасрэднасць “дзіцячай” часткі сустрэчы праявілася ў выступленнях вучня адной з мінскіх гімназій Арцёма Славука, які выканаў хіт Алеса Ставера “Жураўлі на Палессе ляцяць”, вучняў 31-й мінскай гімназіі, а таксама песні “Зямля мая” і дзіцячых прыпевак у выкананні малых наведвальнікаў і супрацоўнікаў дзіцячага садка “Дударыкі”. Адметна, што аўтар тэкстаў двух апошніх нумароў — Ніна Галіноўская.

“Дарослая” частка атрымалася больш афіцыйнай, а таму менш цікавай для дзіцячай аўдыторыі. Зрэшты, сітуацыя не выглядае непапраўнай. Па словах пісьменніка Георгія Марчука, сказаных ці то жартам, ці то ўсур’ёз, творы Ніны Галіноўскай нават уключаны ў падручнікі па беларускай літаратуры. Таму маленькіх чытачоў яшчэ неаднаразова чакаюць сустрэчы з імі.

На здымку: першы сакратар СПБ Генадзь Пашкоў вінішуе Ніну Галіноўскую.

Прэміі

Лаўрэатаў стала больш

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Ушаноўваючы дзейнасць у галіне літаратуры, дзяржава, грамадскія і іншыя арганізацыі засноўваюць прэміі ў гонар выбітных асоб, якімі адзначаюцца аўтары вартых увагі твораў, а таксама тыя, хто вядзе актыўную прапаганду беларускай культуры і літаратуры. Наша краіна багатая на літаратурныя прэміі.

Адна з іх — імя Уладзіміра Караткевіча — заснаваная Віцебскім аблвыканкам. З 2000 па 2005 год лаўрэатамі яе сталі 12 членаў абласнога аддзялення пісьменніцкай арганізацыі і тры ўстановы культуры. У 2006 годзе прэмію не ўручалі. У 2008 яна адноўлена. Упраўленне культуры аблвыканкама палічыла неабходным скараціраваць парадак прысуджэння і ўзнагароджання прэміяй: уручаць яе раз на два гады, а намінацыю “У галіне літаратуры” падзяліць на “Прозу” і “Паэзію”.

У 2008 годзе ў намінацыі “Проза” лаўрэатамі сталі Фёдар Палачанін, Генадзь Пацыеўка і Барыс Бележэнка. У намінацыі “Паэзія” — Надзея Салодкая.

У 2010 годзе лаўрэатамі прэміі сталі: у намінацыі “Паэзія” — Тамара Краснова-Гусачэнка за выбраныя творы ў 2 тамах “Спас” і зборнік вершаў “Где же солнышко ночует?”, у намінацыі “Проза” — Генадзь Катляроў і ў намінацыі “За прапаганду жыцця і творчасці Уладзіміра Караткевіча” — старшы навуковы супрацоўнік Аршанскага музея У. Караткевіча Вольга Пашковіч.

Імпрэзы

Падарунак ад Дзмітрыя Вінаградава

Аксана ДРАЧАН


Адным з найцікавейшых мерапрыемстваў, праведзеных Уздзенскай цэнтральнай раённай бібліятэкай імя П. Труса ў канцы 2010 года, чытачы прызналі творчую сустрэчу з пісьменнікам Дзмітрыем Ві-

наградавым, лаўрэатам міжнароднага конкурсу “Залатое пярэ” Русі-2010”.

Ад Дзмітрыя Леанідавіча чытачы даведліся, што на конкурс ён прадставіў экалагічны нарыс, у якім параўноўваў выток Нёмана, што знаходзіцца на уздзенскай зямлі, з вытокамі

вялікай Волгі. Пісьменнік дзяліўся ўражаннямі ад цырымоўні ўшанавання пераможцаў у Цэнтральным доме літаратараў. У падарунак бібліятэцы ён перадаў сваю новую кнігу — багата ілюстраваны альбом “Хойнікшчына: легенды, падзеі, людзі”.

Літ-абсягі



Сяргей ШЫЧКО

Здавалася б, усяго 16 старонак, а ўражанняў — як пасля знаёмства з ладным томам паэзіі, прозы і крытыкі. Відаць, гэта яшчэ і таму, што разам сабраны фрагменты лепшых ці, ва ўсялякім разе, надзвычай цікавых мастацкіх тэкстаў. “Дзённік настрою” заслужанага дзеяча культуры Бе-

Патрэбна толькі адно...

У пярэдадзень Новага года “СБ. Беларусь сегодняя” істотна пашырыла айчынную літаратурна-мастацкую прастору, прапанаваўшы чытачу новы дадатак — “Літару”.

ларусі Янкі Сіпакова прадстаўлены зборам лірычных запісаў пад назвай “Дзень добры, зіма!”. Чытаеш — і на памяць адразу прыходзіць цёплая, поўная разваг і колераў, проза Янкі Брыля, Андрэя Федарэнкі, Канстанціна Паустоўскага, Уладзіміра Салаухіна. Рубрыка “60+” (адразу і тлумачэнне: “Паэзія шасцідзясятнікаў...”) знаёміць шырокага чытача з вершамі народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. “Неруш ранішні — / роднае слова, / Мне шукаць цябе, / покуль гляджу, / Пад зялёным крылом / верасовак, / Пад крысам / і спякоты й дажджу”. У прадмоўцы да публікацыі — і спадзяванне: “...паспрабуем скласці сваю анталогію паэзіі 1960-х гадоў...”

Прадстаўлены ў “Літары” і вершы маладой паэтэсы (у якой “ёсць імя. Ёсць аўтарытэт у літаратуры”) Вікі Трэнас — рэдактара аддзела паэзіі часопіса “Малодосць”. Між іншым, нягледзячы на свой юны ўзрост, Віка ўжо даўно выявіла сябе прыкметным арганізатарам літаратурна-мастацкіх імпрэз. А яшчэ “Літара” знаёміць з паэтычнымі вышукамі Алеся Емяльянава, Міколы Кандратава, Таццяны Будовіч, Юліі Новік, Аксаны Спрычан, Юрася Нератка, Маргарыты Аляшкевіч, Насты Грышчук, Алёны Беланожа.

Дарэчы, дадатак да “СБ” выразна выяўляе такі абсяг масмедыя, як літаратурная жур-

налістыка. Такія рубрыкі, як “Літнавіны апошняга месяца”, “Трыялет”, “Літандэрграунд”, “Кніжны навігатар” — сапраўдны ўзор таго, як трэба разказваць пра літаратуру, літаратурны працэс, кнігавыдавецкую дзейнасць. У “Трыялец”, напрыклад, за размовай “Эпоха ўсеагульнай бязграматнасці” сустраліся пісьменнік, драматург Алена Папова, паэтэса, выкладчык Інстытута журналістыкі БДУ Маргарыта Аляшкевіч і пісьменніца, крытык, літаратурны аглядальнік “СБ. Беларусь сегодняя” Людміла Рублеўская.

Звяртаючыся да чытача з уступным словам “Пра сінічак і Страцім-лебедзя...”, Людміла Рублеўская зазначае: “У нас выдатная літаратура, якой можа ганарыцца любы народ. Патрэбна толькі адно: каб яе чыталі”. І з гэтым нельга не пагадзіцца.

З-пад пяра

Паэты з 22 краін прынялі ўдзел у Трэцім Міжнародным конкурсе паэзіі, прысвечаным 65-годдзю Вялікай Перамогі. Конкурс, назву якому далі вядомыя радкі Булата Акуджавы “И помнит мир спасённый”, праводзіўся Маскоўскім саюзам грамадскіх аб’яднанняў-таварыстваў дружбы з народамі замежных краін пры падтрымцы Міжнароднага фонду славянскага пісьменства і культуры. Лепшыя ўзоры паэзіі, прадстаўленыя на гэтым конкурсе, увайшлі ў зборнік, падрыхтаваны Выдавецтвам Рунета. Сярод твораў паэгаў-гуманістаў з Расіі, Германіі, Грэцыі, Іспаніі, Вялікабрытаніі, Украіны, Ізраіля — і вершы паэтэсы з Беларусі Тамары Красновай-Гусачэнкі.

Леся КРАСАВІК

Напярэдадні Каляд Літаратурны музей Максіма Багдановіча ператварыўся ў казачную майстэрню, дзе кожны жадаючы атрымаў магчымасць авалодаць таемнымі здольнасцямі і навучыцца сваімі рукамі вырабляць чароўныя рэчы. Праграма трохдзённых святочных майстар-класаў “Казкі новай зімы” складалася наступным чынам. Дзень першы — “Казкі ад бабулі” — майстар-класы па традыцыйных відах дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва. Дзень другі — “Сяброўчына казка” — майстар-класы па сучасным hand-made-мастацтве. Дзень трэці — “Твая казка” — вясылі кірмаш уласных вырабаў і “Рок-катрынка” — канцэрт моладзевых рок-гуртоў.

Міхаіл БАРАНОЎСКИ

У Брэсцкай абласной бібліятэцы імя М. Горкага адбылася ўрачыстая цырымонія ўручэння ўзнагарод пераможцам конкурсу журналістаў «Лепшая публікацыя пра “Горкаўку”». Падчас творчага мерапрыемства, якое праходзіла з сакавіка па снежань 2010 года, у сродках масавай інфармацыі з’явілася 54 публікацыі ад 30 аўтараў. Сем з іх сталі пераможцамі ў розных намінацыях. Сярод іх і рэдактар аддзела публіцыстыкі штотыднёвіка “Літаратура і мастацтва” Ірына Тулупава, якая падрыхтавала серыю журналісцкіх матэрыялаў пра бібліятэку. Трэба адзначыць, што такі конкурс праводзіцца ўпершыню. Яго галоўнай мэтай з’яўляецца падтрымка таленавітых аўтараў і наладжванне добрых стасункаў бібліятэкі з СМІ. Конкурс прысвечаны 70-годдзю з дня заснавання Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага і праводзіўся пры падтрымцы Упраўлення культуры і Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Брэсцкага аблвыканкама.

Уладзімір ПАДАЛЯК

На філалагічным факультэце Белдзяржуніверсітэта адбылася вечарына, прысвечаная Уладзіміру Караткевічу. Адкрываючы яе, дэкан факультэта Іван Роўда заўважыў: “Сакрэт папулярнасці кнігі Караткевіча ў тым, што яны адпавядаюць самым надзённым і важным запатрабаванням сённяшняга дня”. Прафесар Вячаслаў Рагойша прыгадаў, што пісьменнік заўжды меў цесныя сувязі з філалагічным факультэтам. Прафесар Таццяна Шамякіна выказала меркаванне, што Караткевіч прыйшоў у беларускую літаратуру з усведамленнем сваёй місіі — як мага больш расказаць чытачу пра Беларусь. На вечарыне выступалі ўдзельнікі мастацкага калектыву Белдзяржуніверсітэта “Тутэйшая шляхта”, была прадстаўлена музычна-літаратурная кампазіцыя, падрыхтаваная студэнтамі.

Таццяна БЕЛЬСКАЯ

Арт-лінія

Святло рукатворнае

Анатоль МАЗГОЎ, фота аўтара

У духоўна-асветніцкім цэнтры Барысаўскай цэнтральнай раённай бібліятэкі імя І. Каладзева адкрылася традыцыйная калядная выстаўка дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва “Хрыстос нарадзіўся! Цешцеся!”.

У экспазіцыю ўвайшлі работы членаў Барысаўскага аддзялення Беларускай асацыяцыі дапамогі дзецям-інвалідам і маладым інвалідам, аддзялення дзённага знаходжання маладых інвалідаў Барысаўскага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, выхаванцаў гурткоў іканапісу і батыку гарадскога Дома дзіцячай і юнац-



кай творчасці, а таксама вырабы залаташвачак творчай майстэрні вялебнай Еўдакіі храма Дзімітрыя Данскога, што ў горадзе Барысаве.

Звярнуўшыся да прысутных, галоўны бібліятэкар духоўна-асветніцкага цэнтра Галіна Пры-

мак адзначыла: “Тут прадстаўлены работы, якія дапамагаюць іх аўтарам раскрыцца перад іншымі людзьмі, паказаць, на што яны здольныя, і тым самым прынесці радасць нашым наведвальнікам. Усе гэтыя творы дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва праця-

тыя асаблівым святлом і цяплом, што жывіць веру ў добрую будучыню”.

Настаяцель храма Дзімітрыя Данскога айцец Сергій (Башкіраў) падкрэсліў: “Задача нашай царквы і духоўна-асветніцкага цэнтра бібліятэкі з’яўляецца падтрымка творчых ініцыятыў барысаўчан, каб давесці людзям добрую вестку пра Каляды, пра евангельскі сэнс гэтага свята”.

Каля навагодняй ёлкі, усталяванай у духоўна-асветніцкім цэнтры, прайшлі святочныя прадстаўленні для дзяцей і дарослых. Павучальную калядную п’есу “Вожык, сцяжынка і Калядная Зорка” паказалі юныя валанцёры з Кішчына-Слабодскай сярэдняй школы Барысаўскага раёна. Юныя глядачы чула рэагавалі на захвальную ігру сваіх аднагодкаў і падтрымлівалі іх дружнымі апладысмантамі.

На здымку: творы 14-гадовай Алесі Пацукевіч, прадстаўленыя на каляднай выстаўцы.

Повязі

Лана ІВАНОВА

Таварыства, якое аб’яднала спевакоў, музыкантаў-інструменталістаў, рэжысёраў, журналістаў, мастакоў, з’явілася дзякуючы жаданню прыхільнікаў Ф. Шаляпіна глыбей пазнаць яго феномен, раскрыць для сябе дэталі жыцця і творчасці гэтага спевака, акцёра, рэфарматара опернага тэатра, надзеленага яркім талентам мастака. Усё пачыналася з пасяджэнняў мінскага Клуба сяброў оперы, дзе пазнаёміліся аднадумцы-энтузіясты, якія з часам загарэліся ідэяй арганізаваць у Мінску Шаляпінскае таварыства. Стварыць яго дапамог Беларускі саюз музычных дзеячаў, пад патранатам якога новая суполка будзе ажыццяўляць свае праекты. Старшыняй “Шаляпінскага таварыства Беларусі” стаў вядучы майстар опернай сцэны, заслужаны артыст рэспублікі Алег Мельнікаў — лаўрэат I прэміі Першага міжнароднага конкурсу імя Ф. Шаляпіна ў Казані.

Урачыста прайшоў першы сход таварыства. Гучалі знакамітыя запісы Ф. Шаляпіна; у жывым выкананні творы з яго рэпертуару ўвасобіў А. Мельнікаў. Ганаровыя гасці з Расіі — прадстаўнікі маскоўскага Міжрэгіяльнага Шаляпінскага цэнтра — падаравалі беларусам унікальны мультыме-

Шаляпіна «тутэйшы след»

Знаўцы жыццяпісу вялікага рускага спевака Фёдара Шаляпіна могуць нямаля расказаць пра самыя розныя “геаграфічныя сляды” ў яго біяграфіі: маскоўскі, пецябургскі, каўказскі, ялцінскі, парыжскі, скандынаўскі, кітайскі, японскі... А ці пакінуў легендарны бас свой след на беларускай зямлі? Ёсць такія факты, і яны чакаюць працы даследчыкаў. Але цяпер шукаць і аналізаваць адпаведную інфармацыю будзе лягчэй: дапаможа створаная ў Мінску новая грамадская суполка — “Шаляпінскае таварыства Беларусі”.

дзійны альбом “Фёдар Шаляпін” ды некаторыя выданні, прысвечаныя жыццю і творчасці спевака. Першы намеснік старшыні праўлення Беларускага саюза музычных дзеячаў Наталія Вітчанка паведаміла, што плануецца стварыць музей “Шаляпінскага таварыства ў Беларусі”, і аснова яго экспазіцыі ўжо ёсць: гэта падараваныя масквічам збор малюнкаў, зробленых Ф. Шаляпіным, выдадзены пры падтрымцы Міжрэгіяльнага цэнтра, ды кніга журналіста-міжнародніка ІТАР-ТАСС Мікалая Гарбунова

“Па скандынаўскім следзе Шаляпіна”.

А што да яго “тутэйшага следу”, дык пра выступленне Фёдара Іванавіча перад нашымі суайчыннікамі 8 сакавіка 1896 года пісала газета “Минский листок”: “Публіка наладзіла канцэртанту авачыню. Яго гушталі, на руках выносілі на эстраду і прымушалі спяваць незлічонае мноства разоў. Шаляпін, расхрыстаны, з ускудлачанай шавялюрай, спяваў, спяваў бясконца...”. Верагодна, што знакаміты спявак затрымаў-



ся ў Мінску і на наступны дзень, што выступаў ён і ў больш вядомым на той час беларускім горадзе — Магілёве, на сцэне тамтэйшага драматычнага тэатра... Магчыма, дзейнасць новага таварыства дапаможа аднавіць беларускі след спевака? Дарэчы, прадстаўнікі Міжрэгіяльнага цэнтра, які аб’ядноўвае 16 аддзяленняў (11 у Расіі і 5 за мяжой), прапанавалі правесці ў Мінску міжнародны Шаляпінскі чытанні.

На здымку: Фёдар Шаляпін. 1913 год.

Паэт, натоўп і грошы. Едзем міма

Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ

Кансервы, рафінат, ядзерны сінтэз мастацтваў

— Літаратура, падобна, прайграе ў няроўным баі з відэа і іншымі мастацтвамі. Ці можа сёння кніга супрацьстаяць 3D-кіно, кліпам MTV ды іншым такога кшталту забавам?

— Літаратура можа і павінна выжываць у свеце сучасных мас-медыя. Калі мы гаворым пра высокамастацкую літаратуру, тым больш на беларускай мове, — трэба ёй дапамагчы, і для гэтага добра прыдадуцца элементы масавай культуры, пэўныя адзнакі якой можна ўжываць на карысць нашай справе. Напрыклад, пры выданні кнігі на паперы выкарыстоўваць дзясяткі сучаснай графікі і дызайну — кніга Алёны Беланожкі, якая зараз рыхтуецца да друку, будзе добрым прыкладам такога зрашчэння мастацтва фатаграфіі, дызайнерскага майстэрства і паэзіі. Магчыма, некаторыя мае старэйшыя калегі лічаць, што паэзію трэба захаваць у чыстым, рафінаваным выглядзе — але наша лічбавае стагоддзе гэтага не дазволіць, яно вымушае да змен. Кніжка і знешне, і ўнутрана павінна рэфармавацца ў адпаведнасці з часам.

— Прамоцыйнай беларускай літаратуры і маладых творцаў сёння імат хто займаецца — у тым ліку і прома-група “ВЮ”, якую вы стварылі разам з Юліяй Новік. У аснове штогадовага праекта “Вывяы” палягае акурат сінтэз мастацтваў, дзе паэзія спалучаецца з танцам, музыкой, тэатралізаванай дзейнасцю, відэапрэзентацыямі ды інтэрактыўнымі гульнямі. Усё гэта адбываецца вакол літаратуры, вакол тэксту. Што павінна быць унутры, у самім тэксце, каб ён без якой-кольвек прамоцыйнай займеў чытача?

— Шчырасць і высокая якасць выканання. Адно з першых патрабаванняў рэдактараў да твораў, якія ім прыносяць, — каб гэтыя творы былі закончанымі, цэласнымі, гарманічнымі. Калі твор гарманічны — ён запомніцца.

Элітарная літаратура падае на развод, а менеджмент шлюбуюцца з дабрачыннасцю

— Кніга пра Гары Потэра стала шалёна папулярнай дзякуючы экранізацыі. А экранізацыя стала папулярнай, бо кніга патрапіла, што называецца, у жылу. Гэтая звязка — кніга і фільм — зрабіла так, што таўшчэзныя тамы чыталіся з неаслабнай цікаўнасцю адзін за адным. Аднак, каб людзі пачалі чытаць, спатрэбіліся магутнасці Галівуда. У нас такіх магчымасцей няма — і што рабіць?

— Мне здаецца, што мы гаворым крыху пра розныя рэчы. Дасюль, калі ты пыталася пра літаратуру, я думала пра літаратуру высокамастацкую, інтэ-

лектуальную, элітарную. А зараз размова вядзецца ўжо пра літаратуру масавую.

— Добра, пракаўтну свае заўвагі адносна таго, што і маскульт бывае якасна зроблены — і перафармулюю пытанне. Як данесці чытачу, што з’явіўся цудоўны, вытанчаны, звышінтэлектуальны, варты ягонаў цікаўкай увагі твор?

— Вось, менавіта таму я і цікаўлюся менеджментам культуры! Менавіта таму і спрабую ім займацца! Гэта такі від дабрачыннасці сёння — прамаваць беларускую культуру... Пытанне ў іншым — у пазіцыі аўтара. Дапусцім, напісаў чалавек шэдэўр. А ці хоча гэты чалавек

ты — калі адкрывае кніжку. Але на пісьменніках у нас не робяць грошы. Літаратура цалкам некамерцыйная?

— Мы спрабуем зараз распрацаваць нейкую схему, якім чынам павінны вяртацца грошы, укладзеныя ў прамоцыю літаратара. Найперш гэта продаж кніг, затым пісьменніцкія выступленні — на іх таксама можна рабіць квіткі. У нашым грамадстве няма такога паняцця, як прафесійны пісьменнік, можа два-тры чалавекі і жывуць з літаратуры, але ў масавай свядомасці гэта яшчэ не замацавалася. Таму ў нас цяжка арганізоўваць гастролі пісьменнікаў гэтакім жа чынам, як гастролі спевакоў.

Пра камерцыю ў літаратуры, неабходнасць прамоцыі маладых беларускіх аўтараў і розныя спосабы тармашыць літаратурнае жыццё гутарым з арганізатаркай літаратурных імпрэз, аўтаркай дзвюх кніг паэзіі, рэдактаркай аддзела паэзіі часопіса “Малодосць” Вікторыяй Ляйкоўскай, больш вядомай як Віка Трэнас.

станавіцца масава папулярным? Мэтавая аўдыторыя заўжды павінна ўлічвацца. Напрыклад, не лічу, што інтэлектуальная паэзія, пра якую я шмат гавару, павінна быць арыентаванай да мас і збіраць стадыёны. Хаця цяперашнія рэкламныя механізмы маглі б гэта зрабіць, проста трэба грошы. Але ці патрэбна нам гэта?

— Мяркую, ніводзін аўтар не адмовіўся б, каб яго прачыталі як мага больш народу. Іншая справа — хто дасць грошы на рэкламу ў метро і на тэлебачанні. Ці сустракаліся табе замужныя людзі, якія пераймаюцца лёсам айчыннай літаратуры і гатовыя падтрымаць яе матэрыяльна?

— На жаль, калі недзе і ёсць такія людзі, дык іх вельмі і вельмі мала (і яны добра хаваюцца — падумала тут. — М. А.). Асобныя мецэнаты гатовыя падтрымаць нейкія праекты, цікавыя ім — гэта, зазвычай, праекты вузкасפעцыялізаваныя. Ёсць прыватныя ініцыятывы, як мы, але ў нас няма колькі соцень тысячаў долараў, каб арганізаваць належным чынам рэкламу асобна ўзятай кнігі ці аўтара. І потым, з літаратарамі не так, як з папулярнымі спявачкамі...

— Ну вось была рэклама фестывалю “Навальніца” — і ахвотных паглядзець на феерверкі сабралася столькі, што, думаю, усе выдаткі на рэкламу накрыліся з гакам. А пісьменнік жа таксама паказвае феерверк — толькі гэта феерверк фантазіі. Чытачу павінна быць яшчэ і цікавей, бо ён сам запуская раке-

А шавец без ботаў

— На сёння ты аўтарка дзвюх кніжак паэзіі. Ці займалася іх прамоцыяй? Якая прапорцыя існуе паміж укладзенымі ў прамоцыю выдаткамі і колькасцю прададзеных кніжак?


— Не ведаю, ці павераць мне шануючы чытачы, але прызнаюся шчыра — прамоцыяй сваіх кніжак не займалася. Шмат што ў маім жыцці адбывалася само сабой, і гэтыя кніжкі атрымаліся амаль стыхійна. Першая кніжка, “Цуд канфіскаванага дзяцінства”, атрымалася неяк увогуле несвядома... Ніякага прыбытку з кніжак не мела. Хачу расчараваць тых людзей, якія мараць быць пісьменнікамі і зарабляць на літаратуры. Гэта вельмі цяжкае шлях, прынамсі ў нашым грамадстве, дзе проста не прапісана такая прафесія. Сітуацыю спрабуем змяніць. Зараз Міхась Бараноўскі праводзіць літаратурна-музычныя вечарыны для моладзі ў музеі Максіма Багдановіча. Ёсць паэтычны тэатр Арт.С, які ставіць пісьменніцтва на больш прафесійныя рэйкі, ёсць слэмы — хапае актыўных людзей, якія рэкламуюць сучасную літаратуру, прыцягваюць да яе ўвагу. Яны робяць унёсак у працэс інтэгравання літаратуры ў шоу-бізнес. Гэта гучыць парадаксальна — улчыўшы, што літаратура на беларускай мове, што гэта інтэлектуальная забаўка. Але за апошні год я зразумела — трэба рызыкаваць, і мы, маладое пакаленне пісьменнікаў, усё правільна робім. Цяперашняя культурная парадыгма можа нас

прыняць толькі ў нейкай новай фармацыі. У старой фармацыі, з нашымі папяровымі кніжкамі і традыцыйнымі выступамі, мы проста выпадаем з кантэксту. Трэба шукаць новыя шляхі.

Хто з’ёў наклады

— Літаратурна-мастацкія часопісы апынуліся на перыферыі літаратурнага працэсу — калі, вядома, не зважаць, што мы жывём у часы постмадэрнізму і паняцце перыферыі дыскрэдытаванае разам з паняццем цэнтру. У чым ты бачыш сэнс сваёй працы як рэдактар аддзела паэзіі літаратурнага часопіса?

— Мы з зайдроснай перыядычнасцю адкрываем новыя імёны. Адна з нашых задач — даць старту маладым творцам. Тое, што літаратурныя выданні апынуцца на перыферыі



Фота з асабістага архіва Вікі Трэнас

ры — заслуга Інтэрнэта. Кожны можа апублікаваць што заўгодна ў сеціве і знайсці сабе чытача. Калі ж чалавек дбае аб прафесійным росце, ён звернецца са сваімі творамі ў часопіс — бо тут існуюць рэдактары, якія нешта могуць падказаць, скіраваць, даць кампетэнтную параду. Тоўстыя часопісы паранейшаму ствараюць літаратурны працэс, ці, прынамсі, частку яго.

— Але моладзь часта не чытае папяровыя выданні — затое днюе й начуе ў сеціве. Ці ёсць магчымасць у маладых аўтараў атрымаць ад цябе кампетэнтную параду праз Інтэрнэт?

— У Расіі такая схема ўжо даўно працуе, ды і ў нас яна вядомая — многія творцы, думаю, чулі пра сайт Lito.ru, там ёсць свая рэдакцыя, якая дапамагае кантачыць рускамоўным літаратарам з усёй прасторы колішняга СНД. Але ў нас пакуль няма магчымасці стварыць падобны партал для беларускамоўных аўтараў, хаця і задумы, і спробы былі. Тут патрабуецца фінансаванне — праплаціць хостынг, дызайнера, вэб-забеспячэнне і г.д. А пакуль што, калі парада патрэбная, лістуюся з маімі аўтарамі праз электронную і звычайную пошту, звязваемся па скайпе...

Паэтычны інтым і дзядзька Слэм

— Яшчэ адзін са спосабаў папулярнаізацыі літаратуры — паэтычны слэм. Нядаўна ў Беларусь прывязджаў Марк Сміт, які запачаткаваў сусветны слэм-

рух, прайшло адразу некалькі слэм-падзей. Як думаеш, такі від падачы літаратуры здольны пашырыць яе аўдыторыю?

— Бясспрэчна. Калі мы гаворым пра слэм, дык найперш маем на ўвазе форму падачы, артыстызм, эпагажнасць. Гэта тэатралізаванае выступленне, тут патрэбна майстэрства захапіць, завесці публіку. Артыстызм, візуальнасць слэму спрашчае шлях разумення, дапамагае ўспрыняць самую складаную паэзію. Слэм — як наглядны дапаможнік. Так што мы можам ганарыцца тым, што і ў нас ёсць слэммеры, той жа Віктар Жыбуль, Віталь Рыжкоў, Джэці ды іншыя.

— На майстар-класах, што нядаўна праходзілі ў Інстытуце журналістыкі БДУ ў рамках літаратурнага конкурсу “Брамамар”, мы дагаварыліся да таго, што слэм апынаецца прафанацыяй паэзіі. Бо пакуль усе глядзяць, што паэт робіць на сцэне, забываюцца слухаць, уласна, паэзію. І тэксты на слэм пішуцца адмысловыя — якія здолеюць здзівіць, расмяшыць, але не больш.

— Наіўна было б меркаваць, што мы здолеем перайначыць масавую свядомасць. Паэзія будзе зразумелай нямногім, і суперажыванне яе большасці людзей не па сілах. Але, калі гаворка ідзе пра колькасць наведвальнікаў літаратурных імпрэз, — магчыма, слэм дапаможа пашырыць кола, няхай на дзесяць-пятнаццаць чалавек. Зноў жа, гаварыць пра стадыёны, тысячы чалавек, якія прыйдуць слухаць паэзію, — бессэнсоўна. Паэзія — інтымная рэч. Але, магчыма, нашым слэмерам не хапае культуры, асабліва пачаткоўца, для якіх эпагаж часта становіцца самамэтай. Калі я выходжу на сцэну давесці паэзію — паверце, я яе даводжу. Мэтавая ўстаноўка аўтара таксама мае значэнне. Нельга ставіць крыж на слэме, асуджаць яго залішняю відовішчнасцю і спрошчанасцю, трэба проста выхоўваць культуру выступлення.

— Мо сапраўды вярта пакаліць літаратуру — літаратуры, тым самым аматарам рафінацы, з якіх мы пачалі гаворку? Якія тэксты ты сама пішаеш?

— Спрабую пісаць канцэптуальныя тэксты. Для мяне ўспрыманне паэзіі, верша — гэта вельмі інтымнае, духоўнае перажыванне, глыбока асабістага характару, гэта жывая эмоцыя. І я лічу, што немагчыма гэтую жывую, аголеную эмоцыю выстаўляць, як у дырку, на ўсеагульны прагляд. Таму я пазіцыяную сябе як канцэптуальнага аўтара. Мая мэта — захаваць унутраную годнасць, самакаштоўнасць паэзіі, паспрабаваць яе ўпрыгожыць некаторымі атрыбутамі цяперашняга жыцця.

— Ці ў хуткім часе мы пабачым рэкламу новай кнігі Вікі Трэнас у метро?

— Гэта пытанне да маіх будучых спонсараў (смяецца). Або да мяне як дзяўчыны, якая сама здолее калі-небудзь зарабіць столькі, каб можна было спакойна займацца ўлюбёнай справай. Але я не стаўлю сабе такой мэты — рэкламавацца ў метро, — мне гэта не патрэбна. Бо калі паэт будзе дбаць толькі пра грошы, ён ужо не будзе паэтам.

Памяць Першай сусветнай

Пад адкрытым небам. Заброддзе

Мастак Барыс Цітовіч пераехаў з Мінска ў невялікую вёску Заброддзе Вілейскага раёна больш як тры дзесяцігоддзі таму. У часы Першай сусветнай вайны праз гэтыя мясціны праходзіла лінія фронту. Зямля тут уся паліта крывёю: прыблізна дзве тысячы салдат імператарскай арміі пахаваны каля вёскі Заброддзе і дзясяткі тысяч — па ўсёй Вілейшчыне. Аднак доўгі час пра падзеі 1914 — 1918 гадоў не згадвалі, быццам забыліся. Могілка апынуліся пад калгаснымі палеткамі, параслі мохам, зраўняліся з зямлёй. З 1975 года Барыс Цітовіч пачаў займацца добраўпарадкаваннем могілак, стварэннем памятных знакаў, помнікаў. Сёння намаганнямі мастака-спадзвіжніка створаны адзіны на Беларусі музейны комплекс Першай сусветнай вайны пад адкрытым небам.

Уладзімір ПАДАЛЯК

Насельніцтва вёскі Заброддзе — 14 чалавек. А ўзімку — і таго меней... У Барыса Барысавіча самая звычайная вясковая хатка: у кухні печ, стары гадзіннік на сцяне, у куце — каціная талерачка, на сталі — варэнне, мёд. У другім пакоі ўсё застаўлена іконамі — гэта своеасабліва майстэрня мастака. Большасць абразоў напісаныя самім Цітовічам.

...Перш-наперш, па даўняй беларускай традыцыі, гаспадары гасцінна запрасілі да стала. На гарбузовую кашу.

— Барыс Барысавіч, вы ж раней у Мінску жылі. Чаму ў вёску вырашылі пераехаць?

— Гэтае пытанне мне задаюць усё жыццё. Шчыра кажучы, ужо надакучыла. Напэўна, ні ў воднага чалавека ніколі не запыталіся, чаму ён пераехаў з вёскі ў Мінск (смяецца).

У Заброддзе Цітовіч трапіў выпадкова. Але, як сам прызнаецца, гэтага і шукаў: лес, поле, рака... Хацелася бліжэй да прыроды, да звычайных людзей. Такое рашэнне Барыс Барысавіч і яго жонка Валянціна Пятроўна прынялі яшчэ ў студэнцкія гады (яны разам вучыліся ў Беларускай дзяржаўным тэатральна-мастацкім інстытуце). І заробак быў даволі добры пасля заканчэння інстытута: Барыс Барысавіч працаваў на мастацкім камбінаце, яго жонка — на тэлебачанні. Калі да "Палескай хронікі" Івана Мележа зрабіў ілюстрацыі, дык ганарару нават на машыну хапіла. Але ўсё роўна клікала вёска. Мусіць, таму, што самі гараджане, вось і захацелася рамантыкі. А маці Барыса Цітовіча і зараз у Мінску.

Усё пачалося ў 1975 годзе, калі 25-гадовы мастак раптам звярнуў увагу на наваколлі.

— Неяк у лесе натрапіў на вайсковы захаванне часоў "Мікалаеўскай вайны", — распавядае Барыс Барысавіч. — Могілка параслі мохам, усё закідана галлём, паваленыя крыжы. Толькі невялічкія купінкі на зямлі... Аднавяскаўцы расказвалі, што ў тыя часы калгас магільную агароджу з ацынкананага дроту на цвікі пасек. Драўляныя каплічкі паваліліся. Паступова ўсё пачало забывацца. Я як сын вайскоўца і звычайны чалавек не мог запліскаць вочы і нічога не рабіць. Пры тым, што такі цяжкі лёс у беларусаў — амаль у кожнага бацька ваяваў у часы Першай сусветнай, сын — удзельнік Другой... Так і ў маім родзе было: бацька — кадравы афіцэр, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, дзед змагаўся за Радзіму ў 1914—1918 гадах. Калі я ўбачыў такое бяспам'яцтва, кашчунства, як мастак і чалавек — пераступіць не змог.



Фота з асабістага архіва Барыса Цітовіча

Першая спроба аднавіць могілкі ў сярэдзіне 1970-х гадоў не мела выніку. Не было каму дапамагчы.

— Нават назіралася тэндэнцыя да іх знішчэння. Як жа так, калі армія, якая тут змагалася, на дзве трэці складалася з беларусаў, 600 тысяч нашых землякоў былі прызваныя ў імператарскую армію, лінія фронту праходзіла праз усю краіну і тры мільёны беларусаў сталі бежанцамі? Дык чаму ж яна не мае дачынення да Беларусі?!

На тэрыторыі Нарачанскага сельсавета (сюды ўваходзіць і вёска Заброддзе) — каля 15 пазначаных могілак. А колькі яшчэ — не вядома. Паводле архіўных звестак — дзясяткі тысяч чалавек!

Ідэя стварэння музея з цягам часу крышталізавалася. Рэшткі Першай сусветнай: доты, бліндажы, замяжаныя могілкі — нагадвалі пра сябе. Час ад часу ў зямлі знаходзілі ўзнагароды, гільзы, рэшткі зброі, салдацкага адзення. І сёння яшчэ сюды прыязджаюць "чорныя" капальнікі, каб зарабіць на знойдзеных рэчах грошы.

— Я звярнуўся ў Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь па дапамогу. Прапановаў стварыць музей пад адкрытым небам па былой лініі фронту, якая праходзіла

праз Вілейшчыну, правесці добраўпарадкаванне вайсковых захаванняў, паставіць невялічкія помнікі, гістарычныя даведкі. Такая справа не патрабуе значных грашовых сродкаў, — распавядае Барыс Барысавіч.

Паступова Барыс Цітовіч пачаў займацца гэтай справай сам. Праца рухалася даволі марудна — вядома ж, працаўнікоў было няшмат. Жонка, а пасля і сын Даніла (па адукацыі скульптар) таксама дапамагалі. Увесь час яны працуюць разам.

У той дзень, калі я прыехаў да мастака, дождж ліў не перастаючы. Але гэта нам не перашкодзіла. Мы хадзілі з Барысам Барысавічам пад парасонам па памятных мясцінах у лесе, каля ракі, на полі... Маштабы зробленага па-сапраўднаму ўражвалі. Ён расказаў пра сваю працу, паказаў помнікі, дзяліўся творчымі задумамі.

На месцы вайсковых захаванняў, каля вёскі Рускае Сяло, на штучным кургане ўзвышаецца вялізны белы Георгіеўскі крыж з падпісанымі на ім словамі з малітвы, якой адпывалі салдат: "...Упокой Господи души раб твоих всех воинов на поле брани убиенных... Их имена ты сам Господи знаешь..." Побач з курганом — маленькія крыжы, якія быццам вырастаюць з груды

камянёў. Яны нагадваюць салдат, якія калісьці трымалі тут лінію абароны. Пры падыходзе да кургана стаіць гістарычная даведка, а на валуне — карта баявых дзеянняў. Паводле афіцыйных папер — гэта вайсковы захаванне № 16.

— А што тут было раней, страшна ўзгадаць, — прызнаецца мастак. — На месцы захаванняў зрабілі кар'ер, разбурылі царкву... Знаёмы шафёр, які працаваў тут, расказаў, як з каўша экскаватара разам з пяском сыпаліся косткі. А потым тут быў невялічкі асфальтавы завод...

...З усталяваннем крыжа дапамаглі дарожнікі, з добраўпарадкаваннем могілак на ўездзе ў Заброддзе — калгас і звычайныя людзі. Аднадумцы ахвяруюць грашовыя сродкі. У перспектыве тут плануецца ўсталяваць лаўкі, паставіць дрэўцы, паставіць кантэйнеры для смецця, зрабіць стаянкі для машын.

— Бясспрэчна, я не скульптар, — гаворыць Барыс Цітовіч. — Гэта не той творчы ўзровень, які б мог быць. Але абавязкова трэба пазначыць гэтыя гістарычныя мясціны і па меры магчымасці нешта рабіць. Я яшчэ распісваю храм у Вілейцы, пішу іконы. Так вось і атрымоўваецца, што ўзімку займаюся роспісам у храме, а ўлетку — працую па стварэнні музея.

Пра ваенныя часці і месцы захаванняў, якія раней тут знаходзіліся, Барыс Барысавіч даведаўся з летапісу пратаіерэя Паўла Сасноўскага. Ён 50 гадоў служыў у Святаільінскай царкве ў вёсцы Нарач (недалёка ад Заброддзе), браў удзел у Першай сусветнай вайне, узнагароджаны ордэнам святой Ганны III ступені. У 2006 годзе Барыс Цітовіч зрабіў помнік на яго магіле. Дапамог у пошукавай справе і палкоўнік у адстаўцы Уладзімір Лігута, які доўгі час быў начальнікам пагранічнага атрада ў Смаргоні.

У самой вёсцы Заброддзе, на беразе ракі Нарачанка, стаіць капліца і званіца з гільзай замест звычайнага звона. Такая задума была з самага пачатку — звон быццам плыве па вадзе і становіцца чутным па ўсім наваколлі. На будаўніцтва капліцы Барыса Цітовіча блаславіў у 2001 годзе Уладзімір Філарэт. Сёння праца амаль што скончана. Тут праводзяцца царкоўныя службы, ладзяцца творчыя сустрэчы. Капліца носіць імя святых Барыса і Глеба — ахоўнікаў вайскоўцаў. Некалькі ікон у капліцы належаць пэндзлю мастака. Тут жа размешчана невялічкая выстава з экспанатамі Першай сусветнай: ёсць схемы аперацый і баявых дзеянняў, адзенне, узнагароды: з таго, што знайшоў мастак і прынеслі людзі, з копій сына Данілы. Значна дапамог у стварэнні музейнай экспазіцыі сябра Барыса Цітовіча падпалкоўнік Аляксандр Прэснякоў, які даследуе гісторыю Першай сусветнай вайны.

На будаўніцтва капліцы Барыс Цітовіч ахвяраваў грашовую частку прэміі "За духоўнае адраджэнне" (2003), Вілейскі лясгас выдзеліў 10 кубоў лесу, СВК забяспечвае тэхнікай; аднадумцы, сябры, родныя — дапамагаюць грашыма.

— Гэта мая дзейнасць — таксама творчая, але тут няма індывідуальнага, — падсумоўвае Барыс Цітовіч. — Усё робіцца талакой. Безумоўна, у такой працы павінен прысутнічаць мастак. Спачатку думаў: ну як жа так, я займаюся не сваёй справай. З іншага боку — Госпаду ўсё адно, што мы робім, галоўнае — як мы гэта робім. Цяпер мне не ўсё роўна, як і што будзе. Я гэта распачаў, і я павінен скончыць працу майго лесу...

На здымку: мастак Барыс Цітовіч з жонкай Валянцінай.



Чуцен голас яго...

Гэтая снежаньская раніца апраўдвала назву свайго месяца: старалася, падсыпала снегу, перамятала дарогі. Я сумнавата паглядаў у акно, згадваючы сваіх "снежаньскіх" сяброў, бо і сам нарадзіўся ў гэтым месяцы. Сумная вестка даляцела крыху пазней.

Тая, 18-я па календары, раніца назаўсёды забрала ад мяне шчырага сябра Леаніда Адамавіча Дзеркача. Яго, галінку ад роду таленавітага беларускага пісьменніка Міколы Нікановіча, многія памятаюць па адметным голасе, які ў 1970 — 1980-я гады мінулага ўжо стагоддзя шырока гучаў у радыёэфіры. Тады Леанід Дзеркач працаваў на Беларускай радыё. З таго часу ведаю яго і я.

Нарадзіўся Л. Дзеркач 5 снежня 1938 года ў Чэрвені. А школу заканчваў у Нясвіжы, дзе нейкі час жыла сям'я. Потым скончыў Магілёўскае культправетвучылішча, доўгі час працаваў кінамаханікам.

Да літаратуры Леанід адносіўся з асаблівай павагай. Магчыма, да гэтага абавязвала імя М. Нікановіча, хоць сам за п'яро брацца не адважыўся. А вось голасам сваім быў заўважаны. Так і апынуўся ў дыктарскай "радыёнай" сям'і. Гэтым голасам потым агучвала свае станцыі мінскае метро.

Я дасюль не забуду вёску Кляннік у Смалявіцкім раёне, куды аднойчы летам запрасіў нас з дыктарам і паэтам Міколам Чырыкам Леанід. Сцены тае хаты, у якой мы гасцявалі, добра памятаюць і крокі самага Нікановіча. Можна, таму яны і былі такімі дарагімі яму, маці, ягоным сёстрам. Хораша глядзелася і прыбудовка да яе, узведзеная рукамі нашага сябра. Я не прамінуў, каб не згадаць тое ў вершы:

Як цацка,
стаіць прыбудовка твая,
І слаўная песня
ў твайго салаўя!
Па свеце ўсім
разышліся сыны,
І ўжо адыходзяць
намалу клянны.

Вёсачку з кляновай назвай пакідаюць не толькі "клянны", але і людзі. Вось не стала і яго. А ў памяці застаецца добры і светлы вобраз і голас, які чуваць мне і праз снежную завею...

Казімір КАМЕЙША

Калектыў РВУ "Літаратура і Мастацтва" выказвае шчырае спачуванне сям'і Пікулік з прычыны вялікага гора — смерці МУЖА І БАЦЬКІ.

Будучая класіка?

Жанравыя сцэнкі з літбыцця эпохі Шоуцэнтрызму

Ірына ШАЎЛЯКОВА

Пра літаратурацэнтрызм (колішні) *сапраўднай* беларускай культуры ведаюць (сёння) толькі тутэйшыя літаратурнаўцы. Затое пра шоуцэнтрычнасць нааўнай культурнай сітуацыі інтуітыўна здагадваецца кожны... Калі ў 1990-х бумбамлітаўцы намагаліся рэанімаваць "стары" літаратурацэнтрызм праз мадэрновыя па тым часе культурна-асветніцкія формы, то наведвальнікам Цэнтральнага дзіцячага парку імя Максіма Горкага, напрыклад, яны падаваліся відавочнымі "антыгероямі" (думаю, не абыходзілася і без згадак пра нячысцікаў). Аднак і сённяшнія рупліўцы так званая актуальнага мастацтва слова, нягледзячы на ўсе намаганні **годна** (тут: на правах не бедных сваякоў-маргіналаў, але ў статусе *starring* аў, спецыяльна запрошаных "зорак") "прапісацца" ў нааўнай сацыякультурнай прасторы, чамусьці не прызнаюцца суайчыннікамі за культурных герояў. І няхай сабе — калі б згаданую нядобразычлівасць дэманстравалі толькі абывацелі, якія нават твор найноўшай беларускай літаратуры, абвешчаны ў афіцыйнай прэсе шэдэўрам, уважаюць за дэталі касмічнага карабля — бліскучую, але для гаспадаркі абсалютна непрыдатную.

Адзін з выпускаў "альманаха сучаснае беларускае культуры" *rARTisan* (№ 10, 2009; выдавец І. П. Логвінаў) быў прысвечаны тэме "Канец словаў". Ідэя "вечнага" арт-календара з тэкстамі і насамрэч *адмысловымі* выявамі актуальных беларускіх літаратараў розных узростаў і вагавых катэгорый належала, калі верыць выходным дадзеным, Марыі Мартысевіч, канцэпцыя — Дар'і Сітнікавай і Максіму Жбанкову. Намеры ў аўтараў-укладальнікаў былі самыя што ні на ёсць стваральныя: "Гэтым праектам мы рабілі спробу разбурыць нафталінавыя канатацыі брэнду "белліт". Магчыма, "альтэрнатыўны гламур" з элементамі "ню" — правільныя дзверы ў пошуках выхаду з субкультурных кулуараў на шырокі маскультурны прастор. <...> Тут стыль знаходзіць мову".

Аднак *annahonda* ў сваім блогу (*LJ*) так адрэагавала на з'яўленне "прэцэдэнтна комплекснай прамоцыі беларускай літаратуры праз аранжыроўку актуальных тэкстаў неабнальным візуальным шэрагам" (гэтак атэставалі "арткаляндар" самі яго ўкладальнікі): "Паглядзела, пачытала. І вось што я скажу... Тут так — альбо не жраць, альбо не фатаграфавалі... Буржуйскі тлушчык на літаратарскіх целах перакрэсліў увесь радыкалізм праекту" ("Трэба меней жраць!"; 19.06.2009).

Прыведзеная жанравая сцэнка з роднага літбыцця ў дадзеным выпадку цікавая не столькі экспрэсіўнасцю высноў, колькі той мараллю, якая вылузваецца ў "сухім астатку". З сутарэнняў субкультуры на бульвар маскульту выбрацца можна праз самыя нечаканыя дзверы, можна нават і без дзвярэй абысціся — выскачыць як Піліп з канпель. Галоўнае — не паўстаць перад публікай з голай... сутнасцю, у строях вядомага персанажа казкі Г. Х. Андэрсена. Інакш кажучы, у сённяшняй сацыякультурнай сітуацыі беларускаму літаратару недастаткова прадудыраваць ідэі (рэвалюцыйныя, арыгінальныя

пісьменства змушана трымаць кругавую абарону. Вораг № 1 "сур'ёзнага" ("высокага") мастацтва — маскульт — з'яўляецца для сучаснай беларускай літаратуры пагрозай рэальнай, але, як ні парадаксальна, другаснай. Без перабольшання смяротнай пагрозай для найноўшага беларускага мастацтва слова паўстае не імклівы наступ масліту, але няўмольны сыход чытача.

Беларускія пісьменнікі розных пакаленняў відавочна стаміліся ад уласнае культурнае адзіноці. Зрэшты, не толькі пісьменнікі, але і літаратурнаўцы апошнім часам актывізавалі пошукі выйсця з той "рэзервацыі паўзы", якая

“ Стасункі беларускага пісьменніка з беларускім жа чытачом на мяжы XX — XXI стагоддзяў асмужанія адмысловай напружанасцю, нават нервонасцю. З пэўнай доляй умоўнасці іх можна выразіць з дапамогай усечанага варыянта вядомага двухрадкоўя Катюла: "Odi et amo. Excrucior" (у вольным перакладзе: "Ненавіджу і кахаю. Змучаны-ы-ы..."). Прычым, на думку цэлага шэрагу літаратурнаўцаў і крытыкаў (Л. Сіньковай, Л. Алейнік, А. Бязлепкінай), раўнавага паміж чыннікамі прыведзенай формулы ўсё часцей парушаецца ў бок першага складніка.

і да т.п.). Ён мусіць з вялікай абачлівасцю выпускаць іх у свет, рацыянальна (!) пралічваць шляхі ды спосабы іх рэалізацыі, а таксама ўзважваць бо разам з "нафталінавымі канатацыямі" можа няўзнак ляснуцца і *белліт* як такая.

Стасункі беларускага пісьменніка з беларускім жа чытачом на мяжы XX — XXI стагоддзяў асмужанія адмысловай напружанасцю, нават нервонасцю. З пэўнай доляй умоўнасці іх можна выразіць з дапамогай усечанага варыянта вядомага двухрадкоўя Катюла: "Odi et amo. Excrucior" (у вольным перакладзе: "Ненавіджу і кахаю. Змучаны-ы-ы..."). Прычым, на думку цэлага шэрагу літаратурнаўцаў і крытыкаў (Л. Сіньковай, Л. Алейнік, А. Бязлепкінай), раўнавага паміж чыннікамі прыведзенай формулы ўсё часцей парушаецца ў бок першага складніка. На думку А. Бязлепкінай, напрыклад, "вялікі пісьменнік звычайна крытычна глядзіць на свет: ён даследуе праблемы грамадства, але ўжо ад узроўню таленту залежыць, ці будзе ён адчуваць мяжу, за якой — самаразбурэнне, ці не будзе ён ставіць крыж на суайчынніках. Верагодна, трэба меней грэблівасці, меней снабізму... <...> Але тады паўстае чарговае натуральнае пытанне: што з'яўляецца мэйнстрымам у сучаснай беларускай літаратуры? Верагодна, святое месца пустым не бывае, і туды, дзе павінна была знаходзіцца будучая класіка... хлынула тое, што было ў нааўнасці ("экспэнтрычная і заходнецэнтрычная" літаратура і г.д.)."

У нааўнай літаратурнай сітуацыі беларускае прыгожае


з кожным годам усё больш герметызуюцца (у сувязі з фактарамі як знешнелітаратурнымі, так і ўнутрылітаратурнымі).

Старэйшае літаратурнае пакаленне згаданы пошук вядзе ў кірунку больш ці менш традыцыйным, ці, прынамсі, ашчадным у дачыненні да гонару публікі. Варта згадаць, напрыклад, шматлікія працы М. Мушынскага, прысвечаныя "новаму працытанню" твораў нацыянальнай класікі, або ідэю Р. Баравіковай зрабіць беларускую дзіцячую літаратуру новым брэндам нацыянальнага прыгожага пісьменства. У сваю чаргу, маладзейшыя літаратары не марнуюць час на тое, каб роднага чытача ўгаварыць вярнуцца ва ўлонне роднай літаратуры: яны абіраюць спосабы больш радыкальныя, нярэдка аддаючы пера-

“ Сеціва — гэта сапраўды цэлы свет; але ніводзін чалавек не жыве адразу ва ўсім свеце; для гэтага таго ці іншага чалавека могуць быць больш ці менш шырокімі, але рэальна (актуальна) жыццёвая прастора даволі абмежаваная. Гэтаксама перанос уласнай літаратурнай актыўнасці выключна ў Інтэрнэт (які ўтрымлівае бяспрэчна шырокія магчымасці індывідуальнай актуалізацыі) пачынаюць звычайна асобныя асобы літаратара, так і плёну яго творчасці.

вагу своеасаблівай "шокатэрапіі". Сімтаматычна, што ў апошні час методка яе выкарыстання ў айчынай літаратурнай прасторы "ўзбагачаецца" якраз за кошт інструментарыя масмедыя.

Годная альтэрнатыва вобразу сціплага, нехлямяжага беларускага пісьменніка, які пачуваецца на публіцы, як коласаўскі "дзядзька ў Вільні", з'явілася задоўга да таго, як сённяшнія ўдзельнікі літаратурнага працэсу пачалі



Малюнак Алесі Ісы

асвойваць навуку быць зоркай Сеціва. Так званаму сярэдзіннаму пісьменніцкаму пакаленню ў гэтым сэнсе ёсць чым, дакладней, ёсць кім ганарыцца: згадаем хоць бы Леаніда Дранько-Майсюка, універсальнасцю літаратурнага таленту якога (колісь — паэт, сёння — паэт/празаік, заўтра — ...) як бы "працягваецца" ў таленце быць публічнай асобай "высокай культуры". Пспехі яго маладзейшых калег у гэтым сэнсе, бадай, паўстаюць больш спрэчнымі. У любым выпадку, *асабістае, інтымнае* літаратурным пакаленнем, да якога належыць Л. Дранько-Майсюк, *шыфравалася ў мастацкіх вобразах*. Сёння ж складваецца ўра-

шы цікавыя часы, здаецца, адваротна прапарцыянальная медыязапатрабаванасці (медыяпоспеху) канкрэтнага літаратара, які клапоціцца пра актуальнасць уласнае персону больш, чым пра мастацка-эстэтычныя вартасці таго, што ім пішацца. Навошта ўдасканальваць той тавар, што пакуль і так добра прадаецца? І ўсё было б добра, калі б працэс тым часам не йшоў.

М. Тычына звяртае ўвагу на адну цікавую заканамернасць: "Тутэйшыя", "Таварыства Вольных Літаратараў", "Бум-Бам-Літ", "Новы Фронт Мастацтваў" — "суполкі, якія ўзнікалі і існавалі з перыядычнасцю ў пяць гадоў. Менавіта з такой перыядычнасцю, паводле назіранняў культуролагаў, існуюць і знікаюць у канцы XX і ў пачатку XXI ст. інавацыі ў сферы эстэтыкі. Прыкметна, што ў апошні час гэты працэс паскорыўся, а літаратурная мода змяняецца ледзь не пасеўзонна. Чытач яшчэ не паспеў звыкнуцца з паняццем "літаратура бумбамлітаўцаў", як у друку ўжо замільгала назва-слоўе "постбумбамлітаўская літаратура".

Амаль калейдаскапічная (з пункта гледжання гісторыкалітаратурнай рэтраспектывы) змена з'яў у беларускім літаратурным працэсе на мяжы XX — XXI стагоддзяў абумоўленая тымі ж агульнымі тэндэнцыямі, якія вызначаюць спецыфіку развіцця мастацкай культуры ў інфармацыйным грамадстве. Адным з наступстваў паскарэння тэмпаў культурнай

жанне, быццам некаторыя літаратары заводзяць блогі ў Сеціве выключна дзеля таго, каб апаненты (ворагі ў межах прафесіі) курчыліся ад зайздрасці, узіраючыся ў тое, што "прасунутыя" літаратары п'юць, чым харчуюцца, у якіх замежных вандроўках вучацца *родзіну любіць* і не любіць тых, хто *родзіну любіць* не дае. Заклапочнасць статусам беларускай літаратуры як аўтэнтчнага культурнага феномена ў на-

Яшчэ адно слова пра хайку

Пачатак зацікаўленням японскай паэтычнай традыцыяй у нашай літаратуры паклаў Максім Багдановіч. Трэба сказаць, што ягонья танка і дагэтуль уражваюць сваёй вытанчанай эмоцыяй, мяккасцю і кананічнасцю. Далей асваенне японскай культуры ішло ў разняволенай манеры наследавання і пераймання, якія далёка не заўсёды мелі хоць нешта сугучнае з культурай-арыгіналам. З'яўляліся і спробы перакладаў хайэдзынаў-класікаў: Басё, Іса, Бусон — усе яны пакрысе станавіліся роднымі беларускаму чытачу, у тым ліку і дзякуючы новай інфармацыйнай сітуацыі, дзе кароткая эмацыянальная ўспышка з удзячнасцю ўспрымаецца перагружаным розумам, лёгка кладзецца на душу. У цыкле артыкулаў пра цвёрдыя класічныя формы паэзіі Усходу малады даследчык Таццяна Шышова падрабязна распавядзе пра ўмовы акліматызацыі японскіх традыцый на беларускай глебе.

Адзел крытыкі штотыднёвіка “ЛіМ”

Таццяна ШЫШОВА

Самая папулярная ўсходняя форма ў сучаснай беларускай паэзіі, несумненна, хайку. З прычыны сваёй папулярнасці яна паступова страчвае свой статус маргінальнага жанру. Трэба адзначыць, што і ўласна японскі хайку адчуў на сабе ўплыў еўрапейскай паэзіі. Гаворка наконт таго, як павінен выглядаць сапраўдны хайку — запісаны ў адзін радок ці тры — адлюстроўвае змешванне ўсходніх і заходніх традыцый. Справа ў тым, што першапачаткова хайку запісваўся ў адзін радок, аднак пазней японскія паэты на манер еўрапейскіх сталі падзяляць хайку на тры радкі.

Так ці інакш для традыцыйнага хайку характэрны наступныя параметры:

а) форма: заўсёды складаецца з 17 складоў і падзяляецца на паўзы на 5-м і 12-м складах;

б) змест: суадносіны аўтара, яго знешняга свету з прыродай, пры гэтым прырода павінна быць вызначана адносна пары года. Вяршыняй майстэрства лічыцца апісанне ў трох радках момант, дзе першы радок адказвае на пытанне “дзе?”, другі — “што?”, трэці — “калі?”. Аднак у сучаснай беларускай паэзіі дастаткова рэдка сустракаюцца такія “ідэальныя” хайку. Адзінае, што захоўваюць беларускія хайку, — гэта адсутнасць рыфмы і запіс у тры радкі. Зараз нават можна сустраць цэлыя паэмы, напісаныя хайку (напрыклад, у кнізе А. Спрычан “Жывая”). Асвойваюць беларусы і іншыя мадыфікацыі знакамітай японскай формы. Так, А. Арашонак звярнуўся да такой формы, як сэнрю. Сэнрю — фармальна адпавядае хайку і мае гэткую ж складовую будову (5-7-5), але аддае перавагу метафарам і пародыі:

Жанчына прачнулася, а пад сэрцам яшчэ спіць цэлы сусвет.

Пацвярджэннем таго, што хайку не толькі становіцца сваім жанрам у беларускай літаратуры, але ўплывае на творчасць паэтаў, з'яўляюцца трохрадковыя, якія фармальна нельга лічыць хайку, аднак сувязь з усходнім жанрам — відавочная. Дарэчы, гэта могуць быць не толькі трохрадковыя, але і кароткія формы з 4 — 5 радкоў, якія, як і хайку, апісваюць момант, імкненне. Такімі, напрыклад, з'яўляюцца трохрадковыя Я. Чыквіна:

Свяча рассвятляе сон

Ноч паглынае свячу.

Ключа птах ружовы куст.

Часам паэты свядома прыдумваюць свае ўласныя формы, падобныя на хайку. Так, напрыклад, Ю. Новік свае кароткія вершы назвала імгненнямі. Па форме імгненні з'яўляюцца кароткімі — ад 3 да 6 радкоў — вершамі без рыфмы, па змесце — апісанне моманту, імгнення, адсюль, зразумела, і назва жанру:

Ноч надзьмулася:

Сухой наглыталася спікі.

А на небе — нямы хмараход.

Аднак самую трапную назву для хайку абраў А. Разанаў — пункціры. І сапраўды, хайку ўяўляе сабой нешта накшталт пункціраў, якія разам утвараюць адну лінію. Пункціры А. Разанава ўяўляюць кароткія формы (ад 4 да 6 радкоў), без жорсткіх правіл пабудовы. Наяўнасць ці адсутнасць рыфмы, колькасць складоў, тэмы — усё залежыць ад волі паэта. Некаторыя пункціры А. Разанава нагадваюць яго ж версэты, праўда ў надта скарочаным выглядзе. Такія пункціры лёгка падзяліць на дзве часткі. Першая — інфарматыўная, другая — тлумачальная. Пункціры падобнага роду лёгка знайсці нават візуальна — часткі звычайна раздзелены працяжнікам:

Паміж дзвюма бяздоннямі

маўчання

пульсуе думка —

голас пра маўчанне.



мастацтва слова. Але трэба мець на ўвазе, што гэта будзе спецыфічнае існаванне і спецыфічнае развіццё спецыфічна структураванай, умоўна мастацкай славанасці — сеціратуры (амальлітаратуры, квазілітаратуры — калі суадносіць яе з сутнасцю паняцця, якое сёння функцыянуе ў сучасным гуманітарным дыскурсе). Гэта не добра і не кепска, гэта — дадзенасць: канкрэтная сістэма каардынат дэтэрмінуе характарыстыкі і спецыфіку функцыянавання аб'екта.

Такім чынам, маладзейшае пакаленне беларускіх літаратараў, якое, здавалася б, мае шыкоўныя магчымасці з цэлым сусветам гутарку весці, заганаецца ў тую ж культурную “рэзервацыю”, што і іх старэйшыя калегі; прычым “высокатэхналагічнасць” адпаведнага сегмента можа стацца не бонусам, але гарантыяй больш надзейнай герметызацыі.

На мой погляд, надзвычай важным — для справы рэальнай актуалізацыі беларускага прыгожага пісьменства як мастацкага феномена — сёння становіцца такі фактар літаратурнага працэсу, як “ідэйна-творчае ўзаемадзеянне” стваральнікаў літаратуры. Справа не ў тым, што яго (ўзаемадзеянне) няма; праблема ў тым, што адбываецца яно ўнутры малаколькасных “элітарных” груп (груповак) і, як правіла, не мае колькі-небудзь рэзананснага выхаду “выхаду”, не арыентуецца мэтва на дасягненне колькі-небудзь пэўнага сацыякультурнага выніку. Інакш кажучы, пераканаць недаверлівага чытача ў тым, што беларуская літаратура (як адна з інкарнацый беларушчыны) яшчэ жыве, можна толькі з дапамогай рэчывых доказаў, а менавіта: жывых літаратараў у фармаце жывога літаратурна-мастацкага відовішча (дзе зручнасці публіка можа лічыць яго шоу). Пад згаданым відовішчам маюцца на ўвазе падзеі, што ў змястоўных і фармальных адносінах адэкватныя выклікам эпохі і пры гэтым працуюць на сапраўды культурную мэту. Размова ідзе не пра месчакровыя шоу, “выгнутыя” пад контуры эрзац-культуры, але пра такія дзеі, пэўная колькасць якіх, выбудаваная ў адпаведнай стратэгічнай паслядоўнасці, здольная распачаць працэс сапраўднага акультурвання чытача праз актуалізацыю нацыянальнай літаратуры.

Дзеля справядлівасці заўважым: “авангардыстыя” ў гэтым сэнсе больш дзейсныя, чым “традыцыяналістыя”, да ўсяго (што важна для мяне асабіста), выяўляюць схільнасць да дзеяў няпафасных. Тыя літаратурна-мастацкія фестывалы, перформансы, прэзентацыі, вечарыны, акцыі і г.д., якія імі ладзяцца сёння ў Беларусі, магчыма, не цягнуць на колькі-небудзь маштабную культурніцкую стратэгію, але цалкам могуць уважацца (пры жаданні, якое я — маю!) за тактычныя захады, сукупнасць якіх будзе мець плён.

Дзеля справядлівасці заўважым: “авангардыстыя” ў гэтым сэнсе больш дзейсныя, чым “традыцыяналістыя”, да ўсяго (што важна для мяне асабіста), выяўляюць схільнасць да дзеяў няпафасных. Тыя літаратурна-мастацкія фестывалы, перформансы, прэзентацыі, вечарыны, акцыі і г.д., якія імі ладзяцца сёння ў Беларусі, магчыма, не цягнуць на колькі-небудзь маштабную культурніцкую стратэгію, але цалкам могуць уважацца (пры жаданні, якое я — маю!) за тактычныя захады, сукупнасць якіх будзе мець плён.

эвалюцыі канкрэтна для прыгожага пісьменства стала тое, што слова як альфа і амега літаратуры змушанае ўсур'ез канкуруваць з выявай. Парадокс заключаецца ў тым, што імкненне некааторых рупліўцаў актуальнай літаратуры напоўніцу выкарыстаць магчымасці шоуцэнтрычнай культуры ў стратэгічных мэтах дае нечаканыя плён.

Арганізатары Трэцяга міжнароднага літаратурнага фестывалю, які праходзіў у 2008 годзе ў Львове ў межах XV Форуму выдаўцоў, у якасці галоўнай тэмы акрэслілі наступную: “Літаратура в эпоху мас-медія”. Невялікая, але надзвычай змястоўная ды энергічная прадмова да “Альманаха”, выдадзенага спецыяльна да фестывалу, забавлівала чытача (які проста абавязаны быў стацца гледачком) абяцаннямі “эфектных несподіванок, гепенінгіва та концептуальных чытань”, безданню музыкі, відэа, найноўшых камп'ютарных тэхналогій. Але замест чаканай жыццесцвярдзальнай высновы-вокліча (кшталту: “Будзьма! Forever!”) прадмова была падсмаваная далёка не рытарычным пытаннем: “...Чи, “померши” напрыкінці двадцятаго століття, автор воскрес у двадцять першому, але вже як медія-ікона, торгова марка, логотип з обкладинки?”.

Калі вярнуцца да праблемы актуалізацыі беларускай літаратуры ў найноўшай культурнай прасторы і паглядзець на яе ў ракурсе працытаванага пытання, давадзецца прызнаць: новыя ўдзельнікі літпрацэсу, з якімі звязваюцца надзеі на рэанімацыю ідэй літаратурацэнтрызму беларускай нацыянальнай культуры, ад пачатку нараджаюцца (“вылупліваюцца”) у выглядзе “медыя-іконы”, арэал бытавання якой бязмежны толькі на першы погляд. Сеціва — гэта сапраўды цэлы свет; але ніводзін чалавек не жыве адразу ва ўсім свеце; далягляды таго ці іншага чалавека могуць быць больш ці менш шырокімі, але рэальная (актуальная) жыццёвая прастора даволі абмежаваная. Гэтаксама перанос уласнай літаратурнай актыўнасці выключна ў Інтэрнэт (які ўтрымлівае бясспрэчна шырокія магчымасці індывідуальнай актуалізацыі) пабочным эфектам мае віртуалізацыю, узмацненне “ілюзійнасці” як самой асобы літаратара, так і плёну яго творчасці. Па вялікім рахунку, адносна буйныя інтэрнэт-рэсурсы (напрыклад, парталы, што спецыялізуюцца на беларускай літаратуры) у нас развіваюцца з меншым імпэтам, чым можна было б чакаць. Частка літаратурнага людства пазашывалася ў персанальныя сайты ці блогі, мяркуючы, што магчымасць сябраваць ці ляцца прыкладна з 1000 чалавек — і ёсць найкарацейшы шлях да вечнасці. Нельга сцвярджаць, што ў Сеціве па вызначэнні не можа існаваць і развівацца літаратура як

І вобразы ў пункцірах А. Разанава ўжо знаёмыя. Так, вельмі часта ўзгадваюцца шлях, сцэжка, прычым часта гэта шлях нябожчыкаў, шлях незваротны:

Сярод усіх вятроў

адзін спадарожны.

Сярод усіх шляхоў

адзін незваротны.

Некаторыя пункціры настолькі нагадваюць хайку, што толькі крыху іншая колькасць складоў не дазваляе лічыць такія трохрадковыя паўнавагаснымі хайку:

Акрыла наўколле шэрань:

кветкі паніклі,

камень зацвіў.

Таксама характэрную назву даў сваім трохрадковым С. Чыгрын — калізіі душы. Думаецца, такая назва і адлюстроўвае прыхільнасць паэтаў да хайку. Лаканічнасць, адсутнасць рыфмы, часам нават думкі — што яшчэ патрэбна, каб максімальна перадаць самую дробныя зрухі ў душы аўтара. Трохрадковыя С. Чыгрына адносяцца да інтымнай лірыкі:

Я прысвяціў табе вершы,

А табе хацелася салодкага віна.

Каб запіць маю горку паэзію.

А. Макрацоў для сваіх кароткіх радкоў дае назву — парцэлы. Улічваючы, што ўвогуле парцэла — гэта маленькі надзел зямлі, назва матывавана перш за ўсё памерам вершаў. А. Хадановіч таксама мае трохрадковыя — антырыфмы. Яны адрозніваюцца ад папярэдніх прыкладаў, бо хутчэй адносяцца да гульнёвых эксперыментаў, чым да ўсходняй лірыкі.

Экзамен.

Экзотыка?

Экзекуцыя?

Экзистэнцыя!

Як бачна, антырыфмы складаюцца з трох слоў, якія пачынаюцца адной і той жа літарай, а назва з'яўляецца кансалідуемым элементам усяго верша. Ва ўмовах такой жорсткай эканоміі слоў нават інтанацыя набывае вялікую значнасць. Галоўны эфект такіх вершаў заключаецца ў тым, што чытач пачынае шукаць сувязь паміж трыма словамі, акрамя таго, што ўсе яны пачынаюцца адной літарай, паміж словамі і назвай, што далучае чытача да творчай дзейнасці.

Сам па сабе жанр хайку можна дастаткова лёгка аднесці да маргінальных, бо ён знаходзіцца на мяжы дзвюх адрозных культур. Аднак лёс гэтай формы ў беларускай паэзіі даволі “шчаслівы”, калі параўноваць яго з іншымі маргінальнымі жанрамі. Хайку не толькі вельмі часта сустракаецца ў беларускай паэзіі, але яшчэ і аказаў значны ўплыў на стварэнне паэтамі сваіх уласных жанраў.



Галіна
Загурская

Ці то шчасцем павеяла сёння,
Ці то гора маё адышло:
Я адчула сябе гэтак вольна,
Зноў душа — крышталёвае шкло.
Мая доля блукала па свеце,
Нейкі крок мне было да бяды,
І халоднай здавалася квецень,
Бо шукала я марна сляды
Свайго шчасця — яно заблукала,
Мне пакінула смутак на схоў,
Але сёння ізноў загучала
Песня вечара — ціха, без слоў...

У чаканні свята

Год завяршае свой бег:
Чымсьці сагрэў, абнадзеіў,
Зроблена нешта наспех,
Іных мінуць бы падзеяў...
А наваколле п'яе —
Часу напружаны струны...
Маё год кожны свае
Вехі, і памяць, і руны:
Нешта адпрэчыць зусім,
Нешта запіша ў скрыжалях...
Год адыходзіць. За ім —
Свята надзеяў і жалю.

Пад кружэнне сняжынак

Час надыйшоў для зімовай завеі:
Неба ўзмахнула самотным крылом
І засцілае зямлю і надзеі
Разам з апошнім апалым лістом.

Кружыцца,
кружыцца снег над раллёю,
Гэтак жа лёгка і думкі бягуць:

Нібы сняжынка, лячу над зямлёю —
Хораіша, мройна, і далі завуць.

З нечым зміруся, а нешта адпрэчу —
Одум такі надыйшоў спакваля...
У задуменны суцішаны вечар
Зорка надзеі мне свеціць здаля.

Ноч варожыць...

Ноч мне дзіўная варожыць
Разам з поўняй у тумане,
Што жыццё яшчэ закружыць
У надзеях і ў падмане.

Праз узлёт і падзенні
Будзе радасць, будзе гора,
Будуць розныя адценні
Дня, што з'явіцца ўжо скоры.

Ноч мне нешта ж наварожыць,
Прытаіўшыся ў лагчынах:
І яна плыве, трывожыць...
А ці ёсць таму прычына?

На мяжы

Раскажы пра сябе, раскажы,
Прагані здань халоднай зімы:
Ці далёка да мройнай мяжы,
За якой толькі мы, толькі мы.



Фота Кастуся Дробіва

Добрыя дзяўчыны —
Ганны ды Марусі!

Любыя жанчынкі —
Жонкі ды каханкі!
Гнуткія галінкі,
Ясныя заранкі.

Светлыя хусцінкі,
Смелыя жаданні.
Лёгка пушынкі,
Шчырыя прызнанні.

Звонкія крынічкі,
Познія змярканні.
Вузкія спаднічкі,
Цёплыя спатканні.

Кампліментай — годзе! —
Шмат казаць не буду.
Бо няма ў прыродзе
Больш такога цуду!

Толькі вось што зараз
Мне сказаць патрэбна:
Як не пакахаць вас,
Дык і жыць дарэмна!

Я не ведаю, што са мною.
Годы мчаць і вяртаюцца ў сне.
З імі думы ляцяць чарадою
Аб той даўняй студэнцкай вясне.

...Ты прыйшла да мяне нечакана,
Быў тады я ў разладзе з сабой
І каханна нядаўняга рана
Моцна сэрца працяла журбой.

Пра бяссоніцу мне раскажы,
Што блукае ў даўжэзнай начы...
Усміхніся з адчайнай мяжы.
Не маўчы, не маўчы, не маўчы.

Зіма

Зімовы праўдзіцца статут:
Марозны ранак, скрыпы крокаў,
Снягір вясёлы тут як тут
Чырвонай плямкай вабіць вока.

З карункаў срэбраны прыкід
Зіма накінула на голле —
Чаруе казачны прывід
Ружовай раницы раздолле.

Зары румянай паясок
Праклаў на небе шлях свяцілу,
Іду і слухаю свой крок —
І адчуваю ў кроках сілу.

Але ж ляцяць сняжынкі лёгкія...

Чаканай весткай мне не ўсцешыцца —
Яе няма. Вакол зіма.
І ўжо ні ў чым не разняверыцца,
Бо верыць не хачу сама.

Бязмежжа крокаў квола-крожкае
Да тых ласкавых, лепшых слоў...
Але ж ляцяць сняжынкі лёгкія
Сярод зімы ў пяшчоту сноў.



Генадзь
Аўласенка

Зімовыя замалёўкі

Стаяць яліны ў снежавых уборах.
Сасна — нібы гітарная струна...
І цішыня такая сярод бору:
Ледзь дакраніся — завініць яна.
Ды гэты звон у лесе скамянелым
Адрозу ж сціхне,
знікне,
прападзе...

У шапцы белай,
па сцяжынцы белай
Зіма нясмела
паміж дрэў ідзе.
І пальцамі
ствалы перабірае,
Нібыта струны
ў снежавой цішы.
І штосьці грае...
Так чароўна грае...
Для сэрца
І, вядома,
для душы...

За адлігай ідуць халады...
Галалёд — нібы шкло на дарозе...
Ці далёка зімой да бяды!
Месяц срэбны — такі малады,
Быццам серп хто закінуў туды...
Значыць, з раницы зноў падмарозіць...

Учора капяжы звінелі,
А зранку нібы анямелі,
Схаваўшыся пад ледзяшы...
Ці гэта мройца, ці сніцца?
Як так магло за ноч змяніцца,
Бліскачай шэранню пакрыцца?
І толькі цінкаюць сініцы
У стылай ледзяной цішы...

Над зямлёй ляцяць сняжынкі.
На сцяжынцы я стаю...
Ціха падаюць сняжынкі
На далонь маю...
Ціха падаюць сняжынкі
На сцяжынку і на дом...
І не бачна ўжо сцяжынку
За бялюткім палатном.
Усё вакол заледзянела,
Скамянела да пары...
І, прыкметныя на белым,
Чырвануюць снегіры.

Палонка —
ад слова "палон"...
Сцяжынка
сышла пад адхон.
Сцяжынкы да рэчкі пара —
Ды там ледзяная кара!
Ды рэчка ў палоне даўно,
І толькі палонкі адно
Акно...
І трывожныя сны
У доўгім чаканні вясны,
І мары,
трызненні праз сон...

Палонка —
ад слова "палон"...

Мароз... адліга... зноў мароз...
Усё змяняецца на свеце:
Учора вецер снег прынёс,
А сёння сонца ясна свеціць.
А заўтра можа дождж пайсці,
І знікнуць гурбы на гародзе...

Усё змяняецца
ў прыродзе...
Усё паўторыцца
ў жыцці...



Генрых
Тарасевіч

Навагоднія летуценні

Новы год — суквецце мараў,
Спадзявання і надзей.
Хмель жыцця, жаночых чараў —
Безліч радасных падзей!

Што было, таго не будзе,
Што балела — адышло.
У зімовым, снежным цудзе
Згінуць боль, журба і зло.

Нам ісці сваім хаўрусам
Ад нядолі, ад бяды.
Памажы, Бог, беларусам
Годным шчасця быць заўжды!

Слаўныя мясіны
Ў нас на Беларусі,

Дзве навелы пра каханне



Навум Гальпяровіч

стойныя. Але ёсць служба камп'ютаршчыкаў. А там — маладыя хлопцы. Прыгожыя, стыльныя. І быў сярод іх бялявы, высокі, заўсёды модна апрануты юнак. Назавём яго Вадзім.

А маёру за трыццаць. І прынца ўсё няма. Вадзім жа — выліты прынец з казкі...

Маёр не стаіць на вахце, маёр кіруе тымі, хто там стаіць. І можна прайсціся па калідорах, і можна між іншым зазірнуць у пакой камп'ютаршчыкаў...

Як там у іх развівалася, але аднойчы ў начную змену маёр у тым пакоі на пэўны час скінула перад Вадзімам усю службовую вопратку разам з партупеяй і кабурой з пісталетам і паўстала перад ім ва ўсёй сваёй існай істоце, якая так прагла кахання!

З таго часу сталі яны блізкія і жаданыя адно аднаму. Маці Вадзіма, дацэнт, кандыдат навук, выкладчыца англійскай мовы, была ў шоку ад рамана сына з міліцыянеркай, ды яшчэ яскравай, без кватэры, з адукацыяй школы міліцыі. Яна для сына жадала зусім іншай партыі.

Але аднойчы пачула па тэлефоне ад сынавай каханкі:

— У нас з Вадзімам будзе дзіця, і мы кахаем адно аднаго.

Вяселле справілі хоць і без вялікага размаху, але прстойна, як у людзей. Былі бацькі нявесты — даярка і трактарыст, быў мамін начальнік — прарэктар па навуковай рабоце, былі міліцэйскія чыны з аховы... Праўда, Вадзімавых сяброў амаль не было.

Сталі маладыя жыць у трохпакаёвай кватэры, дзе ім і не дужа цесна было: бацька Вадзіма пайшоў з сям'і даўно, і маці з сынам да гэтага дзялілі пакоі на дваіх...

— Чаю не жадаеце? — перапыніла аповед правадніца, якая зазірнула ў купэ.

— Крыху пазней, калі ласка, — махнула рукой бялявая, — а вы расказвайце, так цікава!..

— Я бы і чаю выпіў, і да чаю, — прамовіў мужчына, — але пазней дык пазней. Слухайце, далей будзе яшчэ больш цікава...

І мужчына працягваў аповед.

— Не магу жыць я з тваёй мамай у адной кватэры, — неяк заявіла маладая жонка Вадзіму. — Давай пакоя ў інтэрнаце дабівацца.

— А чым табе мая мама не падабаецца?

— Не любіць яна мяне. Не парай лічыць.

І пайшла маёр па начальстве. І выбіла ўсё ж месца ў інтэрнаце.

Здавалася б, чаго цяпер лепшага жадаць. Але трыгога маёра не пакідала. То раптам уварвецца нечакана ў камп'ютарную ў час змены: з кім яе Вадзім на рабочым месцы, то патэлефануе з дому змененым голасам...

І, як часта бывае, накаркала бяду.

Узялі ва ўстанову, у агульны аддзел, сакратаркай маладую дзяўчыну. Маленькая, кірпаценькая, зусім яшчэ дзячу. Пры сустрэчы чырванее, вочкі апускае. Ніхто і падумаць не мог, што прыглянецца яна Вадзіму.

Ніхто, акрамя Вадзімавай жонкі. Знешне яна пацішэла, спыніла гучныя праверкі, пільнасць маладых закаханых усыпляла. І высачыла іх спатканні. Тады і адбылася з Вадзімам гаворка.

— Ды не кахаю я цябе. І не кахаў, — заявіў ёй муж, — падманула ты мяне тады наконт дзіцяці. А так бы і не жаніўся ніколі.

— Вадзік, міленькі, я ж без цябе жыць не магу!

— Нічога, пражывеш. Я падам на развод, і мы з Зояй пажэнімся.

— Тады не жыць ні мне, ні табе!

— Пагражаеш? У турму захацеца? Не паглядзяць на твае мянтоўскія пагоны.

Неўзабаве Вадзім перабраўся з інтэрната да маці. З Зояй яны цяпер сустракаліся ў розных кутках горада, у Вадзімавых знаёмых, сяброў, баючыся помсты жонкі, якая ні пра які развод і слухаць не хацела.

А Насія, так назавём маёра, ніяк не магла змірыцца са стратай. Хадзіла да Вадзімавай мамы, да ягонага начальства — усё дарэмна.

І вась аднойчы спаткала хлопца каля пад'езда, калі ён вяртаўся з работы.

— Вадзім, дарогі, не спяшайся са мной разводзіцца. Давай паспрабуем наладзіць адносіны. Я ж цябе кахаю!

— А я — не! — адрэзаў Вадзім. — Няўжо ты не разумееш, што я з табой жыць не буду?!

— А калі твая Зоя цябе не кахае? Падумай лепш.

— Адстань ад мяне, а то суседзяў паклічу! Адкуль узяўся ў жанчыны нож? Не піста-

лет, які быў на баку ў кабуры, а нож, сапраўдны бандыцкая заточка.

Вадзім закрываў, абліваючыся крывёй. Міма якраз праязджаў міліцэйскі патруль. Хутка разабраўшыся, у чым справа, сяржант і двое міліцыянераў выбілі ў жанчыны з рук нож, закруцілі Насію рукі. А яна вырвалася і крычала:

— Дайце, сама з сабой пакончу! Усё роўна без яго мне не жыць!

Вадзіма адвезла "хуткая". Доўта быў у коме. Цяпер нібыта крыху на папраўку пайшоў. А жанчына — у камеры. Перавялі ў другі горад. Вось ад яе еду.

— І што яна? — нецярпліва спытала чарнявая.

— Шкадуе, што не паспела з сабой нічога зрабіць. Плача, жадае, каб Вадзім акрыяў, а пра свой лёс думаць не хоча.

— Што ж так ёй гэты Вадзім даўся? — раздражнёна адгукнулася бялявая. — Хіба мужыкоў вакол мала?

— А вась не ведаю. Буду абараняць. У стане афекту, зрыў нервовай сістэмы. Каханне — не юрыдычны тэрмін. Шмат будзе залежаць ад таго, як жанчына будзе паводзіць сябе ў судзе...

— А што з ёй цяпер будзе? — амаль у адзін голас выгукнулі жанчыны.

— Цяжка сказаць. Буду абараняць. У стане афекту, зрыў нервовай сістэмы. Каханне — не юрыдычны тэрмін. Шмат будзе залежаць ад таго, як жанчына будзе паводзіць сябе ў судзе...

— А што з ёй цяпер будзе? — амаль у адзін голас выгукнулі жанчыны.

— Цяжка сказаць. Буду абараняць. У стане афекту, зрыў нервовай сістэмы. Каханне — не юрыдычны тэрмін. Шмат будзе залежаць ад таго, як жанчына будзе паводзіць сябе ў судзе...

Прынеслі чай. На пэўны час у купэ запанавала цішыня. Не чакаючы працягу гаворкі, я выйшаў у калідор. У вагонным акне прапльывалі ярка-чырвоныя восеньскія дрэвы, хаты, машыны на паралельнай шашы. Я ўздаў пазаўчарашні ранак, калі ад'язджаў у камандзіроўку, паспешлівы пацалунак жонкі, яе сухія, патрэсканыя пасля сну вусны, пах кавы з кухні і яшчэ нечага прыгаралага...

Як доўга я не ўжываў гэтага слова "каханне", як быццам яго зусім не было. І вась на табе! Думаі цяпер пра гэтую жанчыну-маёра, пра небараку Вадзіма...

З прычыненага купэ зноў данесліся галасы. Размова працягвалася.

Мемарыял

Васіль быў сухенькі, сівы, яшчэ досыць жвавы і зусім не выглядаў на свае восемдзесяць. Сказвалася былая вайсковая выпраўка — мой стрыечны брат доўгія гады быў камандзірам, дырыжорам ваеннага аркестра, і гады, праведзеныя на вучэбным пляцы, здаецца, навек выпрамілі яго спіну, зрабілі чаканнай паходку.

На старадаўніх марскіх могілках было ціха. Дзіва што: мемарыял знаходзіўся амаль у цэнтры Севастопалю, дзе ўжо даўно нікога не хавалі. Строгія рады помнікаў з белага каменю нагадвалі выстраеныя шыхты. Здавалася, вась прагучыць каманда, і яны рушаць пад гукі флейт, труб і барабанаў на чале з аркестрам, паперадзе якога будзе чаканіць крок невысокі падцягнуты капітан трэцяга рангу — мой брат Васіль.

Я памятаю, як школьнікам, у час прыезду да брата, любавалася яго выпраўкай, зладжаным гучаннем аркестра, усёй незвычайна прыгожай атмасферай параду ў Дзень ваенна-марскога флоту. Мы з мамай стаялі на трыбуне для гасцей разам з Васільвай жонкай Ксеняй, якая крыху незадаволена крывіла вусны, гледзячы на мужа. З раницы яны ў нашай прысутнасці чарговы раз пасварыліся. Яна доўта і нудна адчытвала Васілю за не памяты з вечара посуд (гэта было яго звыклым абавязкам), казала, што з-за яго не стала опернай спявачкай, што бадзятася з ім па гарнізонах, замест таго каб штовечар прымаць кветкі ад прыхільнікаў...

Васіль больш маўчаў, устаўляючы ў рэдкія паўзы прыміральныя рэплікі, стараючыся перавесці ўсё ў жарт. Яму відавочна няёмка было перад маёй мамай, малодшай сястрой яго бацькі, які загінуў на фронце яшчэ ў фінскую кампанію, і яна была яму фактычна як маці, бо ягоная родная маці памерла, калі ён быў зусім хлапчуком.

Мы ведалі пра Ксенін характар, пра яе вечныя прыдзіркі і дзівіліся Васілю цяпернаму і вытрымцы.

— Які ж ён мужык? — гаварыў, бывала, мой бацька. — Яна б у мяне бедная была!

— Ну канечне ж, ты ж у нас герой, — з лёгкай усмешкай казала мама. — Гэта ўжо іх справа. Калі церпіць, значыць кахае.

Ксеня вучылася ў кансерваторыі, калі пазнаёмілася з Васілем. Яна сама часта любіла раскаваць, як на выпускны баль да іх прыйшлі курсанты, як яна ўбачыла Васілю і сказала сабе: "гэта мой", як запрасіла яго на танец, як ён дрэнна танцаваў, як праз месяц на здзіўленне сябровак і шкадаванне маці і бацькі паехала не ў Кіеўскі оперны тэатр, куды атрымала накіраванне, а на Камчатку, у ваенны гарнізон, разам з маладым лейтэнантам.

Гэта потым, дзякуючы настойлівасці жонкі, сувязям яго бацькі, Васілю перавялі ў Севастопаль, далі харошую кватэру за два крокі ад мора, прызначылі дырыжорам ваеннага аркестра.

Цяпер Ксеня глядзела з мармуровага белага помніка і, здавалася, гэтак жа незадаволена крывіла вусны...

— А вась тут, побач, месца для мяне, — ціха сказаў Васіль. — Ведаеш, колькі даць на лапу давалася, каб тут месца на дваіх прыдбаць?

Я маўчаў. Я ведаў, што недзе гадоў праз пятнаццаць пасля іхняга з Ксеняй выселля, якое прайшло ў нашым прыгарадным пасёлку на Полаччыне, Ксеня кінула Васілю з падлеткам-сынам, з'ехала ў Маскву з нейкім заезджым гастралёрам, потым праз два гады вярнулася і ўсё працягвалася па-ранейшаму. Доктары вызначылі ў яе зоб, яна доўга лячылася.

Сын вырас, стаў ваенным, як бацька, і паехаў служыць да нас, у Беларусь. Быў ён маўклівы, заўсёды нейкі засяроджаны, і бацьчыны мы з ім, нягледзячы на тое, што жылі ў адным горадзе, рэдка.

А Васілю цяпернаму ўсё ж прыйшоў капец. Калі споўнілася шэсцьдзесят гадоў, афіцыйна развёўся з жонкай. Жылі, праўда, яны па-ранейшаму ў адной кватэры, балазе, яна налічвала чатыры пакоі, але сваю гаспадарку Васіль веў сам.

Ды праз пару гадоў у Ксені здарыўся інфаркт, затым — інсульт, і Васіль стаў пастаяннай сядзелкай каля былой жонкі. Суседзі і знаёмыя дзівіліся, наколькі клапатлівы і вытрыманым быў Васіль. Ён варыў есці, мыў і прасваў бялізну, прыбіраў у хаце. І ўсё не зважаючы на тое, што Ксеня стала яшчэ больш невыноснай: у хвіліны прасвятлення ўвесь час старалася яго нечым падкалоць, нечым папракнуць...

— А ўсё-такі яна была нядрэнны чалавек, — нібы пачуўшы мае думкі, сказаў Васіль.

Ён падняўся па прыступках за агароджу помніка, дастаў са сховы невялікі венік у поліэтыленавым пакеце, дзве пустыя пластымасавыя пляшкі з-пад "Кока-Колы", кавалак плёнкі, якой звычайна накрываюць цяпліцы.

— Пайдзі, калі не цяжка, вады набяры. Проста па алеі, а там павернеш налева, — убачыш вадаправодны кран. А я пакуль падмяту тут.

Я прынес вады. Мы палілі кветкі, згрэблі ў поліэтыленавую плёнку смецце, вынеслі яго на звалку. Васіль акуратна паклаў свой рыштунак на месца, і мы пайшлі на аўтобусны прыпынак.

— Ведаеш, — сказаў раптам Васіль, — тут непадалёк адна чабурэчная ёсць. Давай зойдзем.

У забягалаўцы было нешматлюдна, Васіль прынес графічык з гарэлкай і два вялікія чабурэкі.

— Ну што, памянём Ксеню? — запытаў ён.

Мы моўчкі выпілі.

— А ўсё-такі яна была нядрэнны чалавек, — паўтарыў Васіль тое, што казаў на могілках.

Я маўчаў.

— Хутка мы зноў будзем разам, — прамовіў брат пасля другой чаркі.

На вуліцы браўся прыцемак. На поўдні цяньнее рана. З мора падзьмула прахалодай. Васіль ішоў прама і роўна. Як быццам не была выпіта гарэлка, не было за спінай васьмі дзясяткаў гадоў. Толькі на вуснах яго блукала ледзьве прыкметная ўсмешка, як быццам ён адказаў на тую Ксеніну ўсмешку, якая засталася на фотаздымку. Там, у мемарыяле.

Згадаўшы Абу-Дабі...

Арт-пацёркі

Лана ІВАНОВА



Генадзь Драздоў "Ідылія"

Віктар КАВАЛЁЎ,
фота аўтара

У галерэі "Панарама" Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі экспануецца выстаўка "12+", арганізаваная НББ сумесна з Міжнароднай гільдыяй жывапісцаў. Адкрываючы яе, загадчык аддзела галерэйна-выставачнай дзейнасці Фёдар Ястраб зазначыў, што дадзеная выстаўка ў пэўным сэнсе традыцыйная і працягвае шэраг экспазіцый беларускага мастацтва як у нашай краіне, так і за яе межамі, але ж адначасова і адмысловая, бо пры канцы верасня поўным складам была прадстаўлена ў межах Тэдня культуры Беларусі ў горадзе Абу-Дабі, сталіцы Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Экспазіцыя, якую ўпрыгожылі пейзажныя здымкі з праекта фотамастака Сяргея Пльгткевіча "Планета Беларусь", была высока ацэнена гледачамі. Дарэчы, паколькі ў гэтым праекце ўдзельнічалі

дванаццаць мастакоў і адзін фотамастак, выстаўка і атрымала назву "12+". І не толькі выстаўка мела поспех на Тэдні культуры нашай краіны, таму што айчынную культуру таксама прадстаўлялі балетная труппа Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі з дэкарацыямі і аркестрам, Камерны аркестр Рэспубліканскай гімназіі-каледжа пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі ды знакаміты харэаграфічны ансамбль "Харошкі".

Беларуская школа жывапісу мае даўнюю гісторыю і сталая традыцыя. У савецкі перыяд жывапіс у цэлым развіваўся ў рамках "сацыялістычнага рэалізму", адзінага правільнага, па меркаваннях кіруючай тады эліты. Аднак вялікі патэнцыял і бліскучы жывапісны вопыт не маглі змясціцца ў межах аднаго творчага метаду. Пасля абвешчання незалежнасці Беларусі мастакі ак-

тыўна ўбіралі ў сябе дзясятныя еўрапейскага жывапісу, самых разнастайных школ і плыняў.

Актыўная інтэграцыя беларускай мастацкай школы ў еўрапейскую мастацкую прастору неўзабаве прынесла плён. Гэтаму садзейнічалі, перш за ўсё, два фактары — свабода самавыяўлення і сур'ёзная акадэмічная падрыхтоўка. Беларускія мастакі сталі даволі паспяхова пазіцыянаваць сябе ў еўрапейскім кантэксце. Іх імёны загучалі на буйнейшых міжнародных выстаўках і ў інтэр'ерах прэстыжных галерэй. Актыўнае засваенне еўрапейскіх арт-практык ніколі не перашкаджае беларускаму жывапісу заставацца школай з ярка выяўленымі нацыянальнымі асаблівасцямі, якія праяўляюцца і ў асаблівым каларыце, рытмічным строі карцін, запамінальных вобразах і характэрных тэхніках. Палітра сучаснага айчыннага жывапісу надзвычай шырокая і ўключае ў сябе як мастакоў, прыхільнікаў рэалістычнага метаду, так і тых, хто аддае перавагу актыўным пошукам у галіне формы.

Выбар майстроў не выпадковы, бо галоўная мэта экспазіцыі — паказаць разнастайнасць творчых

манер і стыляў. Прадстаўленыя і розныя жанры — ад пейзажаў Ягора Батальёнка, напоўненых чысцінёй і святлом родных прастораў, пейзажаў Аляксандра Грышкевіча, аналітычна вывераных і строга выбудаваных, да асацыятыўных палотнаў Аляксандра Забаўчыка. Сучасная інтэрпрэтацыя міфаў — гістарычных і быццёвых — палягае ў аснове работ Фёдара Ястраба і Уладзіміра Кожуха. Іх адносіны да рэчаіснасці высвечваюцца праз паэтызацыю навакольнага свету. У дыяпазоне ад прыёмаў сфумата да адкрытай дэкаратыўнасці праяўляюцца асаблівасці творчасці такіх майстроў, як Васіль Касцючэнка, Уладзімір Савіч, Віктар Шылко, Сяргей Давідовіч. Пры ўсім знешнім непадабенстве работ Алега Скавародкі і Дзмітрыя Сурыновіча аб'ядноўвае пачуццёвасць, экспрэсіўнасць выразнай манеры.

Прадстаўленыя на выстаўцы творчыя пошукі дванаццаці жывапісцаў даюць магчымасць убачыць і ацаніць, хоць і не ў поўным аб'ёме, тых працэсы, якія сёння адбываюцца ў беларускім жывапісе, які бурна развіваецца.



Алег Скавародка "Дзяўчына ў жоўтым"



Дзмітрый Сурыновіч "Літва"

Купалаўскі. Аптымізацыя

Гледачы змогуць пабачыць прэм'еры і любімыя спектаклі на абноўленай сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы ўжо ў 2012 годзе. Пра гэта кіраўніцтва тэатра паведаміла на чарговай справаздачнай прэс-канферэнцыі, якая была прысвечана рэпертуарнай палітыцы, гастрольнай дзейнасці і зменам у планах рэканструкцыі Купалаўскага.

Алена МАЛЬЧЭЎСКАЯ

Тэрмін рэканструкцыі галоўнага драматычнага тэатра краіны скараціўся з 28 да 20 месяцаў. Аптымізацыя першапачатковага праекта была выклікана рознымі прычынамі. Асноўная з іх — рашэнне адмовіцца ад двух падвальных паверхаў, дзе планавалася размясціць тэатральную вытворчасць і склад дэкарацый. Цэнтр тэатральнай вытворчасці будзе размешчаны ў будынку былога мінскага завода "Светакон", плошча якога складае больш як 5 000 квадратных метраў. А гледачы атрымаюць магчымасць глядзець спектаклі ў цалкам абноўленым будынку тэатра на пачатку сезона 2012 — 2013.

Нягледзячы на тое, што сёння тэатр не мае сталай пляцоўкі і рэпетыцыйны працэс пакуль не адладжаны як належыць, прэм'ер у Купалаўскім падчас перыяду рэканструкцыі чакаць варта. Першую — зусім хутка: 20 і 24 студзеня на малой сцэне канцэртнай залы "Мінск" пакажуць брутальную камедыю ірландскага драматурга Марціна МакДонаха "Самотны захад" у пастаноўцы Паўла Харланчука. Мастацкі кіраўнік тэатра Мікалай Пінігін у 2011-м паставіць доўгачаканы спектакль "Выкраданне Еўропы, альбо тэатр Уршулі Радзівіл", а таксама "Ноч перад Калядамі" Мікалая Гогаля. Аляксандр Гарцуеў увасобіць на сцэне твор Івана Мележа "Людзі на балодзе". Маладая беларуская драма-

тургія будзе прадстаўлена спектаклем паводле п'есы Юліі Чарняўскай "Ліфт", якую паставіць Валерый Раеўскі разам з маладымі рэжысёрамі Наталляй Мархель ды Ігарам Пятровым.

У больш далёкай перспектыве — пастаноўка спектакля "Местачковае кабарэ" з песнямі Віктара Шалкевіча і з'яўленне на купалаўскай сцэне спектакля пра Адама Міцкевіча — п'еса "Містэр" літоўскага драматурга Марыуса Івашкявічуса.

Мікалай Пінігін адзначыў, што, нягледзячы на рэканструкцыю, у 2011 годзе адбудзецца V Міжнародны фестываль тэатральнага мастацтва "Панарама". Мастацкі кіраўнік Купалаўскага паабядаў: "Гэтым разам праграма фестывалю будзе больш кароткай за папярэднюю, але змястоўнай". Якія канкрэтныя спектаклі ўвойдуць у яе — пакуль што невядома, бо ідуць перамовы.

Плануецца таксама, што ў новым годзе пастаноўкі Купалаўскага пабачаць у Арменіі, Грузіі, Польшчы і Украіне.

Творы ўмельцаў з Бухары і Самарканда экспануюцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, дзе да 24 лютага працуе выстаўка "Мастацтва Узбекістана са збору НММ Рэспублікі Беларусь". Керамічны посуд і гліняныя вазы, каларытныя вышытыя дываны "сюзані", узоры бухарскага залатога шыцця нагадваюць праявілікую, старажытную і самабытную культуру сярэднеазіяцкіх гарадоў, пра сакрэты ўнікальных рамёстваў, захавання ў традыцыях узбекскіх майстроў. Дарэчы, у новым годзе Нацыянальны мастацкі музей плануе прывесці цыкл разнастайных выставак на аснове сваіх багатых фондаў.

Прэм'ера спектакля "Пані Завіруха", паставілі Юрыем Куліком паводле казачных матываў братаў Грым, а таксама інтэр-актыўная імпрэза ў фае (сустрэча дзятвы з Дзедам Марозам ды знаёмымі сцэнічнымі героямі) — частка навагодняй праграмы Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача. Яе паказ ладзіцца да 9 студзеня ў сталічным Доме літаратара. А сёння ТЮГ пакажа тут сваю традыцыйную калядную казку "Дарога на Віфлеем" паводле п'есы Сяргея Кавалёва.

Джазавая класіка і класіка ў джазе — такое "меню" для музычных гурманаў падрыхтавала на заўтрашні вечар Беларуская дзяржаўная філармонія. Наталля Котава ды Валерый Баравікоў, наш знакаміты фартэп'яніст дзят, прадставяць праграму "Раство ў джазавых тонах". Іх партнёрамі па сцэне будзе інструментальны ансамбль "Transformer-group": беларускія музыканты — піяністка Алена Вашкевіч і кантрабасіст Андрэй Баранаў, а таксама адметны эстонскі джазмен, дацэнт Талінскай акадэміі музыкі і тэатра, барабаншчык Танель Рубэн. У нязвычайных версіях прагучаць матывы Д. Брубэка, Дж. Гершвіна, А. Цфасмана і нават... Канцэрт І. С. Баха для трох раяляў!

Аркестр і яго імёны

Нацыянальнаму акадэмічнаму народнаму аркестру Рэспублікі Беларусь імя Іосіфа Жыновіча ўжо восемдзсят. Што ў гэтай лічбе? Некалькі пакаленняў адметных выканаўцаў, іх слухачоў і прыхільнікаў. Доўгае і годнае творчае жыццё аднаго з нашых найстарэйшых і вядучых музычных калектываў.

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
фота Уладзіміра Сіза і Андрэя
Спрыначана

Кожны творчы арганізм, дзейнасць якога працягваецца не адно дзесяцігоддзе, выбірае свой рэцэпт даўгалецця. Выбар, між тым, не багаты: альбо з энтузіязмам неафіта азірацца па баках, намагаючыся пераймаць павевы часу, мяняцца разам з імі, прыраўноўваючыся да “модных”; альбо з пурытанскай прынцыповасцю “бальзамаваць” традыцыі ды густы сваіх пачынальнікаў, унікаючы свежага паветра; альбо з парадаксальнай пераборлівасцю інтэлігента, для якога існуе толькі мода на вечнае, браць пад увагу... прагрэсіўна-кансерватыўную культуру англійскага газона. Памятаеце, у чым сакрэт унікальнасці гэтага феномена? У тым, што ўзорная выкшталцонасць жывога зялёнага дывана дасягаецца не рэгулярнай перасадкай, не заменай травянога покрыва, а карпатлівай, штодзённай — на працягу стагоддзяў! — культывацый. Доглядам. Беражлівым, далікатным: камфортным і для новых парасткаў, і для каранёў...

Дык вось, задумаўшыся пра тое, на чым жа грунтуецца творчае даўгалецце і сённяшні росквіт адзінага

ў свеце акадэмічнага аркестра беларускіх народных інструментаў, я параўноўваю мудрасць яго існавання і развіцця менавіта з культурай англійскага газона. Сапраўдныя беларускія арыстакраты духу, спасцігаючы прыроду самабытнай народна-інструментальнай музыкі, знаходзілі тую невытлумачальную канстанту, якая падтрымлівала і падтрымлівае самаабнаўленне аркестра ў межах яго асноватворных традыцый.

Зразумела, не ў наборы пэўных інструментаў выяўляюцца вытокі аркестра. Яго аснова і працяг — людзі. Імёны. Вялікі мастацкі калектыв вядзе свой радавод ад самабытнага ансамбля, заснаванага ў 1928 годзе мінскім музыкантам-мультиінструменталістам, дырыжорам, кампазітарам і рэжысёрам Дзмітрыем Захарам. З 1930-га ансамбль набыў статус дзяржаўнага калектыву, а Дзмітрый Андрэвіч на працягу яшчэ пяці гадоў заставаўся яго мастацкім кіраўніком і дырыжорам, працуючы не толькі над стварэннем рэпертуару для ўнікальнага маладога аркестра, але і над удасканаленнем канструкцыі некаторых інструментаў. Неад’емная ад гісторыі заснавання, станаўлення і развіцця “музычнай візітоўкі Беларусі” асоба Іосіфа Жыновіча. У 1946-м ён узначаліў калектыв і заставаўся мастацкім кіраўніком без малаго тры дзесяцігоддзі — да апошніх сваіх дзён. Таму 100-годдзе з дня нараджэння Іосіфа Іосіфавіча (1907 — 2007) сталася нагодай для размовы на старонках “ЛіМа” і пра легендарны аркестр, у назве якога ўвек запомнена знакавае для айчыннай культуры імя народнага артыста СССР, прафесара, стваральніка беларускай школы цымбальнага выканальніцтва.

У біяграфіі аркестра — творчыя дасягненні знакамітых калісці салістаў-віртуозаў, аранжыроўшчыкаў, дырыжораў, сярод якіх Х. Шмелькін, С. Навіцкі, В. Бурковіч, К. Сімяонаў... А колькі яркіх імёнаў на яго сённяшніх афішах! Святлана Лясун, Ларыса Рыдлеўская, Уладзімір Ткач, Аляксандр Крамко... 22 лаўрэаты нацыянальных і міжнародных конкурсаў, заслужаныя і народныя артысты Беларусі працуюць тут.



“ Перад пачаткам святочнага канцэрта ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі да жыновічаўцаў звярнуўся міністр культуры Беларусі Павел Латушка. Ён падкрэсліў, што юбілей аркестра — падзея не толькі для саміх музыкантаў, але і для ўсёй краіны, бо творчасць выдатнага калектыву належыць да нацыянальнага скарбу, да нашай духоўнай культуры. Міністр таксама зачытаў тэкст віншавання, якое на адрас Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра Рэспублікі Беларусь імя І. Жыновіча накіраваў Прэзідэнт дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.

З 1975 года на чале калектыву — Міхась Казінец: сам Іосіф Жыновіч апекаваўся ўваходзімамі маладога музыканта аркестра ў дырыжорскую прафесію і абраў яго сваім пераемнікам. Калектыв, гісторыя якога звязана з адраджэннем не толькі цымбалаў, але і ліры, жалейкі, дуды, акарыны ды іншых беларускіх народных інструментаў, сёння вызначаецца багаццем тэмбравай палітры, тонкасцю нюансіроўкі, збалансаванасцю гучання. І — разнастайнасцю рэпертуару, у якім назапашана больш як дзве тысячы партытур. Гэта апрацоўкі беларускіх народных песень і танцаў, арыгінальныя творы айчынных кампазітараў, сусветная класіка і папу-

лярная музыка розных народаў. Імёны ці не ўсіх беларускіх кампазітараў розных пакаленняў прадстаўлены ў нотнай бібліятэцы жыновічаўцаў. Сучасныя айчынныя аўтары з прыемнасцю адгукваюцца на творчыя прапановы М. Казінца, і маэстра часта песціць сваю публіку прэм’ерамі.

Феерверкам прэм’ер мастацкі кіраўнік аркестра расквеціў і святочны снежаньскі канцэрт, прымеркаваны да 80-годдзя калектыву. Ажыятаж, аншлаг, авацыі! А потым... Аркуш. Віртуальны чысты аркуш і пакуты над ім, бо трох праўдзівых і трапных слоў — ажыятаж, аншлаг, авацыі — недастаткова, каб рашпавесці пра падзею таго філарманічнага вечара. Бо сутнасць музыкі не мае слоўнага адпаведніка і перадаецца выключна праз музыку...

“ Не пералічыць канцэртаў, праведзеных жыновічаўцамі ў Беларусі, на ўсім колішнім СССР, на гарадах Германіі, Індыі, Канады, Кітая, Польшчы, Румыніі, Турцыі. З аркестрам спявалі знакамітыя салісты З. Бабі, А. Вядзерніцаў, С. Данілюк, Б. Мілжынкіёў, В. Нарэйка, Т. Ніжнікава, А. Салаўяненка, З. Саткілава, Б. Штокалаў, А. Эйзен...



Толькі знаходзячыся ў зале, можна было адчуць, як, захаваўшы сябе, сваю непаўторную цымбальную аснову, змяніўся наш народны аркестр: у інструментальным голасе беларускай зямлі ўпэўнена загучалі самавітыя шляхетныя інтанацыі, традыцыя злучылася з крэатыўнымі знаходкамі, акадэмічнае майстэрства напоўнілася духам імпрывізацыйнасці. Колькі выканальніцкіх прыдумак і штрыхоў, эксперыментаў у спосабах гуказдабывання, свежых санорных эфектаў, артыстызму, элементаў тэатралізацыі! А як змяніліся змест і вобразнасць нашай нацыянальнай музыкі: замест колішніх немудрагелістых жанравых апрацовак фальклорных найгрышаў ды песенных мелодый — сюіта “3 мінулага Нясвіжа” Г. Ермачэнкава; дасціпны музычны абразок У. Кур’яна паводле знакамітай песні І. Любана “Бывайце здаровы!” і яго ж, болей працягата, музычная прыпавесць “Курган” паводле аднайменнай Купалавай паэмы; феерычныя і рознахарактарныя “Малонкі роднай старонкі” А. Крамко; мілагучная замалёўка Я. Магаліфа “Калібры”... І ў гэтых п’есах, і ў яркавых аранжыроўках твораў замежных кампазітараў уражліва раскрыліся індывідуальнасці маладых салістаў — лаўрэатаў міжнародных конкурсаў баяністаў Уладзіслава Плігаўкі, Паўла Неўмяржышкага, цымбалістак Галіны Лазовік, Аксаны Хахол, ударніка Сяргея Шаптунова, флейтыста Вячаслава Помазава...

Відаецца, чым унікальны Міхась Казінец сярод калег-дырыжораў? Не толькі цярымасцю да чужога таленту. А і ўменнем захапіцца гэтым талентам, паспрыць яго раскрыццю і самарэалізацыі. Поруч з маэстра плённа працую сапраўдныя профі — дырыжор Аляксандр Высоцкі. І — ззяе такі самародак, як Аляксандр Крамко: віртуоз-мультиінструменталіст, аранжыроўшчык і аўтар арыгінальнай музыкі, харызматычны дырыжор, майстар народных інструментаў.

Таленавітая натура, настроеная на самаўдасканаленне, адкрытая для творчага партнёрства, М. Казінец падтрымаў, здавалася б, неверагодную для народнага аркестра ідэю: увасобіць на філарманічнай сцэне паэму-легенду І. Лучанка — У. Мулявіна “Гусяр” паводле культывай паэмы Янкі Купалы “Курган”. І гэтая прэм’ера адбылася ў другім аддзяленні юбілейнага канцэрта.

Намаганнямі аркестра на чале з Міхасём Казінцом; дзякуючы аўтару ідэі, выканаўчаму дырэктару праекта, музыказнаўцы Вользе Брылон; працы Аляксандра Крамко па рэканструкцыі і аркестроўцы партытуры; рэжысёрскай фантазіі Ларысы Сімаковіч, а таксама спеваку Пятру Ялфімаву (Гусяр), Яну Жанчаку (Князь), вакальнаму квартэту ў складзе Сяргея Мядзведзева, Паўла Хасанава, Уладзіслава Даніловіча, Сяргея Савіцкага, піяністу Канстанціну Гарачаму, Дзяржаўнаму камернаму хору Беларусі пад кіраўніцтвам Наталлі Михайлавай, фальклор-тэатру “Госьціца” ды ўсім, хто спрычыніўся да праекта, атрымаўся яркі мастацкі вынік. І пра яго мы пагаворым у “ЛіМе” асобна.

Незвычайны спектакль “Гусяр”, па-стаўлены ў аркестры (!), зноў адбудзецца на сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі 12 студзеня, у межах праграмы “Незабыўнае”, якую жыновічаўцы разам са сваімі творчымі партнёрамі прысвячаюць 70-годдзю з дня нараджэння народнага артыста СССР Уладзіміра Мулявіна.

На здымках: мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор аркестра, народны артыст Беларусі, лаўрэат прэміі “За духоўнае адраджэнне” прафесар Міхась Казінец; лаўрэат міжнародных конкурсаў Пётр Ялфімаў у вобразе Гусяра.

Слова краянаўцы



Дырэктар Лепельскага раённага краязнаўчага музея Аліна Стэльмах разважае пра тое, што краязнаўству варта падмацаваць з правінцыйнага ўзроўню:

— Краязнаўства сёння развіваецца актыўна. З 2004 года ў нашым музеі рэгулярна праходзіць навукова-практычная канферэнцыя “Лепельскія чытанні” з удзелам супрацоўнікаў Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, выкладчыкаў універсітэтаў, супрацоўнікаў музеяў і архіваў.

Музеям выдаюцца брашуры. Пад адной вокладкай мы сабралі паданні Лепельшчыны. У 2009 годзе выйшла брашура “Бярэзінская водная сістэма”. Дарэчы, Бярэзінская сістэма, на мой погляд, — самая ўнікальная з’ява на тэрыторыі раёна.

Лепельскі раён недасканалы вывучаны археолагамі — раскопкі амаль не вяліся ў апошнія 20 гадоў. А сёння Лепельшчыну “капаюць” актыўна. Экспедыцыі ладзіць Інстытут гісторыі НАН Беларусі — у нас працавалі археолагі Андрэй Вайцяховіч, Павел Кенька, Зоя Харытановіч, Максім Чарняўскі, Марат Клімаў, Юрый Заяц. Актыўна працуе і ўдзельнічае ў раскопках мясцовы краязнаўца, настаўнік гісторыі Валерый Тухта.

Гісторыя раёна даследуецца і ў іншых кірунках. Напрыклад, дацэнт кафедры філасофіі гісторыі Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта Яўген Грэбенёў апошнім часам займаецца вывучэннем умоў жыцця грамадзянскага насельніцтва на Лепельшчыне падчас Вялікай Айчыннай вайны.

Адзінае, чаго б хацелася пазбавіцца ў гэтым актыўным развіцці, — правінцыйнасць. На мой погляд, праблема заключаецца ў тым, што навукоўцы-гісторыкі мала займаюцца практычнымі даследаваннямі — тэматыка іх навуковай працы абагуленая. А нашым краязнаўцам якраз не хапае навуковасці. Хочацца, каб краязнаўства нарэшце паднялося з месцацовага ўзроўню на ўзровень абласны, рэспубліканскі і займела больш выразную навуковую аснову.

Двум юбіляям прысвячаецца

Чэслава ПАЛУЯН

У Гродзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеі адкрылася выстаўка “Прысвячэнне заснавальніку” — да 90-годдзя Гродзенскага музея і 120-годдзя з дня нараджэння яго першага дырэктара Юзафа Ядкоўскага. Яна знаёміць з жыццём і творчай спадчынай заснавальніка, а таксама з дзейнасцю музея.

Прадстаўлены на выставе прадметы паходзяць з самых першых збораў музея, многія з іх экспануюцца ўпершыню. Гэта дакументы XVI ст., падпісаныя каралём і вялікім князем Стэфанам Баторыем, магістрацкія кнігі Гродна XVIII ст. Вельмі цікавы прадмет — харугва цэху шаўцоў XVIII ст.

Асобная частка экспазіцыі прысвечана стварэнню музея. Тут можна ўбачыць музейныя пячаткі, фотаздымкі тагачаснай экспазіцыі, навуковыя і графічныя работы Юзафа Ядкоўскага.

Музейны ўнікат

Жэтон капітана Лукіна

У Баранавіцкім краязнаўчым музеі захоўваецца надзвычай рэдкі экспанат, пазначаны чацвёртай катэгорыяй па шкале каштоўнасцей (вышэй толькі катэгорыя пятая — рарытэты). Гэта жэтон з марскога лінейнага карабля “Тры свяціцелі”, які ўдзельнічаў у час Першай сусветнай вайны ў першым абстрэле рускімі караблямі 15 сакавіка 1915 года басфорскіх умацаванняў і якім камандаваў неардынарны чалавек, капітан I рангу Веніямін Лукін.

Вольга ЖЫГАР

Капітан I рангу Лукін перад Першай сусветнай вайной узначальваў апэратыўнае аддзяленне штаба Чарнаморскага флоту. Пасля абстрэлу батарэй Басфора прызначаны камандзірам порта Трапезунд. Неўзабаве становіцца контр-адміралам. Менавіта Лукін змяніў Калчака на пасадзе камандуючага Чарнаморскім флотам. Далейшы яго лёс звязаны з Чырвоным флотам.

У лютым 1915 года Англія сумесна з Францыяй зрабілі спробу авалодання Дарданеламі і Басфорам і звярнуліся да расійскага камандавання па падтрымку з боку Чарнаморскага флоту. Для гэтай апэрацыі былі выдзелены марскія лінейныя караблі, крэйсеры, эскадраныя мінаносцы, мінныя загараджальнікі, тральшчыкі. У 10 гадзін 34 хвіліны 10 сакавіка караблі “Расціслаў” і “Тры свяціцелі” адкрылі агонь па фортах Эльмаз і Рыва, размешчаных на ўсходнім беразе Басфора. У гонар першага выстралу па Басфоры капітану I ранга В. К. Лукіну быў уручаны памяtnы знак № 2.

Як жа гэты памяtnы знак апынуўся ў Баранавічах? Вось што расказала старшы навуковы супрацоўнік Баранавіцкага краязнаўчага музея Ірына Сайко: “У нашым

горадзе з канца 1940-х гадоў жыла дачка Веніяміна Лукіна Кацярына. Праз некалькі год пасля смерці Кацярыны Веніямінаўны адна з яе спадкаемніц прынесла памяtnы знак з ювельную скупку, дзе ювельнік параіў ёй аднесці ўнікальную рэч у музей. Так яна папоўніла музейныя фонды”.

Пра ўнікальнасць гэтага музейнага прадмета сведчыць артыкул “Першы залп па Басфоры” з кнігі “Гісторыя расійскага флоту” А. Д. Байновіча і Ю. В. Сібірава (Санкт-Пецярбург, 2009 г.). З дапамогай калекцыянераў С. Салагуба і А. Феакцістава аўтарам артыкула ўдалося атрыбутаваць усе элементы жэтона. Ён выкананы ў выглядзе славянскага шчыта перыяду кіеўскага князя Алега. Па контуры праходзіць абодок, прашыты шаснаццацю заклёпкамі. У цэнтры жэтона — флюгарка, як мяркуюць, прысвоеная лінкору “Тры свяціцелі”. Унізе пад флюгаркай размешчана дата 1915, а зверху — літары ЦЗ, якія па стараславянскім стылі азначаюць дату 907 (Ц — гэта 900, а З — 7). У 907 годзе Вялікі кіеўскі князь Алег асадыў Царград (Канстанцінопаль — сталіцу Візантыі, сёння турэцкі Стамбул). Гэтымі дзвюма датамі падкрэсліваецца сувязь часоў. На адваротным баку жэтона выгравіраваны надпіс: “В. К. Лу-



кін’ 19 15/III 1510 ч. 34 мин. Первый выстрель по Босфору произведенъ кор. “Три святителя” № 2”.

Дзе знаходзяцца знакі з нумарамі 1, 3, 4 і г.д., даведацца не ўдалося. Невядома нават, колькі іх было выраблена. Тым большую цікавасць і каштоўнасць уяўляе той, што захоўваецца ў Баранавіцкім краязнаўчым музеі.

Святкаванне Каляд: вытокі

У канцы XIX — пачатку XX стагоддзя на тэрыторыі Беларусі з’явіўся звычай ставіць навагоднюю ялінку. Гэтая традыцыя прыйшла да нас з Германіі праз Польшчу. Чаму ялінку ўпрыгожвалі? Першапачаткова цацкі ўяўлялі сабой прыблізныя вобразы прызначаных для ахвярнага агню рытуальных цацак з гліны (культавых мадэляў зярнят, пладоў).

Уладзімір ЯГОРЫЧАЎ

У вёсках у канцы XIX ст. зімовае свята, названае Калядамі, расцягвалася на 12 дзён (з вечара 24 снежня па 6 студзеня згодна са старым стылем або з 7 па 19 студзеня — паводле новага). Да свята ў беларускай вёсцы рыхтаваліся загадзя. Каспадыня прыбіралі ў хаце, а моладзь рабіла маскі. Рытуальную ежу — кашу з пшаніцы або ячменю — варылі раней за іншыя стравы і ставілі ў хаце на ганаровым месцы: “на куце”. Адсюль і яе назва — куцця. Урачыста вячэралі на працягу Каляд тройчы: у першы дзень свята была посная куцця (кашу варылі з мёдам ці посным малам), затым — багатая, шчодрая куцця, “шчадрэц” (кашу гагавалі з мясам і салам). І, нарэшце, перад Вадохрышчам зноў посная (галодная, вадзяная) куцця. Перш чым паставіць куццю на стол, клалі на яго сена, наверх засцілалі абрус. За рытуальным сталом сямейнікі пасля вячэры займаліся варажбой: стукалі па сене кулакамі, а затым выпягвалі па адной саломінцы і па яе даўжыні вызначалі, які будзе лён у новым годзе, а па колькасці выбітых зярнят — ураджай жыта. Агульная колькасць страў дасягала 7, 9, 12, бо лічылася, што багатая вячэра — пастаянны дастаць у доме на ўвесь год. На Каляды звычайна калядавалі — з выкананнем віншавальных песень, нярэдка з прадстаўленнем тэатралізава-

ных дзеяў (калядоўшчыкі пераапрачаліся ў жывёл і персанажаў, сярод іх абавязкова былі Каза, Мядзведзь, Журавель або Бусел).

Беларуская народная традыцыя святкавання Каляд вытокамі ўзыходзіць да старажытнаславянскіх і нават індаеўрапейскіх язычніцкіх вераванняў. Старажытнаславянскі каляндар язычніцкіх маленняў вызначаўся найперш фазамі Сонца: зімовым сонцастаяннем — 24 снежня — 6 студзеня, веснавым раўнадзеньствам (Масленіца — каля 24 — 25 сакавіка), летнім сонцастаяннем (Купала, “зялёныя” святкі — 23 — 29 чэрвеня). Навагоднія ігрышчы ў сваіх найстаражытнейшых вытоках уяўлялі сабой працяглы, 12-дзённы, заклінальны комплекс, у час якога падводзілі вынік мінулага года і рабілі заклёны на ўсе 12 месцаў года наступнага. У многіх першапачатковых навагодніх ігрышчах узаўяляліся ў мініяцюры розныя абрады наступных месяцаў.

Свечкі і рознакаляровыя лямпачкі на ёлках — прыблізны “водбліск” старажытнага свяшчэннага агню. У канцы снежня ў час зімовага сонцастаяння славяне запальвалі свяшчэнны “жывы” агонь, які гарэў 12 дзён (шэсць дзён — у канцы старога года і шэсць — у пачатку новага). Ёлка з запаленымі свечкамі ці лямпачкамі — сімвал палаючага дрэва ў старажытным святым хатнім ачагу. Але чаму менавіта яліна? Старажытныя славяне

ўстанавілі ў ачагу смалістыя чурбаны хвойных дрэў, елкі ці сасны, якія маглі тлець на працягу ўсяго рытуальнага тэрміна.

А што сімвалізавала куцця? Гаршчок са свежай, яшчэ гарачай пшанічнай ці ячнай кашай уяўляецца нам сімвалам старажытнага рытуальнага ачага, у якім магічна роля адводзілася і самому агню, і зярнятам пшаніцы, ячменю, жыта, бабовых (прычым не толькі іх гліняным мадэлям, але і рэальным), а таксама крывякам з цеста і рагатым ляпёшкам, якія смажыліся і выпякаліся, як можна меркаваць, на гэтым свяшчэнным агні. Рагатыя ляпёшкі часткова з’ядалі ў дзень выпечкі, часткова пакідалі на дзень сяўбы або аддавалі жывёле. Яны былі сімвалам плоднасці, ураджайнасці. Такім жа сімвалам у пазнейшыя часы стала і куцця.

Пераапраананне на Каляды таксама мае асаблівае значэнне. Гэта рэлікт культуры дахрысціянскага бога Вялеса (Воласа), боства ўсяго племяннага багасця, паляўнічых і жывёлагадоўчых даброт. Менавіта шэсць дзён студзеня былі “вяселювымі днямі”, а першыя шэсць дзён прысвячаліся будучаму ўраджaju. Сувязь Вялеса з зімовымі святкамі даказваюць і ёлачныя цацкі ў выглядзе вавэрак, мядзведзікаў, зайчыкаў, і абрадавае печыва ў выглядзе звяркоў. 12-дзённыя Каляды, запоўнення магічнымі дзеяннямі і варажбой, сімвалізавалі дванаццаць месцаў новага года.

Культура слова

Кастусь ЦІВІРКА

Зубішча

Першы раз я пачуў гэтае слова яшчэ ў дзяцістве ад староў Анці Дубовік (даўно ўжо нябожчыцы). Так называлі ў нас ангіну. Ці не таму, што яна пасялялася адразу за зубамі? А можа, што ўнікала яна ад нездаровых зубоў? У слоўніках беларускай мовы слова *зубішча* я не знайшоў. Затое нечакана напаткаў у “Слоўніку беларускіх гаворак...”, дзе прыводзіцца прыклады яго бытавання з Вілейскага, Лагойскага, Шчучынскага і Ваўкавыскага раёнаў — можна сказаць, з усёй Беларусі. Цяпер гэтае народнае слова выціснулася з ужытку лацінскім — *ангіна*. Толькі ці павінны мы забываць беларускую назву гэтай хваробы? Вельмі правільна, што наш “Глумачальны слоўнік беларускай мовы” падае народныя назвы розных хвароб (*сухоты, паратош, крываўка, транцы* ды інш.). Хай і з пазнакай *разм*. Чаму б не ўключыць у гэты шэраг і слова *зубішча*? Ведама ж, я быў бы зусім не супраць, каб усе гэтыя хваробы сшылі ад нас на сухія лясы, на махавыя балоты, на гнілыя калоды ды на ніцця лозы. Але ж словы, якія іх абазначаюць, мы абавязаны захаваць, зберагчы. Яны ж — наша гісторыя.

Дмухель

Як ні кручу, не ляжыць у мяне душа да слова *дзёмухавец*. Вельмі ж чужае яно шчучнае, літаратурнае паходжанне. Мусіць, муляе яно і Рыгору Барадуліну, бо ў адным з твораў, надаючы яму большай натуральнасці, ён назваў яго па-свойму і вельмі хораша — *абдуванчык*. Не мог не даць імя гэтай кідкай кветцы і народ. Адно з іх прыводзіць у сваім “Рэчэцкім Палесці” Часлаў Пяткевіч — *малачайка*. Пэўна, таму, што пры надломе, як і малачай, пускае белы сок. Людзі далі малачайцы, як значае этнограф, і адмысловую мянушку — *ці поп, ці панаддзя*. Бо так варажаць, абдуваючы на ёй пух: калі ўвесь зляціць, то гэта будзе *поп*, калі ж трохі застанецца, то *панаддзя*. “Энцыклапедыя прыроды Беларусі” падае некалькі народных назваў *абдуванчыка*: *малачай* (праўда, гэта іншая расліна), *багатка*, *коцікі*, *папок*, *дмухель*, *жоўтая цыкор’я*, *зубнік*. Для ўсеагульнага ўжытку, пэўна ж, трэба выбраць найбольш зразумелую. Думаю, лепш за ўсе падходзіць тут слова *дмухель*, утворанае ад слоў *дмухаць* (*дзёмухаць*) і *зелле*. Кожнаму зразумелае і лёгкае слова, як пух гэтай кветкі-жаўтазеллы, — *дмухель*.

Гісторык, этнограф, фалькларыст

Аляксандр ВАШЧАНКА

Першыя поспехі і расчараванні

Генадзь Кісялёў, у якога я кансультаваўся па найбольш важных для сябе пытаннях гісторыі літаратуры, параіў: “Займіся асобай Барычэўскага — будзеш першаадкрывальнікам”. Я паслухаўся. Пачалася праца ў бібліятэках і ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. Архіўныя фонды Мінскай духоўнай праваслаўнай кансісторыі захаваліся добра, таму ўжо напачатку працы ў справе “О соборных и крестовых протоиереев” за 1820 год я знайшоў звесткі пра бацьку Івана Пятровіча: “Минского кафедрального духовного Петропавловского собора протоиерей Петр Тарнава-Боричевский, 42 года, из дворян, присоединенного от Польши к России края, сын священника, обучался в Киевской Академии латинскому и польскому языку, богословию. Рукоположен в священники 16 октября 1806 года. 13 августа 1808 года произведен в протопопы, способен”. Патлумачу: пратапоп або старэйшы поп — звычайная назва протаіерэя, якая азначае наступную пасля простага святара прыступку ў духоўнай кар’еры. Вядома, што да Мінска Пётр Барычэўскі працаваў у Барысаўскай Саборнай уаскрэсенскай царкве і меў пэўныя заслугі перад горадам Барысавам, бо 25 жніўня 1816 года ён напісаў прашэнне ў кансісторыю аб выдзяленні грошай на будаўніцтва новай царквы, таму што старая саборная царква была разбурана войскамі Напалеона. Было выдзелена 10 тысяч асігнацыямі, на якія царква была адбудавана.

Але дадзеныя пра дзяцей Пятра Барычэўскага не трапляліся. У фондзе 136 за 1818 год ёсць справа са звесткамі пра прозвішча Барычэўскія. Яна ўтрымлівае пераліску паміж Мінскім дваранскім дэпутацкім сходам і Слуцкім духоўным праўленнем аб прадастаўленні ў дэпутацкі сход выпісак з метрычных кніг пра паходжанне прозвішча Барычэўскіх. Паўна, Барычэўскія хацелі пацвердзіць сваё дваранскае паходжанне. 21 лютага 1818 года сведчанні з метрычных кніг пра прозвішча Барычэўскіх, сярод якіх быў і Іван Пятровіч Барычэўскі, былі адрасаваны са Слуцка ў Мінскі дваранскі сход. Я таксама паглядзеў метрычную кнігу пра народжаных у горадзе Слуцку за 1810 год. Але мяне чакала расчараванне: метрычныя кнігі за гэты перыяд не захаваліся. Паспрабаваў звярнуцца да архіваў Мінскага дэпутацкага сходу, дзе ў справах за 1818 год павінны былі захавацца выпіскі з метрычных кніг пра прозвішча Барычэўскіх, дасланых туды са Слуцка. Зноў няўдача — кніга пратаколаў за 1818 год не захавалася. Другі том “Терבוўніка беларускай шляхты” (Мінск, НАРБ, 2007) на літару “Б” таксама не ўтрымлівае звестак пра Івана Пятровіча Барычэўскага 1810 года нараджэння. Здавалася б, усё, пошукі зайшлі ў тупік. Заставалася коўлая надзея на горад Барысаў. І нарэшце мне пашчасціла! Вось што я знайшоў у метрычнай кнізе пра народжаных па Барысаўскай саборнай Уаскрэсенскай царкве за 1810 год.

Номер

30

Число рождения

Октября 19

У кого кто родился

Борисовской Соборной Воск-

Прозвища Барычэўскага сустрэлася мне некалькі гадоў таму, калі я даследаваў матэрыялы, звязаныя з беларусамі, якія ў 40-я гады XIX стагоддзя гуртаваліся вакол Санкт-пецярбургскага часопіса “Маяк”. Бяру на сябе смеласць сцвярджаць, што менавіта Барычэўскі быў галоўным ідэолагам і арганізатарам Санкт-пецярбургскага гуртка беларусаў — аматараў літаратуры і фальклору, якія, у адрозненне ад тых сваіх землякоў, што групаваліся вакол “Незабудкі” Барычэўскага і пісалі на польскай мове, пісалі кірыліцай. Вось іх імёны: Іван Грыгаровіч, Фёдар Шымкевіч, Павел Шпілеўскі, Д. Пацукевіч. Сувязным ланцюгом паміж “Незабудкай” і “Маяком” быў няўрымслівы Рамуальд Падбярэскі.

ресенской церкви протоиерея Петра Боричевского и его первобрачной жены Синклитикии Лазоревны родился сын Иван, который обмолитвован и крещен Лошиницким благочинным священником Михаилом Самборским. При отправлении сей требы был диакон Стефан Лисовский.

Число крещения

Восприемники

Борисовский Г. Городничий Андрей Кирилов Шаталов — коллежский асессор Поветового стряпчего титулярного советника Сильвестра Насовича жена Марья Павловна.

Православного исповедания

Але вядома, што тады каляндар быў юліянскі, таму, перавёўшы дату ў сучасны грыгарыянскі, атрымліваем: беларускі пісьменнік, гісторык і этнограф Іван Пятровіч Барычэўскі нарадзіўся 1 лістапада 1810 года ў горадзе Барысаве. Знікла яшчэ адна белая пляма нашай культурнай гісторыі.

Колькі слоў пра род Барычэўскіх

Тое, што хросным бацькам будучага гісторыка быў галоўны барысаўскі гараднічы Андрэй Кірылавіч Шаталаў, паказвае, што протаіерэй Пётр Барычэўскі быў адметнай асобай у барысаўскім грамадстве. Барычэўскія, Тарнава-Барычэўскія паходзілі з Пінскага павета, валодалі маёнткам Барычэвічы, ужывалі гербавы прыдамак Тарнава. Першае калена вядома з сярэдзіны XVI стагоддзя. Барычэўскія былі прызнаныя ў дваранстве пастановай Дэпутацкага Дваранскага сходу ад 22.11.1802 года (6-я частка), але ўказам сената не зацверджаныя (23. 01. 1838).

Як жа складалаўся лёс Івана Пятровіча Барычэўскага? Першапачатковую адукацыю ён атрымаў у Мінскай духоўнай семінарыі, пасля заканчэння якой у ліку лепшых выпускнікоў паступіў у Кіеўскую духоўную акадэмію. Скончыўшы яе, Барычэўскі з 1833 па 1835 гады працаваў выкладчыкам славеснасці ў Арлоўскай семінарыі; потым служыў у дэпартаменце шляхоў зносін і публічных будынкаў, у дэпартаменце дзяржаўных маёмасцей і ў інспектарскім дэпартаменце ваеннага міністэрства. У 1841 годзе Барычэўскі зноў паступіў у галоўнае ўпраўленне шляхоў зносін і займаў там пасады чыноўніка асобых даручэнняў, дырэктара канцылярыі Міністэрства шляхоў зносін і ў 1870-х гадах — члена рады таго ж міністэрства.

Дзейнасць у літаратуры і навуцы

Актыўна працаваў у гэтым кірунку Барычэўскі пачаў у 1837 годзе артыкуламі, якія друкаваліся ў “Часопісе Міністэрства

Народнай Асветы”, сярод іх найбольш буйнымі былі: “Паданні Адольфа Лізека аб пасольстве імператара рымскага Леапольдадаваўлікага цара Маскоўскага Аляксея Міхайлавіча ў 1675 годзе” (1837), “Аб рускім летапісе ў Літве, які завецца Хронікаю Быхаў-



працы: “Народныя славянскія аповеды”. У кнізе ўпершыню з’явіліся і беларускія легенды, паданні, казкі і жартулівыя аповеды, прычым пісьменнік раздзяляе іх па месцы паходжання: з Белай і з Чорнай Русі. Звяр-

таюць на сябе ўвагу “Беларускія павер’і”, бо пад гэтай назвай змешчаны 170 прыкмет беларускага народа, сабраныя Міхасём Загароўскім (на жаль, звестак пра гэтага чалавека я пакуль што не знайшоў).

У цэнтры ўвагі: старажытная Літва

Амаль у той жа час Барычэўскі адным з першых звярнуўся да вывучэння гісторыі і старажытнасцей літоўска-рускага краю і напісаў дзве вялікія працы: “Даследаванне аб паходжанні, назве і мове літоўскага народа” (Спб., 1847), “Праваслаўе і руская народнасць у Літве” (Спб., 1851), акрамя цэлага шэрагу дробных артыкулаў: “Звесткі аб старажытных літоўцах” (1844), “Урываў з літоўска-рускай гісторыі” (1845) і інш. Да старажытнай Літвы ён адносіў невялікую тэрыторыю, якую ў яго часы займалі некаторыя паветы Віленскай і Ковенскай губерняў і дзе некалі жылі старажытныя прусы. Мова, пісьменства, язычніцкія багі і боствы, святы і абрады плямёнаў, што некалі засялялі гэтую тэрыторыю, былі прадметам яго даследаванняў. Вялікі фактычны матэрыял, які абпіраўся на малавядомыя гістарычныя крыніцы, рабіў гэтыя працы цікавымі як для чытачоў, так і для гісторыкаў і мовазнаўцаў. Адна акалічнасць: гістарычны падзеі Барычэўскі падае з пункта гледжання рускага праваслаўнага святара. Ва “Урыўку з літоўска-рускай гісторыі”, дзе прыводзяцца падзеі з 1131 па 1190 гады, ён спрачаецца з Нарбутам, лічыць, што той прыпісаў літоўцам бліс-

кучыя перамогі. “Няхай славіцца імя літоўцаў там, дзе слава належыць ім па праве пераможцаў. Але навошта ўпрыгожваць іх памяць перамогамі, якіх не было? Імя рускае не павінна быць прыніжана паразамі, што не мелі месца”, — піша ён ва “Урыўку...”.

Пасля пісьменнік рэдагаваў пяты том “Актаў, якія адносяцца да гісторыі Заходняй Расіі”. У 1840-х гадах Барычэўскі звярнуўся да агляду “Губернских ведомостей” і зрабіў з іх мноства каштоўных вытрымак па розных пытаннях: па гісторыі епархій і іерархаў, па апісанні манастыроў, па гісторыі і старажытнасцях, па мовазнаўстве, па гісторыі кнігадрукавання ў Расіі, па гістарычнай геаграфіі, статыстыцы, этнаграфіі і іншых галінах. Гэтыя яго агляды ахоплівалі “Губернские ведомости” за час ад 1842 па 1850 гады і друкаваліся ў “Журнале Министерства народного просвещения” за 1848 — 1855 гады. З 1860 года, калі Барычэўскі быў прызначаны дырэктарам канцылярыі Міністэрства шляхоў зносін, яго ранейшая актыўная навукова-літаратурная дзейнасць нібы перарываецца. За ўвесь наступны час з’явіліся толькі тры працы: “Весті аб старажытных помніках, якія адносяцца да ведамства галоўнага кіравання шляхоў зносін і публічных будынкаў” (у “Известиях Императорского Археологического общества” за 1861 г.), “Кіеўскія пячоры” (Спб., 1872) і “Пакуцце ў археалагічных адносінах. Даследаванне А. Г. Кіркора” (Рос-тutie pod wzgledem archeologicznym. Krakow, 1876) (Спб., 1876 г.). Акрамя таго, пярэ Барычэўскага належаць: “Паданне польскага гісторыка Кабержыцкага аб паходах Сігізмунда III і Уладзіслава IV у Расію” (у “Сыне отечества”, 1842 г.), “Прапановы прыватных асоб аб будаўніцтве чыгунак, якія паступілі ў галоўнае кіраванне шляхоў зносін і публічных будынкаў” (у “Журнале Главного управления путей сообщения и публичных зданий”, 1863 г.). Апошні грунтоўны агляд меў вялікі грамадскі рэзананс і выклікаў цэлы шэраг меркаванняў. Акрамя таго, Барычэўскі — аўтар мноства дробных артыкулаў і рэцэнзій, што друкаваліся ў “Военно-энциклопедическом словаре”, “Маяке”, “Санкт-петербургских Ведомостях”, “Христианском Чтении” і іншых выданнях.

Іван Пятровіч быў адным з галоўных супрацоўнікаў Санкт-пецярбургскага часопіса “Маяк”, і публікацыя Львом Кавеліным у 1845 годзе першай рэдакцыі “Энеіды навыварат” была прысвечана менавіта яму. Тады ж у “Маяку” было змешчана цікавае пісьмо настаўніка з Гародні В. Ігнатовіча да Барычэўскага, прысвечанае стану школьнай і бібліятэчнай справы на Беларусі.

Сямёр Іван Пятровіч Барычэўскі 24 чэрвеня 1887 года ў Выбаргу. Яго архіў не знойдзены, партрэта не захавалася, і ніводны (!) твор пасля смерці не быў надрукаваны. Вось так мы “помнім” свайго земляка, які шмат зрабіў для вывучэння і захавання матэрыялаў па гісторыі роднага краю і якога сучасныя расійскія энцыклапедыі называюць “расійскім гісторыкам”. Мне здаецца, што выданне кнігі твораў Барычэўскага было б лепшай данінай памяці чалавеку, які вывучаў і даследаваў гісторыю і фальклор роднага краю і папулярываваў іх сярод расійскіх чытачоў.

Павел САКОВІЧ

**(пародыі)
Вершы-ліпучкі**

Усё спархнела і няма ратунку...
Усё, што пела, сёння анямела.
Друкуюць вершы трэцяга гатунку,
О, колькі мух на іх ужо насела!

Уладзімір ПАПКОВІЧ

Няма сягоння чытачу ратунку.
Што з прэсай нашаю, скажыце, стала?
Друкуюць вершы трэцяга гатунку,
Як заляжалыя каўбасы, сала.

Іх пішуць аўтары бесперапынку —
Хутчэй у класікі! Таму не дзіва:
Ні рыфмаў там, ні знакаў тых прыпынку,



А сэнс схаваны так — хіба ў Навінках
Памогуць адшукаць... у перспектыве.

Чытацкія не пройдуць марна мукі:
Мы вершы гэтакія звяздзём дачыста!
На іх населі ўжо не толькі мухі —
Яшчэ і санітары-парадысты.



Шарж
Аляксандра Каршакевіча

Здаваць ці... здавацца?

Я ўрастала ў цябе, як трава
прарастае ў асфальт, хацела сысці,
але чула пнячотнае: "Halt!"

Тацяна СІВЕЦ

Хацела я збегчы,
а ён кажа: "Halt!"
Дрыжэць сталі ногі,
крычу нема гвалт.
Нямецкі ўзгадала,
пытаюся: "Was?"
А той патрабуе ізноў:
"Ausweis?"
Абмацаў,
пістолу ўзняў на мяне...
А я: — Васямнаццаць
мне хутка міне.
"Лажыся, — камандуе ён, —
на асфальт".

А я нерашуча:
— Тут мулка і kalt...
— А ты прарасцеш у мяне.
Ну, давай! —
І тут жа лічыць пачынае:
"Ein, zwei..."
Прачнула я і рашуча ўстаю:
Залік па нямецкай
я сёння здаю...
Ай, здамся я "немцу",
як скажа мне "Halt!",
Інакш правалю...
Што тады: на асфальт?

Казімір КАМЕЙША

Загадкі

Біў тата часта гэным пасам,
І крытык б'е балюча часам...

вгдфшцц

Без іскры божае і цеста
Спячэ паэму ці раман.
І вы пазнаеце без тэста,
Што перад вамі...

ннмвфрфц

Калі ў школе ўсе пісалі,
Ён заўсёды спісваў.
Хто ён,
адгадайце самі,
Як раман ваш свіснуў.
У моры драбнатэм'я шэрым
Пад хваляў шум, пад ветру свіст,

Сябе, чарніла, час, паперу
Дарма марнуе...
У першым туры
знік адразу,
Але настырны быў, як тур,
У трэці рынуўся — параза.
Твая ў тым драма...

шнршншцм

гдшншрвфцц


Гумарэска

Заява

“Начальніку аддзела кадраў таварыства з абмежаванай адказнасцю “Паўночнае ззянне” Паўлоўскаму Т.І. ад інжынера аддзела збыту Сідарава Анатоля Дзям’янавіча, 1959 года нараджэння, беларуса, адукацыя вышэйшая, добрасумленнага, працавітага, стараннага, ініцыятывунага, дысцыплінаванага, вопытнага работніка, высокаэрудзіраванага, кампетэнтнага спецыяліста, які бачыць перспектыву і ўмее выбіраць прыярытэтныя напрамкі ў сваёй дзейнасці, добрага і надзейнага памочніка і настаўніка маладых супрацоўнікаў, прыкладнага сем’яніна без шкодных звычак, выдатнага мужа і бацькі дзвюх цудоўных дзяцей, ветлівага, добра выхаванага, маральна ўстойлівага чалавека, — заява: прашу выдаць мне характарыстыку для прадстаўлення ў раённы аддзел унутраных спраў у сувязі з тым, што супрацоўнікі міліцыі затрымалі мяне ў нецвярозым стане, калі я ў навагодні вечар рэгуляваў рух аўта транспарту на перакржаванні вуліц.

Сідараў А. Д.”

Заяву даслаў
Міхась СЛІВА



Малюнкі Аляксандра Каршакевіча

Цім КАПЫТ

Навагоднія эпіграмы

Уладзімір ГНІЛАМЁДАЎ

Прайшоў, як крытык,
смела ля Пампеі,
На прэзаічны выехаў бальшак.
Шчыруе сёння ён над эпапейяй
Не меней пладавіга, чым Бальзак.

Мікола МЯТЛІЦКІ

Мы ведаем добра пра тое,
І лішне нашто гаварыць —
У “Нёмане” родным не тоне
І ў “Полымі” ён не гарыць.

Калі пра юнацтва згадае,
Дзе ён і вандроўнік, і госць,
Набраўшыся моцы з гадамі,
Нырца ён дае ў “Малодосць”.

Міхась ПАЗНЯКОЎ



Шарж Аляксандра Каршакевіча

Ён — голасам салоўкі і зубра,
А часам, як захоча, то і жаўра.
Як майстру залачонага пярэ,
Яму, лічы, усе падуладны жанры.

Уладзімір ФЕДАСЕЕНКА

Не сябраваў нідзе са жлобамі.
Ў гады вайны, як падрыўнік,
Ён пад адхон
пад родным Жлобінам
За цягніком пускаў цягнік.

Сягоння там, дзе горад з вёскаю
Знаходзіць полчышчы грыбоў,
З прапійскай гарадской лагойскаю
Пускае ў неба галубоў.

Віктар ШНІП

Ў чужыя лазіў агароды,
Не шкадаваў суседскіх шыб.
Паходзіць з рыцарскага роду
Ён, як і продак Герман Шніп.

Ў імя Радзімы, без цензуры,
Ён выдавецтва — так і быць! —
Гатовы, быццам амбразуру,
Грудзямі кніг сваіх закрыць.

Мар’ян ДУКСА

У вёсцы знаюць, калі толькі Дукса
Над вершамі бярэцца шчыраваць,
Спрэс у вагонах каля Гродна буксы,
А ўтулкі у вазах паўсюль гараць.

Уладзімір КАРЫЗНА

Паслухаць кожнаму карысна,
Як верш чытае Ул. Карызна.
Калі ён будзе і пра гузікі,
То ў ім гучаць радкі, як музыка.
У ім і рытм, і “штывіль” высокі,
Хоць ты ідзі адразу ў скокі.
І зразумееш ты, як след:
Ён кампазітар, ён — паэт,
Якім яго і знае свет.

Навум ГАЛЬПІЯРОВІЧ

У бездані вершаў не раз ён тануў,
Каб вывудзіць нейкага
часам карасіка.
Разанаў яму верш яго чытануў —
І ўмомант Навум здагадаўся,
што класіка!

Павел САКОВІЧ

Каб не было дакораў, ляманту
І не застацца на бабах,
З рагаткі цэліцца ў мамантаў,
З гарматы б’е па вераб’ях.

Юлія ЗАРЭЦКАЯ

Тарасаў бас
на ўвесь Парнас гучыць:
— З Зарэцкай запрашайце
нас у госцейкі!..
Ну хто сказаў з празорцаў,
што жанчын
На капітанскім не бывае мосціку?

Юрый САПАЖКОЎ

Паэзію і крытыку ён браў
Не раз, як кажуць,
проста за пашчэнкі.
І кніжку ў дзве рукі рэдагаваў —
Каго? — дальбог, самога Еўтушэнкі!
Даводзіў так да ладу, да кандыцыі,
Аж покуль не пачуў ён:
“Ды ідзіце вы...”

Надзея СТАХОВІЧ

За дзень радкоў не піша тысячы,
Не гнецца крукам над сталом.
А скажа слова — быццам высечка
На камні вострым тапаром.

Не траціць дружбы з вёскай, хатаю.
Ёй дарагі там кожны куст.
У вершах — выразы крылатыя.
Ну не паэт — залатавуст!

Яўген ХВАЛЕЙ



Шарж Міколы Гірзеля

Хоць мае прозвішча — Хвалеі,
Але не любіць ён ялей.
Калі пачнуць бязмерна ліць
І фіміям курыць без меры.
Да зяця за мяжу збяжыць,
Як ад назойлівай хімеры.
А зяць яго — за чысты стол,
Каб ён прастоя ані ведаў, —
Пішы за суткі вершаў сто, —
Не хоча знаць ён дармаедаў!

Васіль ТКАЧОЎ

Яму радня і Пінск, і Рагачоў,
Дзе лес расце яловы і сасновы.
І як нашчадак ды і ўнук ткачоў,
Тчэ прозу ён з утока і асновы.

Яго ідуць палотны на “ура”.
Ён уватчэ ў іх чаўнаком і цэўкай
То шлохаўскага дзёда Шчукара,
То дружбака Балдоўскага знячэўку.

Пашкадуйце ўдзельнікаў алімпіяды...

Іван ЛЕПЕШАЎ,
прафесар ГрДУ
імя Янкі Купалы

Два выкладчыкі-філолагі нашага ўніверсітэта, якія штогод бяруць удзел у правядзенні абласных алімпіяд па беларускай мове, неаднойчы расказвалі, што некаторыя заданні і тэсты, дасланыя з Міністэрства адукацыі, не пад сілу не толькі старшакласнікам, але і ім — прафесару і дацэнтву.



Фота Кастуся Дробіва

Па прыклады далёка хадзіць не трэба. Сумняваюся, што хто-небудзь з чытачоў нашага штогтыднёвіка дасць патрэбны адказ на заданне 3, змешчанае на с. 78 у вялікай публікацыі У. Рагойшы і А. Радзевіча (Роднае слова. 2010. № 8. С. 74 — 84) пад рубрыкай “Рыхтуемса да алімпіяды”. Вось гэта заданне:

Заданне 3. Растлумачце, з якой мэтай ужываюцца прыведзеныя выказванні. Запішыце ўласны варыянт “формулы” для фіксацыі і аднаўлення “гэтага”.

Максімальная колькасць балаў — 6.

Чому пінгвіны жывуць зімою без сваіх фантазій? (укр.); Кот ослу, жирафу, зайке голубые шил фуфайки (рус.).

Далей размова пойдзе толькі пра некаторыя заданні па фразеалогіі (з той жа публікацыі).

У заданні 4 патрабуецца ўстанавіць “адпаведнасць паміж рускімі і беларускімі фразеалагізмамі” і запісаць адказ “у форме літарна-лічбавага спалучэння”. Гаворыцца, што максімальная колькасць балаў — 5 (адзін бал за правільна вызначаную пару). Затым даецца табліца:

Руская мова

- А) счастливого пути
- Б) тихий ангел пролетел
- В) турысы на колесах
- Г) часы пик
- Д) в момент

Беларуская мова

- 1) хоць мак сей
- 2) як стой
- 3) сама розрух
- 4) журавель на хвойцы
- 5) шчасць Божа па дарозе

Гледзячы на верхнюю частку табліцы, дзіву даешся: чаму ў лік фразеалагізмаў трапіла словазлучэнне *счастливого пути*? У ім няма нічога фразеалагічнага, тут кожнае слова захоўвае сваё звычайнае лексічнае значэнне, а само словазлучэнне выкарыстоўваецца як добрае пажаданне ў дарогу, падарожжа, паход, паездку. Ёсць аналагічнае спалучэнне і ў беларускай мове (*Шчаслівай дарогі!*), фіксуецца ў ТСБМ (т. 2, с. 141). Але ў абодвух выпадках гэта не фразеалагічны адзінкі.

Другі па парадку выраз, змешчаны ў верхняй частцы (*тихий ангел пролетел*), у сучаснай рускай мове не ўжываецца і калі ў якім-небудзь даведніку фіксуецца, то абавязкова з памятай “устарэлы”. Ён пададзены, напрыклад, у двухтомніку М. І. Міхельсона (1903 г.). Дык навошта ж уключаць у табліцу архаічнае і падбіраць да яго беларускія адпаведнікі?

Паглядзім цяпер на ніжнюю частку табліцы. Выраз *як стой* ёсць амаль ва ўсіх беларускіх фразеалагічных слоўніках. Ёсць ён і ў ТСБМ (т. 5, кн. 1, с. 323). А пра астатнія чатыры нібыта фразеалагізмы (*хоць мак сей, сама розрух, журавель на хвойцы, шчасць Божа па дарозе*) ці чуў хто

з чытачоў “ЛіМа”? Няма іх і ў даведніках І. Насовіча, Е. Раманава, Я. Ляцкага, М. Федароўскага, Ф. Янкоўскага, Я. Камароўскага, Г. Юрчанкі, М. Даніловіча і інш., няма і ў слоўніках літаратурнай мовы. У такім разе няцяжка ўявіць становішча нават самых лепшых удзельнікаў алімпіяды. Адкуль жа складальнікі задання набралі гэтую сямейку квазіфразеалагізмаў?

Пераклад фразеалагізмаў з адной мовы на другую ці падбор адпаведнікаў да іх — справа далёка не лёгкая і вельмі адказная. У нас пакуль што няма руска-беларускага фразеалагічнага слоўніка, але пераклад досыць многіх фразеалагізмаў даецца ў акадэмічным “Руска-беларускім слоўніку”. Складальнікі ж задання звярталіся не да гэтага слоўніка, а да іншых, зробленых на аматарскім узроўні — з прэтэнзіяй на арыгінальнасць. А менавіта да слоўнікаў З. Санько (“Малы руска-беларускі слоўнік прыказак, прымавак і фразем”; 1991) і Е. Баярынай, У. Сіўчыкава (“2000 рускіх і 2000 беларускіх ідыом, фразеологізмаў і устойчывых сочетанняў”; 2006).

Аўтары гэтых слоўнікаў — не спецыялісты ў галіне фразеалогіі. Яны адвольна, беспадстаўна надаюць вельмі многім выразам статус рускага першародства і гэтак жа адвольна падбіраюць нейкія быццам бы беларускія адпаведнікі, якіх, аднак, няма ў нашай літаратурнай мове. Вось толькі адзін прыклад.

У Янкі Купалы ёсць верш “Не ўсе дома”, дзе гэты выраз як рэфрэн паўтараецца аж 14 разоў. Гераіня “Паўлінкі” кажа: “У Якіма не ўсе дома, бо панацы ходзіць да маладых

дзяўчат”. У Якуба Коласа знаходзім: “Сам жа рэдактар для іх быў чалавекам, у якога не ўсе дома”. Не цураліся агульнанароднага выразу К. Крапіва, Р. Мурашка, І. Мележ, Р. Барадулін і іншыя пісьменнікі. Амаль аднолькава ён гучыць у рускай, украінскай, польскай, чэшскай мовах, у польскай мове занатаваны ўжо ў XVI ст. (*nie wszyscy w domu*). У слоўніку ж З. Санько выраз *не все*

дакорны матэрыял гэтых даведнікаў уключаецца ў віктарыны, выкарыстоўваецца на абласных і рэспубліканскіх алімпіадах па беларускай мове і, напэўна, у школьнай практыцы выкладання мовы.

Вернемся да задання 4. У памянёнай публікацыі на с. 80 даюцца даведкі да заданняў. Засведчана, што “правільны адказ” да задання такі: “А-5”, г.зн. *счастливого пути* — *шчасць Божа па*

“ Пераклад фразеалагізмаў з адной мовы на другую ці падбор адпаведнікаў да іх — справа далёка не лёгкая і вельмі адказная.

У нас пакуль што няма руска-беларускага фразеалагічнага слоўніка, але пераклад досыць многіх фразеалагізмаў даецца ў акадэмічным “Руска-беларускім слоўніку”. Складальнікі ж задання звярталіся не да гэтага слоўніка, а да іншых, зробленых на аматарскім узроўні — з прэтэнзіяй на арыгінальнасць. А менавіта да слоўнікаў З. Санько (“Малы руска-беларускі слоўнік прыказак, прымавак і фразем”; 1991) і Е. Баярынай, У. Сіўчыкава (“2000 рускіх і 2000 беларускіх ідыом, фразеологізмаў і устойчывых сочетанняў”; 2006).

дома (с. 78) кваліфікуецца як рускі, да яго прыводзіцца набор якіхсьці беларускіх эквівалентаў (*без пятай дошчачкі, не ўсе дошчачкі ў парадку, не ўсе ў бердзе, клёку ў галаве не мае, алею ў галаве мала*), сярод якіх, зразумела, няма *не ўсе дома*. Выходзіць, і Янка Купала, і Якуб Колас памыляліся, і ўсе нашы слоўнікі памыляюцца...

Прыкладна тое самае і ў слоўніку Е. Баярынай, У. Сіўчыкава: *не все дома — алею ў галаве мала, клёку не стае* (с. 121).

Шкада, што такі вольны пераклад, ці, сказаць дакладней, недарэчны, памылковы, набываючы аўтарытэтную моц, укараняецца ў практыку, асабліва ў навучальную літаратуру. Небез-

дарозе; “Б-2”, г.зн. *тихий ангел пролетел* — *як стой*; “В-4”, г.зн. *турысы на колесах* — *журавель на хвойцы*; “Г-3”, г.зн. *часы пик* — *сама розрух*; “Д-2”, г.зн. *в момент* — *як стой*. Складальнікі гэтага задання пераклад выразу *часы пик* (*сама розрух*) узялі з кнігі Е. Баярынай і У. Сіўчыкава (с. 225). Пераклад астатніх выказаў перапісаны з кнігі З. Санько (гл. нумары 1247, 1263, 542). Што да перакладу рускага ўстарэлага фразеалагізма *тихий ангел пролетел* (ён абазначаў “раптоўна ўсе замочылі”), то складальнікі задання далі маху: у абедзвюх кніжках, з якіх яны “перакрасалі”, даецца *не як стой* (“вельмі хутка”), а *хоць мак сей, як мак засеялі...*

Сапраўдны ж, адэкватны пе-

раклад трох іншых фразеалагізмаў толькі такі: *турысы на колесах* (недакладная паўкалька з італьянскай мовы *turres ambulatoariae*, літаральна “турысы, якія рухаюцца”) — *турысы на калёсах* (ужыванне ілюстрацыя ў “Слоўніку фразеалагізмаў”, 2008, т. 2, 143, 300) прыкладамі з твораў Я. Коласа, Э. Валасевіча, Б. Стральцова); *часы пик* — *гадзіны пик*; *в момент* — *у <адзін> момант*.

Ёсць у публікацыі У. Рагойшы і А. Радзевіча і іншыя заданні па фразеалогіі. Яны таксама недакладныя, зарыентаваныя не на факты літаратурнай мовы, а на тую самую крыніцу — слоўнік З. Санько. Так, на с. 81 у заданні 4 трэба ўстанавіць “адносінны паміж фразеалагізмамі і іх значэннем”. Як сведчаць даведкі (с. 83), усе адказы даслоўна спісаны са слоўніка З. Санько (нумары 811, 215, 548, 1102, 812, 814). Тут у адну кучу змешваюцца фразеалагізмы агульнанародныя і, відаць, вузкаямоўныя ці, можа, прыдуманія, а таксама, напэўна, прыказкі, якія нідзе, апроч гэтага ж слоўніка, не прыводзяцца (*Калі з роду ба-равік, то лезь, браце, у кошык*). Ну як нават выдатны ўдзельнік алімпіяды справіцца з такім заданнем?

У часопісе з году ў год друкуюцца матэрыялы да алімпіяды. Чытаючы іх, нярэдка сутыкаешся з такімі заданнямі, якія паспяхова выканае толькі сам іх складальнік або ў якіх ёсць няправільнасці, недарэчнасці, недакладнасці.

Напрыклад, яшчэ ў адной публікацыі, змешчана ў рубрыцы “Рыхтуемса да алімпіяды” (Роднае слова. 2009. № 9. С. 74), прапануецца (заданне 7) выпісаць са сказаў Якуба Коласа фразеалагізмы і патлумачыць іх значэнне. “Максімальная колькасць балаў — 5”. І сказаў — 5. Але толькі ў двух ёсць фразеалагізмы (*як бабе старой сесці, вагчы не зводзіць*). У астатніх жа — іх і са свечкай не знойдзеш. Складальнік задання хоча, каб следам за ім і дзевяцікласнікі лічылі фразеалагізмамі словазлучэнне *запаліць агонь у сэрцах* у сказе *Сапраўднае ж слова паэта-грамдзяніна павінна запальваць агонь у сэрцах людзей*. Але гэта словазлучэнне не мае ні ўстойлівасці, ні ўзнаўляльнасці на агульнамоўным узроўні, характэрных для любога фразеалагізма. Перад намі аўтарская разгорнутая метафара, заснаваная на слоўнікавым пераносным значэннях яе кампанентаў. У двух другіх сказах, як пазначана ў даведках да задання, складальнік аднёс да фразеалагізмаў словазлучэнні *пот праняў і выкінуць штуку*, хоць у іх кожнае слова рэалізуе сваё лексічнае значэнне, засведчанае ў тлумачальных даведніках.

Хацелася б, каб складальнікі заданняў сур’ёзна, з адказнасцю і панавуковаму адносіліся да сваіх непасрэдных абавязкаў ды не ставілі ўдзельнікаў алімпіяды ў безвыходнае становішча.

Духоўныя скарбы

Артыкул, які мы прапануем увазе чытачоў, — не выпадковасць. Яго аўтар — кразнаўца па зацікаўленнях і банкаўскі служачы па асноўнай сваёй прафесіі — з’яўляецца калекцыянерам. Але — не філатэлістам, не нумізматам, не філакартыстам... Зміцер Цехановіч збірае беларускія афарызмы. Мяркуе выдаць адмысловую кнігу са сваіх збораў. Пра ўсё гэта вы даведаецеся з яго артыкула. Друкуючы развагі чуйнага да беларускай літаратуры чалавека, мы распачынаем публікацыю афарызмаў Уладзіміра Караткевіча з калекцыі Зміцера Цехановіча на старонках “Літаратуры і мастацтва”.



...У прытчах затоена мудрасць

Зміцер ЦЕХАНОВІЧ

Мы ўсе пад Богам ходзім...

Самымі першымі пачутымі мною афарызмамі былі беларускія прыказкі, прымаўкі, якіх досыць багата ведае мая мама — Цехановіч Зінаіда Ігнатаўна. “Мы ўсе пад Богам ходзім”; “Паслала Рыгора па пясок за мора — ні Рыгора, ні пяску (пра маруду)”; “Воўк сабакі не баіцца, але звязі ня любіць”; “Сце-ражонага Бог сцеражэ”.

Колькі ж часу я мушу чытаць?

Да літаратурных афарызмаў мяне прыгарнула менавіта знаёмства з творчасцю Уладзіміра Караткевіча. Было мне тады 16 год, і ў якасці пазакласнага чытання нам быў заданы раман “Каласы пад сярпом тваім”. Памятаю, калі ўзяў гэты том у бібліятэцы, падумаў: “Нішто сабе кніга — такая вялікая. Гэта ж колькі часу мушу яе чытаць!” Але прыйшоў дадому, разгарнуў — і прачытаў за суткі. Уразіла ўсё: шчымымі-светлы, аддана-беларускі дух твора, галоўныя героі, сюжэт, сакавітая мова, апісаньне ў ім старадаўняй беларускай звычай і нават уватканьня ў палатно рамана вершы аўтара. Некаторыя старонкі чытаў і перачытваў, пазначаў алоўкам упадабанае, а пасля

— выпісаў шэраг цытат у новенькі кішэнны нагатнік. Свой нагатнік з першымі запісанымі цытатамі і афарызмамі Караткевіча я ўзяў з сабой у армію — нагэтулькі дарагім мне стала Слова Письменніка! Сёння ў маёй калекцыі 56 афарызмаў Уладзіміра Караткевіча. Кожнае прачытанне твораў пісьменніка прыносіць новыя адкрыцці.

“Зборнікі афарызмаў (у тым ліку літаратурных) з’яўляюцца адным з індыхатараў засваення ўласнай культуры. На жаль, мне не даводзілася гартаць падобныя беларускія зборнікі, за выключэннем невяліччай (выдадзенай дзясяткі гадоў таму) кніжачкі літаратурных афарызмаў Фёдара Янкоўскага — дарэчы, лінгвіста, “майстра дэталі і слова, пісьменніка тонкага густу” (Павел Місько). Між іншым, нядаўна прачытаў, што мараю Фёдара Янкоўскага было скласці вялікую кнігу афарызмаў...

3 маркерам у руцэ

Прафесія эканаміста толькі дапамагае майму захапленню. Важнейшай часткаю прафесійных абавязкаў з’яўляецца сістэмная аналітычная праца. А што ёсць укладанне кнігі афарызмаў? Гэта аналіз тэкстаў (літаратурных, публіцыстычных, навуковых). Вяўленне ў іх яскравых, самадастапковых думак — афарызмаў. І іх сістэматызацыя паводле абранага прынцыпу ўкладання кнігі. Мая прафесія падаравала мне ўменне

бачыць галоўнае. Не скарыстацца гэтым у захапленнях — грэх. Другі фактар, які пасадзейнічаў хобі, — як ні дзіўна, адсутнасць вольнага часу. У імклівым лёце дзён маю мінімум часу на чытанне. Але не чытаць не магу, бо з маленства прывучаны да кнігі. У такой сітуацыі выйсце — у чытанні мінімальна неабходным, але ўважлівым, асэн-

саваным, “у асалоду”, з маркерам у руцэ (калі пазначаш найбольш упадабаныя думкі і фразы).

Келіх, што ледзь прыгубілі

Насамрэч, беларуская духоўная культура вартая таго, каб калекцыянераў беларускіх афарызмаў былі не адзінкі, а сотні. У кожнай нашай кнігарні мусіць быць паліца не толькі з анталогіямі замежных афарызмаў, але і — найперш — беларускіх. Мы, беларусы, надзіва некампетэнтныя ў сваёй літаратуры.

Мы элементарна не асэнсавалі, не перастрававалі створанае, напрацаванае папярэднікамі. Наша літаратура надзвычай разнастайная і багатая, але мы пакуль не здолелі яе як след раскаштаваць. А як можна быць кампетэнтным у тым, што ледзь спазнаў?

Вось прыклады: у нас не пераствораны сучаснаю беларускай мовай цэлыя карпусы старабеларускіх тэкстаў, надзвычай мала акадэмічных выданняў (нават свайго класікі), дзе адкаменціраваны ці не кожны радок, падаюцца варыянты твораў, сабрана ўсё, што датычыцца аўтара. Далёка не ўсе нашы класічныя творы “парасцяганя” на цытаты...

Сёння беларуская культура яшчэ нагадвае ледзь прыгублены келіх з дарагім, каштоўным напоём. Але ёсць усе шанцы, каб гэты напоі быў расмакаваны. Пра тое сведчыць узмацненне беларускай дзяржаўнасці, павышэнне цікавасці да турызму па краіне, паступовае аднаўленне помнікаў архітэктуры, выхад у свет грунтоўных даследаванняў, шыкоўных фотаальбомаў, россып новых імёнаў у літаратуры.

Кожная дарога куды-небудзь вядзе...

Хацелася б па меры сваіх сіціпных магчымасцей дапамагчы неабякавым чытачам адкрыць для сябе тое, што калісьці было адкрыццём для мяне.

Канцэпцыя калекцыі афарызмаў наступная: цытаты з твораў знакавых, на маю думку, для Беларусі аўтараў, чые імёны ўжо сталі гісторыяй і выпрабаваны часам, аўтараў самага шырокага спектра — ад пісьменнікаў і мастакоў да дзяржаўных дзеячаў, навукоўцаў, выбітных прафесіяналаў сваёй справы. Пачаў укладаць кнігу афарызмаў з 2002 года.

За гэты час сабраў прыкладна паўтары тысячы афарызмаў ста трыццаці асоб гісторыі, літаратуры, культуры Беларусі. Рабочая назва зборніка — “У прытчах затоена мудрасць: калекцыя афарызмаў”. Дарэчы, першая частка назвы — словы Францішка Скарыны.

Самыя раннія афарызмы належаць Кірылу Тураўскаму, а таксама Еўфрасінні Полацкай.

У мяне шмат улюбёных афарызмаў. Напрыклад, вельмі падабаецца выслоўе Кузьмы Чорнага, датаванае 1943 годам: “Кожная дарога куды-небудзь вядзе, але ты выбірай тую, якая не вядзе ў прорву”.

Каліва з напрацаванага прапаную чытачам — для спробы на смак, для роздуму.

Ад рэдакцыі. На працягу 2011 года штонумар вы зможаце знайсці афарызм Уладзіміра Караткевіча з калекцыі Зміцера Цехановіча ў традыцыйным “акенцы” на шаснаццаці старонцы.

З глыбіні

Успаміналі мінулае

Некалькі гадзін ва ўтульнай зале Мядзельскай цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Максіма Танка гучалі ўспаміны пра пасляваеннае жыццё.

Дзяліліся імі гараджанкі-пенсіянеркі з клуба “Сардэчная размова” разам з жанчынамі з некалькіх вёсак Нарачанскага краю. А распывалі іх пра тагачасны побыт удзельнікі праекта міжнароднага супрацоўніцтва Беларусь — Германія “Захоўваючы гісторыю — ствараем будучыню”.

Жанчыны ўзгадалі пра тое, як працавалі, вучыліся, лячыліся і адпачывалі, як адзначалі святы. Падзяліліся тым, якія танцы былі папулярныя ў іх мясцовасці, якія песні спявалі.

Што было самым радасным у тых гадах? У дзверы пагрукаў бацька, які вярнуўся з вайны. А хета і дагэтуль памятае смак простых цукерак “падушчак” — здаецца, што ў жыцці нічога смачнейшага і дагэтуль не каштаваў.

Пра мэту сустрэчы каардынатар праекта на Мядзельшчыне Валерыя Льюковіч сказаў:

— У верасні чатыры настаўнікі раёна былі запрошаны на семінар “Гісторыя стагоддзя — у адукацыі дарослых”. Яго арганізатарамі выступілі прадстаўніцтва нямецкай Асацыяцыі народных універсітэтаў у Беларусі і абласны інстытут развіцця адукацыі. Была пастаўлена задача: сабраць інфармацыю пра пасляваенныя гады, 1945 — 1953. Гэта сапраўды каштоўныя сведчання. І іх варта захаваць для гісторыі.

Алесь ВЫСОЦКІ, Мядзел

Закаханая ў песню

Ці ведаеце вы пра Ірыну Марчанку? Хто яна? Бардаўская спявачка. Таленавітая, адмысловая, закаханая ў песню. І даволі вабная жанчына, якая жыве і працуе ў прыгожым горадзе Рагачове. Дарэчы, яна актыўна выступае ўсюды, куды запрашаюць. І спявае так, што заслухаешся! Пранікнёна і ўзнёсла. Ірына спявае не толькі свае аўтарскія песні, але і піша музыку на вершы іншых паэтаў і паспяхова іх выконвае. Ірыну ведаюць многія жыхары Гомельшчыны і заўсёды рады, калі сустракаюцца са спявачкай.

Вось і нядаўна, па запрашэнні актывістаў літаратурнага аб’яднання “Пралеска”, якое шмат гадоў дзейнічае на базе цэнтральнай бібліятэкі Гомельскага раёна, Ірына Марчанка завітала ў Гомель і цікава выступіла ў Брылёўскай школе з музычным ухілам. Выконвала песні на беларускай мове, якія вельмі спадабаліся прысутным. Удзячныя глядачы цёпла віталі яе апладысмантамі, шчыра выказвалі ўслых сваё захапленне. І не дзіўна. Бо толькі сваё роднае — заўсёды лагоднае!

Аўсёды паэты адрэагавалі ў такі момант па-свойму: адразу падарылі Ірыне Марчанцы свае паэтычныя зборнікі. Не сакрэт, што кожнаму пажадалася, каб і на ягоныя творы звярнула ўвагу таленавітая спявачка дый напісала музыку... Будзем спадзявацца на новыя сустрэчы, на новыя песні.

Галіна МІКАЛАЕВА, Рагачоў

Афарызм

Любіце гэтую сваю святую зямлю аддана і да канца. Іншай вам не дадзена, дый непатрэбна.

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ

<p>Выходзіць з 1932 года У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў</p> <p>Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ІА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”</p> <p>Галоўны рэдактар Алесь КАРЛЮКЕВІЧ</p>	<p>Адрас рэдакцыі: 220034, Мінск, вул. Захарова, 19</p> <p>Тэлефоны: галоўны рэдактар — 284-84-61 намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73</p> <p>Адрэсы: публіцыстыкі — 284-66-71 крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04 прозы і паэзіі — 284-44-04 мастацтва — 284-82-04 навін — 284-44-04, 284-66-71 дадатак “Кніжны свет” — 284-66-71 бухгалтэрыя — 284-66-72 Тэл./факс — 284-66-73</p>	<p>E-mail: lim_new@mail.ru</p> <p>Адрас у Інтэрнэце: www.lim.by</p> <p>Пры перадруку просьба спасылацца на “ЛіМ”. Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнаснае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас.</p> <p>Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.</p>	<p>Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра РВУ “Літаратура і Мастацтва”.</p> <p>Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.</p> <p>Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і Мастацтва”.</p> <p>Друк: Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства “Выдавецтва “Беларускі Дом друку” г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Індэкс 63856</p>	<p>Наклад 3128</p> <p>Умоўна друк. арк. 3,72</p> <p>Нумар падпісаны ў друк 5.01.2011 у 11.00</p> <p>Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7</p> <p>Заказ — 12</p> <p>Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p>
--	--	---	--	---

Новыя праекты і сюрпрызы для чытачоў

Марына ВЕСЯЛУХА

— Алена Савельёна, чым 2010 год стаў значным для выдавецтваў краіны?

— Мінулы год быў досыць напружаным для выдаўцоў, паліграфістаў і кнігараспаўсюджвальнікаў, але радуе той факт, што колькасць суб'ектаў выдавецкай дзейнасці не змяншаецца, значыць цікавасць да кнігавыдання па-ранейшаму высокая. Так, на 1 студзеня 2011 года Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь зарэгістравана 837 суб'ектаў гаспадарання (на 01.01.2010 — 804). Вядома ж, не ўсе структуры аднолькава актыўна ўдзельнічаюць у кнігавыдавецкім бізнесе, лік актыўна дзеючых прадпрыемстваў, якія фарміруюць выдавецкую сістэму Беларусі, — крыху большы за сотню.

Паводле папярэдніх дадзеных, у 2010 годзе колькасць паказчыкі выпуску літаратуры (колькасць назваў і агульны тыраж) будучы ніжэй, чым паказчыкі папярэдняга года. Гэта абумоўлена не толькі крызіснымі з'явамі, якія адбіліся і на кнігавыдавецкай дзейнасці, але і падзеннем цікавасці да чытання ў цэлым. Так, за 9 месяцаў 2010 года было выдадзена 8 069 кніг і брашураў агульным тыражом 31,5 млн. асобнікаў. У параўнанні з адпаведным перыядам 2009 года колькасць назваў зменшылася амаль на 19 працэнтаў, тыраж — на 21 працэнт. Па стане на снежань мінулага года колькасць выпушчаных назваў — 10 774, сумарны тыраж 42 млн. асобнікаў (у 2009 г. — 12 885 найменняў і 52,8 млн. асобнікаў). Самымі запатрабаванымі па-ранейшаму застаюцца вучэбныя і літаратурна-мастацкія выданні, а таксама навукова-папулярная і даведачная літаратура.

— Якія праекты мінулага года можаце адзначыць як самыя яркія ў айчынным кнігавыданні?

— Перш за ўсё хочацца адзначыць энцыклапедычныя выданні. У выдавецтве «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» працягваюцца выпуск энцыклапедыі «Гарады і вёскі Беларусі», рас-

Завяршыўся 2010 год. Якім ён стаў для выдавецтваў краіны? Якія кніжныя праекты можна лічыць значнымі? Чым парадуюць выдавецтвы чытачоў у новым годзе?

На гэтыя і іншыя пытанні адказвае Алена Паўлава, начальнік упраўлення выдавецкай дзейнасці і кніжнага гандлю Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

чатых у 2009 годзе кніжных праектаў «Рэгіёны Беларусі», «Прырода Беларусі», «Энцыклапедыя для студэнтаў і школьнікаў», ажыццэлены выпуск першага тома новага выдання «Культура Беларусі». Чарговыя тамы гэтых энцыклапедыяў пабачаць свет у 2011 годзе. Завяршэннем выпушчанага раней двухтомнага выдання стаў трэці том энцыклапедыі «Вялікае Княства Літоўскае». Удалымі падаюцца і іншыя выдавецкія праекты «БелЭн», якія распачаліся ў 2010 годзе. Гэта серыя «Энцыклапедыя рарытэтаў», пачаткам якой стаў альбом «Радзівілы. Альбом партрэтаў XVIII — XIX стагоддзяў». Серыю «Современное белорусское искусство» адкрыў альбом «Современная белорусская живопись. XXI век». Безумоўна, поспехам можна лічыць кнігу «Беларускае замежжа», укладальнікам якой выступіла вядомы гісторык і аўтар многіх папулярных сярод чытачоў кніг Наталля Голубева.

Творчым поспехам выдавецтва «Беларусь» можна назваць багата ілюстраваны трохтомнік Б. Лазукі «Гісторыя сусветнага мастацтва», першыя дзве кнігі якога пабачылі свет у 2010 годзе, а таксама кнігу Юрыя Бохана «Ваяры Грунвальдскай бітвы».

На працягу года дзяржаўныя выдавецтвы працягвалі выпуск збораў твораў класікаў беларускай літаратуры — Максіма Танка і Якуба Коласа, выпушчаны першыя тамы збору твораў Івана Шамякіна (у 23 тамах). У 2011 годзе распачнецца выпуск збору твораў Івана Навуменкі (у 10 тамах).

Выдавецтва «Мастацкая літаратура» працягвае выпуск літаратурна-мастацкіх твораў беларускіх

аўтараў у серыях «Беларуская паэзія XX (XXI) стагоддзя», «Проза XX (XXI) стагоддзя», «Залатое пярэ», «Вера. Надзея. Любоў», «Гісторыя ў асобах», «Беларусь літаратурная», дзіцячых кніг у серыях «Скарбы роднай прыроды», «Казачны свет», «Казка за казкай». 65-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне прысвечана падарунковае пераўданне знаёмай з дзяцінства кнігі «Нікогда не забудем».

Творчым поспехам РВУ «Літаратура і Мастацтва» можна смела лічыць кнігу паэзіі «Сад на шляпке возлюбленной» Раісы Баравіковай, альбомы «Плакаты Велікай Отчэчэственнай вайны», «Слуцкая палітра», кнігу Армэна Сардаравы і Адама Мальдзіса «Даўняя Беларусь: 3 настальгія аб мінулым». У 2010 годзе мы адзначалі 80-годдзе Уладзіміра Караткевіча, таму значным падаецца выхад у РВУ зборніка «Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы», а таксама пераўданне кнігі Адама Мальдзіса «Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча».

Радуюць выдавецтвы і новымі дзіцячымі кнігамі. Сярод іх — «Казачныя апавесці пра міжпланетнага Пажарніка і іншых мамурыкаў» Раісы Баравіковай, «Першая прыгажуня» Алены Масла, зборнік «Сказкі дзяцей Беларусі» (РВУ «Літаратура і Мастацтва»).

— Мінулы год быў дастаткова актыўным з пункту гледжання ўдзелу ў міжнародных кніжных выстаўках...

— Сапраўды, прадпрыемствы галіны прынялі ўдзел у многіх міжнародных кніжных выстаўках (Масква, Вільнюс, Санкт-Пецярбург, Кіеў, Варшава, Франкфурт-на-Майне), дзе на калек-



Фота Кастуса Дробава

тыўнай экспазіцыі прадстаўлялі нацыянальнае кнігавыданне. Асабліва хочацца адзначыць удзел Беларусі ў XXIII Маскоўскай міжнароднай кніжнай выстаўцы-кірмашы ў якасці Ганаровага гасця. Больш як чатыры дзясяткі вядучых выдавецтваў, паліграфічных прадпрыемстваў прадставілі звыш тысячы лепшых узораў прадукцыі ў межах экспазіцыі Рэспублікі Беларусь. У 2011 годзе Беларусь запрошана выступіць Ганаровым гасцем на Варшаўскай міжнароднай кніжнай выстаўцы.

— Зацверджаны выдавецкія планы на 2011 год...

— Адметнай асаблівасцю фарміравання плана выпуску сацыяльна значнай літаратуры сёлета стала стварэнне Экспертнага савета, у склад якога апроч спецыялістаў Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь увайшлі прадстаўнікі Міністэрства культуры Беларусі, Міністэрства адукацыі краіны, Саюза пісьменнікаў Беларусі, супрацоўнікі бібліятэк. Савет створаны з мэтай забеспячэння аб'ектыўнага падыходу пры адборы выданняў для ўключэння ў план, выпуску запатрабаваных бібліятэкамі і кнігагандлёвымі арганізацыямі кніг, больш рацыянальнага выкарыстання бюджэтных сродкаў, якія выдзяляюцца дзяржавай на падтрымку нацыянальнага кніга-

выдання. Прыярытэты ў плане выпуску сацыяльна значнай літаратуры на 2011 год аддадзены, як і раней, энцыклапедычным выданням, якія працягваюцца, літаратурна-мастацкім творам беларускіх аўтараў і, вядома ж, дзіцячым кнігам. Працягнецца выпуск кніг серыі «Школьная бібліятэка» для вучняў агульнаадукацыйных школ і дзяцей-інвалідаў па зроку (шрыфтам Брайля). Гэтыя кнігі цалкам фінансуюцца дзяржавай. Дзяржава па-ранейшаму аказвае дапамогу выдавецтвам у выглядзе выдзялення субсідый з мэтай зніжэння кошту кнігі. 115 кніг, якія ўвайшлі ў фінансемы дзяржаўнага, стануць больш даступнымі для спажывцоў.

Выдавецтвам «БелЭн» плануецца працягнуць серыю «Энцыклапедыя рарытэтаў» і «Современное белорусское искусство». Выдавецтва «Мастацкая літаратура» распачне выпуск новай серыі «Залатая калекцыя беларускай літаратуры» (у 50 тамах). Пяць першых тамоў, прысвечаных літаратуры XI — пачатку XX стст., пабачаць свет у 2011 годзе. Гэтыя і многія іншыя выдавецкія праекты будучы радаваць чытачоў на працягу ўсяго года.

— У 2010 годзе пабачыла свет шмат кніг, прысвечаных значным датам. Якія юбілеі твораў стануць і выдавецкімі падзеямі гэтага года?

— 2011 год будзе адзначаны святкаваннем 120-годдзя Максіма Багдановіча. Рыхтуюцца да выпуску энцыклапедыя «Максім Багдановіч», факсімільнае выданне кнігі вершаў «Вянок», кніга «Пянь чыстае красы» серыі «Жыццё знакамітых людзей Беларусі», прысвечаная жыццю і творчасці М. Багдановіча. Працягнецца (а ў 2012 годзе будзе завершана) выпуск збору твораў Я. Коласа (у 20 тамах). 130-годдзю народных песьняў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа, якое мы будзем адзначаць у 2012 годзе, прысвечана і кнігаальбом А. Клешчука «Мне сняцца сны аб Беларусі», што рыхтуецца да выпуску.

Сто шэсцьдзесят першы аўтограф

перакладчыку давялося пакінуць свае аўтографы на 160 асобніках. За тры дні на мінскіх прэзентацыях пабывала паўтары тысячы чалавек. Рышард Курьльчык быў прыемна здзіўлены. Анатоль Бутэвіч заклікаў даваць і беларускім пісьменнікам для сустрэч з чытачамі стадыёны, філармоніі і чытальныя залы. Тады і пісьменнік будзе пачуць, і кніжка будзе запатрабавана.

Не адмовіў Рышард Курьльчык у аўтографе і нашаму выданню.

— Пан Рышард, як звычайна праводзіце Новы год і іншыя святы?

— Паводле роду дзейнасці (інжынер, які будзе атамныя электрастанцыі. — В. П.) працую за мяжой, але ў святы абавязкова з сям'ёй. Стараюся быць дома, каб унукаў бачыць не радзей чым раз на два тыдні.

— Ці доўга працавалі над кнігай, якую прадставілі мінчанам?

— Так, наша прадпрыемства супрацоўнічае з беларускімі калегамі. Да таго ж, мае кнігі з'явіліся на беларускім рынку, ладзяцца сустрэчы з чытачамі, моладдзю і дарослымі. Беларусь мне

вельмі падабаецца — я тут нарадзіўся, у вёсцы Дзедзіна на Міёршчыне. І ва ўсім свеце — а мне шмат дзе давялося пабываць — такой юшкі, як на Браслаўшчыне, няма.

У вёсцы радні не засталася, але, думаю, з аднавяскоўцаў сяго-таго мог бы пазнаць, каб сустрэць. На прэзентацыі ў Чырвоным касцёле падышоў да мяне настаўніца з Міёраў і запрасіла прыехаць у школьны гістарычны музей. Абавязкова гэта запланую.

— Раскажыце пра кнігі, якія запомніліся з дзяцінства.

— Мая маці была настаўніцай гісторыі. Чытаць і пісаць я вучыўся на гістарычных кнігах. А сам чытаю штотыдзень не менш як 15 выданняў, самыя любімы аўтар, зразумела, быў Сянкевіч, усе палякі пачыналі вучыцца гісторыі з яго раманаў.

— Ці доўга працавалі над кнігай, якую прадставілі мінчанам?

— Ствараў «Нязломнага з Назарэта» каля дваццаці гадоў — пятнаццаць з іх збіраў і вывучаў матэрыял. Дакладна ведаю, якое

ў той час было надвор'е ў Назарэце, што елі людзі, чым цікавіліся. Як аўтару гістарычных кніг мне на рэцэнзаванне прыходзяць кандыдацкія дысертацыі, навуковыя работы з многіх універсітэтаў свету.


— Што чытаеце сёння?

— Чытаю кнігі англійскага гісторыка Хільды Дэвідсан пра старажытныя княствы, ад якіх засталіся толькі згадкі. Для мяне гэта як гістарычны дэтэктыў. Не ведаю, ці выдаваліся яе кнігі на іншых мовах, — я чытаю ў арыгінале.

— А на якіх яшчэ мовах вы можаце чытаць?

— На польскай, рускай, англійскай, нямецкай. Дадайце яшчэ грэчаскую і лацінскую.

На здымку: Рышард Курьльчык — чытачам «Кніжнага свету»: «Самыя сардэчныя пажаданні ўсёй рэдакцыі і чытачам газеты ў газеце «Кніжны свет» з нагоды Новага 2011 года!»



Фота Кастуса Дробава

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Толькі ў Чырвоным касцёле падчас прэзентацыі кнігі польскага пісьменніка Рышарда Курьльчыка «Нязломны з Назарэта» ў перакладзе Анатоль Бутэвіча аўтару і

Маладзічок

Якой павінна быць дзіцячая кніга?

Версія літаратурнага крытыка, выкладчыка Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Маргарыты АЛЯШКЕВІЧ.



Фота з асабістага архіва Маргарыты Аляшкевіч

Цікавай

Цяжка вытлумачальная катэгорыя, бо суб'ектыўная. Камусьці Кафка — страшэнна цікавы аўтар, а іншаму дык нуда з нуды. Калі спрабаваць вывесці ўніверсальнае азначэнне цікавасці, дык атрымаецца вось што: цікавай будзе тая кніга, якая дае мне нешта карыснае — важныя для мяне веды, перажыванне, якое я хачу перажыць, псіхалагічны стан, якога мне бракуе, нейкія камунікатыўныя ці сацыяльныя выгоды (ну так, з адной маёй сяброўкай у дзяцінстве мы дзялілі прыемнае адчуванне, калі бралі ў бібліятэцы таўшчэзныя таміны, пад позіркамі ўсяе чытальнае залы! Глядзіце ўсе, якія мы разумныя! Пазней таўшчыню кнігі змяніла ейная вартасць — чым меней чытальнымі здаваліся “Хаўтуры па Фінігану”, тым болей гонару ад чытання і г.д.). Маленькі чытач — самы шчыры. Яго не падмануць абяцанкамі, нібыта кніга, якую яму падсоўваюць клапатлівыя бацькі, — шэдэўр сусветнай літаратуры. Ну і што, падумаеш. А чытаць мо й не цікава. Што можа быць важна маленькаму чалавеку? На гэта даюць адказы найлепшыя казачнікі свету.

Своечасовай

Як вопратку трэба браць, збольшага, свайго памеру, так і кнігі трэба падбіраць пад узрост. Хаця тут і магчымыя эксперыменты для дасягнення пэўных эфектаў, як у вопратцы, так і ў чытанні, майце на ўвазе, што завялікую эксцэнтрычную вопратку можна пасля карнавалу скінуць, а вось зарана прачытаная кніга можа назаўжды адбіцца на псіхіцы. Напрыклад, я занадта рана “аб'елася” Дастаеўскага і занадта позна пачала Набокава. Але гэта, скажаце, тонкасці, кветачкі, а як наконт ягадак — ці трэба абараняць дзіцяці ад гвалту, сексу ды іншых акалічнасцей жорсткага дарослага жыцця? Ці трэба ранжыраваць кнігі, як кіно, рознай колькасцю зорчак?

У Швецыі, слаўнай сваёй дзіцячай літаратурай, кнігі для малых падзелены на некалькі ўзроставых груп. Але нават самых малючкі прывучаюць да таго, што ў жыцці ёсць смерць і несправядлівасць. Возьмем найбольш вядомыя прыклады — Піпі Доўгаяпанчоха жыве без бацькоў, бо абое памерлі, а Малы не мае сяброў, апроч аднаго вельмі сумніўнага суб'екта.

Існуе яшчэ праблема ўзроўняў прачытання, якая ўсклад-

няе бацькам жыццё. Скажам, можна прачытаць “Майстра і Маргарыту” і ў чатыры гады — як гісторыю пра суперскага кацяру Бегемота. А можна, знудзіўшыся гадоў у дзесяць над “Дон Кіхотам”, назаўжды адкласці гэты геніяльны твор.

Яркай

Пра гэта, бадай што, усе ведаюць. Чым на меншы ўзрост разлічана кніжка, тым болей у ёй малюнкаў і тым яны ярчэйшыя. Ёсць, канечне, небяспека перасаліць — але ад залішняй “пярэстасці” дзіцячыя кніжкі ратуе добры густ афарміцеляў. У нас сапраўды шмат добрых мастакоў, якія ілюструюць дзіцячыя выданні: Тамара Шэлест, Павел Татарнікаў, Уладзімір Лукашык, Валерый Славук ды іншыя. У дзяцінстве мы ўспрымаем кнігу цалкам, не адсабляючы форму ад зместу, таму — расказальвайся, бацькі, пэйпербэк (мяккая папяровая вокладка) не падыйдзе. І так дзяржаве падзякуйце — дзіцячыя кніжкі, наколькі мне вядома, прадаюцца танней за сабекошт.

Беларускамоўнай

Дзяцінства гатовае ўсё паспытаць і паспрабаваць, яно яшчэ не баіцца незразумелых літарак і словаў і не мае шаблонаў успрымання. Таму вельмі важна паказаць дзіцёнку беларускамоўную кнігу — хай ён хоць адну палюбіць, пакуль малы. Тады, як вырасце, будзе памятаць свой добры досвед стасункаў з гэтай мовай — нібы прышчэпка, яна дасць яму антыцелы ад забыцця нацыянальнай годнасці. У нашых рускамоўных сем'ях, дзе не гучыць беларуская калыханка, а з тэлебачання зрэдку дачуешся беларускага слоўца, і тое будзе з цвёрдым “с” у слове “снег”, гэта вельмі важна. Унь Максім Багдановіч наслухаўся ў дзяцінстве беларускай мовы, дык яна хлопца з іншай краіны да сябе прыцягнула, прыгарнула.

Што ж да таго, ці павінна дзіцячая кніга быць беларускай — то бок, напісанай нашымі аўтарамі на нашым жа матэрыяле, дык, на мой адум, не абавязкова. Мне й маім пляменнікам вельмі даспадобы беларускія пераклады сусветнай літаратуры, і добра, што іх апошнім часам большае. І Доўгуюпанчошу пераклалі, і Карлсана, і вось да маленькіх мумітроляў Тувэ Янсан дабраліся. Але калі вы хочаце быць пурыстамі-нацыяналістамі, дык калі ласачка — купіліце “Чароўны свет”, дзе сабраны найбольш папулярныя казачныя персанажы і вобразы беларускай міфалогіі, якія захаваліся ў народзе да нашых дзён. Ці вазьміце Чырвоную кнігу ды Блакітную кнігу ў казках і вершах — першая распавядзе пра расліны і кветкі, жывёл і птушак, якіх у нас засталася так мала, што іх трэба берагчы, каб яны канчаткова не зніклі, другая пакажа нашы рэкі, азёры і іх жыхароў. Гісторыі напісаны захапляльна, і чалавечак вучыцца, як важна берагчы нават дробную кузурку.

Міласэрнай, спачувальнай, мудрай

Апроч таго, што кнігай мы спрабуем заняць дзіцё, каб не лезла пальчыкам у разетку, мы ж хочам яшчэ, каб кніжка дапамагла малечы стаць добрым чалавекам. Таму важна, каб дзіцёнак навучыўся спачуваць чарнабураму лісу, на якога злазілі палыванне, навучыўся несці адказнасць за маленькую планету, якую можа разарваць каранямі баабаб, калі яго ў час не выпалаць. Як бы нам ні абрыдла слова “павучанне”, як бы ні дыскрэдытавалі яго бясконцыя вавёрачкі і зайчыкі колішняй квазілітаратуры, кніга павінна быць дыдактычнай — акурат у гэтым сэнсе развіцця эмоцый і закладання асноў чалавечнага ў нашым маленькім чалавеку. А добрую дзіцячую кніжку і дарослы з задавальненнем перачытае. (Ці ж назавеш кэ-ралаўскіх Аліс дзіцячай літаратурай?)

Азбука Морзэ

Чэслава ПАЛУЯН

• Прэзентацыя кнігі Аляксандра Авяр'янава “Мой шчаслівы билет” прайшла ў кнігарні “Кнігі ў кніжачкі”. Характарызуючы творчасць гэтага аўтара, міністр культуры Беларусі Павел Латушка падкрэсліў: “Чалавек, які спалучаў у сабе талент дыпламата, сціпласць і патрабавальнасць, уменне разумець і адчуваць людзей, рамантыку душы, раскрыўся для шырокай публікі як аўтар вершаў, музыка і выканаўца сваіх твораў. Яго вершы і песні запамінаюцца, бо выражаюць пачуцці, якія перажывае кожны з нас”. Цёплыя словы аўтара казалі людзі, якія даўно ведаюць Аляксандра Авяр'янава па службе, і сябры. Гучалі вершы і песні ў выкананні аўтара і гітарыста Аляксандра Церахава. Кнігу А. Авяр'янава “Мой шчаслівы билет” можна набыць у кнігарнях ААТ “Белкніга”.

— У цэнтральнай раённай бібліятэцы Быхава прайшла прэзентацыя кнігі нарысаў заслужанага журналіста Беларускага Саюза журналістаў, сябра Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалая Леўчанкі “Непраходзячы боль”. Асаблівасць выдання ў тым, што на яго старонках прасочваецца лёс дзіцяці, падлеткаў, якія падчас нямецкай акупацыі трапілі ў палон ці былі вывезены ў Германію на прымусовыя работы, пакутавалі ў канцлагерах, турмах, перанеслі цяжкія выпрабаванні. Падчас прэзентацыі была арганізавана выстаўка “У росквіце творчых сіл”, на якой прадстаўлены іншыя творы М. Леўчанкі.

• У выдавецтве “Беларусь” пабачыў свет першы том кнігі “Гісторыя сусветнага мастацтва”. Выданне вядомага беларускага вучонага, прадстаўніка сучаснага класічнага мастацтвазнаўства Б. А. Лазукі прысвечана гісторыі сусветнага мастацтва з першабытных часоў да эпохі Адраджэння. Гэтае навукова-папулярнае выданне багата ілюстравана і разлічана на мастацтвазнаўцаў, гісторыкаў, студэнтаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй сусветнага мастацтва.

— Сталі вядомымі імёны лаўрэатаў першай расійскай літаратурнай прэміі ў галіне электронных кніг “Электронная буква”. Пераможцам у намінацыі “Бестселер года” стаў раман “Маневры неудачников”, напісаны Раманам Злотнікавым і Сяргеем Мусаніф. 2010 год быў вельмі паспяховым для Рамана Злотнікава, які стаў пераможцам таксама ў намінацыях “Самы папулярны аўтар Рунэта”, “Самая папулярная фантастычная кніга”. Прэмію ў намінацыі “Адкрыццё года” атрымаў Антон Граноўскі. Самым прадаваемым дэтэктывам стаў твор Таццяны Усцінавай “На одном дыхании!”, у намінацыі “Самая хваляючая гісторыя кахання” пераможцам стаў раман “Затмение” Стэфані Маер, “Бізнес-кніга года” быў названы аўтабіяграфічны раман прадпрыемальніка Алега Цінькова “Я такой как все”, самай прадаваемай серыяй назвалі цыкл твораў Вадзіма Панова “Тайный город”, “Ад” Аляксандра Марынінай стаў лепшым празаічным творам 2010 года. У намінацыі “Аўдыёкніга года” самыя высокія продажы ў дзіцячага зборніка “Сказки для девочек”. “Рипол Классик” названа “Выдавецтвам года”, самым аб'ектыўным СМІ — інтэрнэт-праект The-ebook.org. “Выдарам года” журы назвала Sony PRS-650 Touch Edition.

Прэзентацыя

Вяртанне слуцкай святыні

У рамках праекта “Вяртанне святынь” у канферэнц-зале Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адбылася ўрачыстая цырымонія перадачы факсімільнага выдання Слуцкага Евангелія ў дар галоўнай бібліятэцы краіны.

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

Лёс Слуцкага Евангелія — унікальнага беларускага рукапіснага помніка канца XVI ст. — па-свойму сімвалічны. Ён надзіва дакладна адлюстроўвае стаўленне да нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны: ад ігнаравання і забыцця ў перыяд СССР да паступовага аднаўлення інтарэсу ў часы незалежнасці.

Верагодным аўтарам рукапісу, створанага ў Слуцку ў 1581 годзе, лічыцца слуцкі князь Юрый з роду Аселькавічаў. Да рэвалюцыі 1917 г. Евангелле захоўвалася ў Свята-Троіцкім мужчынскім манастыры, але часам станавілася даступным шараговым аматарам даўніны (напрыклад, выстаўлялася на Маскоўскай археалагічнай выставе). Пасля рэвалюцыі Слуцкае Евангелле трапіла ў Мінскі дзяржаўны музей, а ў 1929 г. было перададзена на захаванне ў Беларускі дзяр-

жаўны музей у Магілёве. Там яно разам з шэрагам экспанатаў (у тым ліку і крыжом Еўфрасінні Полацкай) сустрэла Вялікую Айчынную вайну і было страчана.

Знайшлося Евангелле ў 2003 годзе досьцяць нечакана. Адна з мінчанак перадала святару асобнік помніка, які захоўваўся ў яе дома як сямейная рэліквія. Ваццошка прынёс яго ў Беларускі Экзархат. А неўзабаве, падчас правядзення X Мінскіх Епархіяльных чытанняў, Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі, прадставіў знаходку шырокаму колу ўдзельнікаў канферэнцыі.

Неабходнасць знаёмства шырокай аўдыторыі са Слуцкім Евангеллем відавочная. Першым крокам стала стварэнне электроннай версіі рукапісу, якое ажыццявілі па блаўлаўленні Уладыкі Філарэта Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў супрацоўніцтве з Інстытутам мовы імя Я. Коласа НАН Белару-

сі. У 2008 годзе з'явіўся CD-дыск “Слуцкае Евангелле — беларускі рукапіс XVI ст.”.

У наступным годзе пры фінансавай падтрымцы дзяржавы факсімільнае выданне Слуцкага Евангелія выйшла ў Выдавецтве Беларускага Экзархата. Як мяркуюць спецыялісты, кніга ўяўляе практычна дакладную копію рукапіснага помніка, і па ўзроўні выканання выданне не мае аналагаў у Беларусі. Заўважым, што ў выдавецкай справе гэта быў не першы прыклад такога кіталту. Так, яшчэ ў 2001 годзе ў выдавецтве “Беларуская Энцыклапедыя” выйшла Друцкае Евангелле.

Прыемна, што мерапрыемства ў Нацыянальнай бібліятэцы не пераўтварылася ў сухі аповед пра выданне Евангелія. Гасцей прэзентацыі чакалі фільм пра рэспубліканскую духоўна-асветніцкую праграму “Сям'я — Яднанне — Айчына”, музычна-тэатралізаванае прадстаўленне-дэманстрацыя Слуцкага Евангелія ў выкананні Камернага духоўнага тэатра Цэнтра праваслаўнай культуры “Спадарожнік хрысціянства” і выступленне вядомага вакальнага мужчынскага ансамбля “Благоевост” Выдавецтва Беларускага Экзархата.

Уладальнікамі каштоўнага выдання стануць таксама іншыя бібліятэкі краіны. А чытачы “ЛіМа” неўзабаве змогуць убачыць Слуцкае Евангелле ў Музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі, дзе яно будзе дэманстравацца з 28 лютага па 15 сакавіка 2011 года.

События прошлого: легенды и реальность

Рассказы о минувших днях порой воспринимаются как нереальные, преувеличенные или даже выдуманные. Легенды древних народов, несмотря на явную фантастичность, порой служат основой для воссоздания реальной картины прошлого. Как же определить грань между истиной и мифом? Какой письменный или устный источник информации воспринимать как надёжный? Возможно, ответы на эти непростые вопросы помогут найти издания ООО «Харвест», которые мы сегодня представляем вниманию читателей «Книжного свету».

Денис МАРТИНОВИЧ,
Юзефа ВОЛК

Лучшие мифы древних греков

Древние греки оставили человечеству богатую и сложную мифологию, которая уже не одну тысячу лет вдохновляет художников, писателей, театральных режиссёров. Некоторые из древнегреческих мифов пользуются определённой известностью, некоторые практически забыты. Но есть сюжеты, которые известны практически всем без исключения читателям. Это «Путешествие Одиссея», «Подвиги Геракла» и «Ясон и аргонавты», которые дали названия одноимённым книгам, что вышли в серии «Древнегреческие мифы».

Миф о хитроумном Одиссее, царе острова Итака, восходит к поэме Гомера «Одиссея», являющейся продолжением «Илиады». В первом произведении шла речь о 10-летней осаде древними греками неприступной крепости Троя. В «Одиссее» рассказывается о возвращении домой главного героя, которое заняло такой же отрезок времени. Царя и его спутников ждали опасности со стороны циклопа Полифема, волшебницы Кирки, превращающей людей в животных, сладкоголовых сирен, Сциллы и Харибды, а также нимфы Калипсо. Однако Одиссеей преодолел их и вернулся к ожидавшей его столько времени жене Пенелопе.

Подвиги Геракла, несомненно, являются самыми популярными в древнегреческой мифологии. Действительно, победы над немейским львом, лернейской гидрой, стимфалийскими птицами, керинейской ланью, эриманфским кабаном, критским быком и стражем подземного царства псом Кербером, уборка скотного двора царя Авгия, укрощение коней Диомеда, добыча пояса Ипполиты, коров Гериона и яблок Гесперид давно уже стали хрестоматийными.

А вот приключения Ясона, который вместе с аргонавтами отправился в Колхиду (современную Грузию), чтобы привезти золотое руно, интересны по целому ряду причин. С одной стороны, это ещё одна история о подвигах героев при помощи богов. С другой стороны, история любви Ясона и Медеи не слишком характерна для устно-народного творчества древних греков. Разумеется, чуть ли не в каждой мифе герои освобождали прекрасных царевен и брали их в жёны. Но это были эпизодические ситуации, тогда как история любви в мифе об аргонавтах поражает своим внутренним драматизмом и трагичностью.

Впрочем, юные читатели серии «Древнегреческие мифы» увидят адаптированную для их возраста историю со счастливым финалом. Тем же, кто более серьёзно заинтересуется древнегреческим наследием, рекомендуем обратиться к следующей книге.

Возвращение легендарной книги

Среди читателей, увлекавшихся в детстве или юности историей древней Греции, сложно найти тех, кто не знаком с легендарной книгой «Мифы и легенды Древней Греции» Николая Куна. Именно из неё черпались сведения об олимпийских богах и под-

вигах героев. Именно на ней выросло уже несколько поколений читателей, знакомых с деяниями «и олимпийских богов, и великих героев Элады». Однако далеко не все догадываются, какие трудности претерпела книга на пути к читателю.

Первая часть произведения Н. Куна под названием «Что рассказывают греки и римляне о своих богах и героях» вышла в Москве в 1914 году. Вторая увидела свет лишь через восемь лет. Автор адресовал своё издание ученикам и ученикам старших классов средних учебных заведений. Однако книга не являлась адаптированным пересказом мифологии. По утверждению Д. Алексинского, «Что рассказывают греки и римляне...» — итог «серьёзной работы с колоссальным объёмом античных литературных источников, латинских и греческих: это и гомеровские поэмы, и «Теогония» Гесиода, и греческие трагики, и «Метаморфозы» Овидия, и «Энеида» Вергилия, и многие другие». Очевидно, это породило некоторое разночтение в интерпретации событий. В таком случае, как признавался сам Н. Кун, «при выборе версии я останавливался обыкновенно на той, которая более древнего происхождения». Что касается стиля, то автор стремился излагать источники, «стараясь сохранить по возможности самый дух их, что, конечно, было часто очень трудно, так как сохранить в переложении прозой все красоты античной поэзии было невозможно». Тем не менее, результат работы вызвал восхищение и широкое читательское признание.

Однако после смерти автора книга зажила своей, самостоятельной жизнью. В советское время она поменяла название на «Легенды и мифы Древней Греции», подверглась цензурской правке и значительным сокращениям.

Составители настоящего издания сохранили привычное читателям название, поскольку оно прочно вошло в традицию. Одновременно они практически полностью вернулись к первоначальному авторскому варианту, иллюстрировали текст репродукциями более 700 произведений греческих и римских художников из крупнейших российских и европейских собраний, а также репродукциями скульптур и картин художников Ренессанса, Барокко, Классицизма. Частично сохранены постраничные примечания. Кроме того, книга имеет глоссарий, объясняющий встречающиеся в тексте специальные термины. На форзацах помещены карты Древней Греции с указанием мест, упоминаемых в греческих преданиях. Несомненно, «Мифы и легенды Древней Греции» будут интересны как юному, так и взрослому читателю.

Секреты иоаннитов и загадки масонов

История многих монашеских орденов, их уставы, правила, мотивы действий, особенности быта и поведения их членов сегодня воспринимаются как легенды. Минувшее орденов средневековья — очень увлекательно, а судьба — трудна и трагична. Их значение в событиях XII — XVI вв. велико, религиозный же конфликт между разными конфессиями не исчерпан и по сей день. Загадки масонов до сих пор не разгаданы и служат источником вдохновения

для многих современных прозаиков. Костюмы, доспехи тамплиеров, тевтонцев часто восстанавливаются и сегодня становятся частью жизни членов клубов исторической реконструкции.

В книге Игоря Гусева «История орденов средневековья» описаны крупные монашеские ордена — религиозные и военно-религиозные организации римско-католической церкви. Бенедиктинцы и картезианцы, францисканцы и доминиканцы, иоанниты и тамплиеры, тевтонцы и иезуиты проходят по страницам этой книги таинственной чередой подвижников, сделавших служение Богу главной задачей жизни. Важным этапом эволюции орденов стали крестовые походы, в ходе которых и возникли духовно-рыцарские ордена.

Несомненно, читателю будет интересно познакомиться с историей, реальной, а иногда и полуполюгендарной, основания и становления основных религиозных и рыцарских орденов, тем более что их судьба всегда была тесно связана с историей Европы, а в отдельные периоды — и Великого Княжества Литовского. Настоящее издание хорошо иллюстрировано, материал в нём излагается увлекательно и доступно.

Грюнвальд: источники

Грюнвальдская битва стала одним из самых распространённых сюжетов народных песен и исторических рыцарских баллад. Об отваге воинов, которые в ней участвовали, слагались легенды, да и сам ход битвы многими историками в разные времена описывался по-разному.

В 2010 году, когда мы отмечали 600-летие самой значительной битвы Средневековья, в Беларуси увидело свет много исторических, художественных, детских книг о Грюнвальде. Хрестоматия «Крестоносцы. Грюнвальдская битва», автором-составителем которой выступил Н. Малишевский, — одна из них. В основу данного издания положены интереснейшие, практически неизвестные материалы, документы, свидетельства непосредственных участников событий — самих крестоносцев, а также их хронистов и летописцев. Многие из письменных источников не издавались, а иные не переиздавались столетиями.

Книга состоит из трёх частей. В первой из них собраны исторические документы: хроники, летописи, послания, грамоты, акты, мирные договоры, дающие подсветку событиям XII — XVII вв. Во второй части издания, которая имеет название «Защитники Белой Руси», рассказывается о людях, на протяжении разных отрезков истории в сражении с крестоносцами проявивших себя как смелые воины: Довмонт Псковский, Давыд Городенский, князь Кейстут. Третья часть хрестоматии знакомит с источниками, литературными произведениями и историческими документами, которые стали основой изучения Грюнвальдской битвы, они могут послужить базой и для дальнейших исследований.

Место культурной памяти

Происхождение Радзивиллов, крупнейшего магнатского рода Великого Княжества Литовского, теряется в глубине веков. В белорусской истории существует даже легенда о происхождении этого славного рода. Как и в XVIII — XIX вв., так и в наши дни Несвиж является местом культурной памяти нескольких веков истории и истории искусства. И именно князьям Радзивиллам мы обязаны его достижениями и славой.

В книге исследователя, кандидата искусствоведения Ольги Баженовой «Радзивилловский Несвиж. Росписи костёла Божьего Тела» представлены сведения о династии Радзивиллов, об их участии в развитии культуры ВКЛ XVIII в., повествование сосредоточено на истории создания росписей Несвижского костёла Божьего Тела. Документальные факты соседствуют с вдумчивой интерпретацией событий, что позволяет представить в лицах и образах историческое прошлое нашей страны в целом и особенности несвижской монументальной живописи в частности. В основу исследования положена многолетняя работа автора в архивах Польши, Литвы и Беларуси.

Сегодня представители рода Радзивиллов часто приезжают в Беларусь, посещают они и Несвиж. Во время недавнего визита Николая Константина II и Мацея Радзивиллов автор этих строк имел возможность побеседовать с потомками древнего рода. Мацей Радзивилл отметил: «Мы чувствуем связь с этими землями, замком, костёлом, где в крипте похоронены 70 наших предков. Я думаю, что надо помнить историю, но надо думать и о будущем. Радзивиллы всегда были очень богаты, потому что они думали о будущем».



Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги **для детей**, художественная литература, деловая литература, издания **для досуга**, научно-популярные издания, **энциклопедии**, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**

220013, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: (017) 331-35-49,
тел. 209-80-53
E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljko@rambler.ru

Навінкі кнігавыдання

Айчынным выданні, зарэгістраваныя Нацыянальнай кніжнай палатай Беларусі апошнім часам

Гаспадарчае права. Прававыя пытанні дзяржаўнага рэгулявання эканомікі

Актуальныя праблемы эканомічнага развіцця Рэспублікі Беларусь і яго правое рэгуляванне: материалы республиканской научно-практической конференции (г. Минск, 30 сентября 2010 г.) / [научный редактор: Г. Б. Шишко]. — Минск: Интегралполиграф, 2010 — Ч. 1. — 2010. — 441 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6845-30-0.

Батура, С. П. Хозяйственный процесс: курс лекций для студентов специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» специализации 1-25 01 07 21 «Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности» / С. П. Батура; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель: БТЭУПК, 2010. — 103 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-461-791-6.

Липень, Л. И. Образцы договоров, используемых в хозяйственной деятельности (с комментариями) / Л. И. Липень. — 10-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: Амалфея, 2011. — 480 с. — 1010 экз. — ISBN 978-985-441-896-4 (в пер.).

Мордачева, Т. Н. Хозяйственный процесс: учебно-методическое пособие: [для преподавателей] / Т. Н. Мордачева; БИП – Институт правоведения. — Минск: БИП-С Плюс, 2010. — 110 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-523-093-0.

Грамадзянскае права. Судовы лад

Бочков, И. А. Судостроительство: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение»: в 2 ч. / И. А. Бочков, Н. И. Фищева; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2010. — ISBN 978-985-531-083-0. Ч. 2. — 2010. — 197 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-531-102-8.

Кулис, Л. А. Основы управления интеллектуальной собственностью: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальностям 1-47 01 01 «Издательское дело», 1-47 02 01 «Технология полиграфических производств» / Л. А. Кулис, Л. Г. Шишканова, Е. В. Максименко; Белорусский государственный технологический университет. — Минск: БГУ, 2010. — 93 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-434-998-5.

Кухарчик, Н. А. Порядок постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий: комментарий законодательства Республики Беларусь / Н. А. Кухарчик. — Минск: Дикта, 2010. — 95 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-537-8.

Савицкий, В. В. Защита жилищных прав граждан в Республике Беларусь: неприкосновенность жилища, потребительские качества жилища, безопасность проживания в жилище, гарантии при выселении / В. В. Савицкий. — Минск: Дикта, 2010. — 181 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-546-0.

Сборник нормативных правовых актов по жилищному законодательству Республики Беларусь / [составители: В. Г. Тихиня, В. А. Лазуткин]. — Минск: Право и экономика, 2010. — 523 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-864-2.

Тихиня, В. Г. Гражданский процесс: учебно-методический комплекс: [для студентов] / В. Г. Тихиня, М. Ю. Макарова, Е. И. Коваленко; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Минск: МИУ, 2010. — 171 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-490-670-6.

Спецыяльныя галіны права. Галіны права змешанага характару. Працоўнае права

Гавриленко, В. Г. Трудовые договоры (контракты): порядок заключения, изменения и прекращения. Практическое пособие / В. Г. Гавриленко, Н. И. Ядевич. — Минск: Право и экономика, 2010. — 343 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-442-843-7.

Прокопенко, Е. М. Трудовое право / Е. М. Прокопенко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учебно-методический центр Минсельхозпрода. — Минск: УМЦ Минсельхозпрода, 2010. Ч. 1. — 2010. — 119 с. — 220 экз. — ISBN 978-985-6816-19-1 (ошибоч.).

Трудовое право: учебно-методический комплекс по одноименному курсу для студентов специальностей 1-24 01 02 – Правоведение; 1-24 01 03 — Экономическое право / [Гущин И. В. и др.]; под общей редакцией И. В. Гущина; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно: ГрГУ, 2010. — 483 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-515-316-1.

Трудовой кодекс Республики Беларусь: [принят Палатой представителей 8 июня 1999 г.: одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г.]: в Кодекс с 31 декабря 2009 г. изменения не вносились. — Минск: Амалфея, 2010. — 255 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-441-890-2.

Правовыя пытанні аховы навакольнага асяроддзя

Манкевич, В. В. Правовое регулирование экологического страхования / В. В. Манкевич. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. — 145 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-491-044-4.

Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне. Ваенныя навукі. Мясцовая, рэгіянальная, цэнтральная адміністрацыя

Государственная политика и управление в Республике Беларусь: пособие для студентов юридического факультета, обучающихся по специальности 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)» / [С. В. Решетников и др.]; под редакцией С. В. Решетникова. — Минск: БГУ, 2010. — 142 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-518-258-1.

Материалы республиканского семинара-совещания на тему: «О развитии системы государственного технического осмотра, подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств». — Брест, 2010. — 51 с. — 300 экз.

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-3, с изм. и доп. — Минск: Дикта, 2010. — 39 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-544-6.

Пособие по подготовке к сдаче квалификационного экзамена для лиц, впервые поступающих на государственную службу /

Академия управления при Президенте Республики Беларусь; [составители: А. В. Ивановский и др.]; под общей редакцией А. Н. Морозевича. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2010. — 319 с. — 1250 экз. — ISBN 978-985-527-007-3.

Ваенная справа

Современное развитие тактики, инженерного, технического и информационного обеспечения боевых действий войск. Инновационное военное образование: материалы 66-й студенческой научно-технической конференции, 25 — 26 марта 2010 г.: в 2 ч. — Минск: БНТУ, 2010. — В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет. — 50 экз. — ISBN 978-985-525-453-0. Ч. 1. — 319 с. — ISBN 978-985-525-451-6. Ч. 2. — 245 с. — ISBN 978-985-525-452-3.

Забеспячэнне духоўных і матэрыяльных жыццёвых патрэбнасцей

Байбардина, Т. Н. Поведение потребителей: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Маркетинг» / Т. Н. Байбардина, Г. Н. Кожухова, А. Я. Якимик. — Минск: Издательство Гревцова, 2010. — 175 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-6954-05-7.

Гритченко, Е. В. Вы беременны: гарантии и льготы для вас / Елена Гритченко, Анна Игнатеня. — Минск: Агентство Владимира Гревцова, 2010. — 48 с. — 7020 экз. — ISBN 978-985-6833-89-5.

Выхаванне. Адукацыя

Беларусь – Китай: сборник научных трудов / Белорусский государственный университет, Республиканский институт китаеведения им. Конфуция. — Минск: Издательский центр БГУ, 2007– Вып. 8: Китай в современном мире / [под общей редакцией В. И. Стражева]. — 2010. — 365 с. — Часть текста на белорусском и китайском языках. — 250 экз. — ISBN 978-985-476-834-2.

Информационно-аналитические материалы об итогах воспитательной, идеологической и социальной работы за 2009/2010 учебный год / Комитет по образованию Мингорисполкома. — Минск, 2010. — 44 с. — 290 экз.

Информационно-аналитические материалы совещаний с заместителями начальников управлений образования и руководителями учреждений образования за 2009/2010 учебный год / Комитет по образованию Мингорисполкома. — Минск, 2010. — 232 с. — 310 экз.

История педагогики: справочные материалы / [автор-составитель В. В. Пашкевич]. — 3-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 158 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-292-0.

Минск. Исполнительный комитет. Комитет по образованию. Материалы коллегий комитета по образованию Мингорисполкома за 2009/2010 учебный год в 2 ч. / Комитет по образованию Мингорисполкома. — Минск, 2010. — 310 экз. Ч. 1. — 244 с. — Часть текста на белорусском языке. Ч. 2. — С. 247–464.

Порядок организации работы по охране труда в учреждениях и организациях системы Министерства образования: практическое пособие / [составитель: Т. В. Поливкина; под общей редакцией Б. В. Иванова]. — 2-е изд. — Минск: Центр охраны труда и промышленной безопасности, 2010. — 344 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6915-19-5.

Современная образовательная среда: приоритетные направления развития: материалы международной научной конференции (Минск, 22–23 октября 2009 г.): в 4 ч. / [редколлегия: Пальчик Г. В. (гл. редактор) и др.]. — Минск: Национальный институт образования, 2010 — ISBN 978-985-465-733-2. Ч. 2: Секция 2. Развитие содержания, методов и средств гуманитарного образования в современной образовательной среде. Секция 3. Развитие содержания, методов и средств социокультурного образования в современной образовательной среде. Секция 4. Развитие содержания, методов и средств математического и естественнонаучного образования в современной образовательной среде. — 2010. — 431 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-465-735-6. Ч. 3: Секция 6. Развитие содержания, форм и методов дошкольного образования в условиях современной образовательной среды. Секция 7. Развитие содержания, форм и методов начального образования в современной образовательной среде. Секция 8. Развитие содержания, методов и средств специального образования в современной образовательной среде. — 2010. — 480 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-465-736-3.

Асноўныя тыпы і прынцыпы навучання

Акадэмія паслядыпломнай адукацыі (Мінск). Зборнік навуковых прац Акадэміі паслядыпломнай адукацыі / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі»; [рэдкалегія: А. І. Таўгень (галоўны рэдактар) і інш.]. — Минск: АПА, 2005 — ISSN 1814-3938.

Вып. 6: Навукова-метадычныя асновы стварэння нацыянальнага «Педагагічнага энцыклапедычнага слоўніка». — 2010. — 355 с. — Частка тэксту паралельна на рускай і англійскай мовах. — Частка тэксту на англійскай і рускай мовах. — 100 экз.

Актуальныя праблемы фізічнага выхавання, спорта і турызма: материалы III Международной научно-практической конференции, г. Мозырь, 13–15 октября 2010 г. / [редколлегия: В. В. Валетов (председатель) и др.]. — Мозырь: МзГПУ, 2010. — 275 с. — Часть текста на польском языке. — 100 экз. (1-й з-д 91). — ISBN 978-985-477-406-0.

Заяц, Е. Н. Проблемы подросткового возраста: рекомендации / Е. Н. Заяц; Минский государственный дворец детей и молодежи. — Минск: МГДДИМ, 2010. — 30 с. — 30 экз.

Куницкая, Ю. И. Общая педагогика: пособие по одноименному курсу для слушателей переподготовки по специальности 1-08 01 71 – Педагогическая деятельность специалистов / Ю. И. Куницкая; Министерство образования Республики Беларусь, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы». — Гродно: ГрГУ, 2010. — 154 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-515-322-2.

Литовчик, Н. Н. Педагогика: пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования по профилю образования «Педагогика» (кроме специальности «Дошкольное образование») / Н. Н. Литовчик. — Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2010. — 214 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-11-0530-0 (в пер.).

Образование и педагогическая наука. Серия 1. Гуманитарное образование: труды Национального института образования / Министерство образования Республики Беларусь; [редколлегия: В. Ф. Русецкий (председатель) и др.]. — Минск: НИО, 2007–

Вып. 3: Подходы и принципы. — 2010. — 193 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-465-700-4.

Образование и педагогическая наука. Серия 5. Дошкольное образование: труды Национального института образования / Министерство образования Республики Беларусь; [редколлегия: И. И. Павловский (председатель) и др.]. — Минск: НИО, 2007–

Вып. 3: Стратегии, методики, технологии. — 2010. — 118 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-465-708-0.

Образование и педагогическая наука. Серия 6. Образование лиц с особенностями психофизического развития: труды Национального института образования / Министерство образования Республики Беларусь; [редколлегия: А. М. Змушко (председатель) и др.]. — Минск: НИО, 2007–

Вып. 3: Содержание и методы воспитания и обучения. — 2010. — 164 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-465-603-8.

Образовательные перспективы в изучении иностранных языков: сборник материалов межвузовской научно-практической конференции преподавателей и студентов, Брест, 4 марта 2010 г. / [редколлегия: А. Н. Гарбалев и др.]. — Брест: БрГУ, 2010. — 267 с. — 85 экз. — ISBN 978-985-473-568-9.

Педагогическое взаимодействие в системе отдыха и оздоровления детей и молодежи: образовательное-оздоровительное пространство: материалы III Международной научно-практической конференции, НДЦ «Зубренюк», 22–24 сентября 2010 г. / [редколлегия: Н. К. Катович и др.]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2010. — 454 с. — Часть текста на белорусском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-476-852-6.

Сергейко, С. А. История образования и педагогической мысли: пособие по курсу «История педагогики» для слушателей переподготовки по специальности 1-08 01 71 – Педагогическая деятельность специалистов / С. А. Сергейко; Министерство образования Республики Беларусь, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы». — Гродно: ГрГУ, 2010. — 251 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-515-320-8.

Система повышения квалификации и переподготовки кадров: нормативно-методическое регулирование / Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы»; Отдел нормативного правового обеспечения высшей школы; [составители: С. В. Мирошников и др.]. — Изд. 2-е, переработанное и дополненное. — Минск: РИВШ, 2010. — 245 с. — Часть текста на белорусском языке. — 200 экз. — ISBN 978-985-500-389-3.

Социально-педагогическая и психологическая поддержка личности и профессионального самоопределения в онтогенезе: сборник материалов республиканской (с международным участием) научно-практической конференции, Брест, 12 мая 2010 г.: в 2 ч. / [редколлегия: М. С. Ковалевич и др.]. — Брест: БрГУ, 2010. — Часть текста на белорусском и польском языках. — ISBN 978-985-473-583-2.
Ч. 1. — 257 с. — 66 экз. — ISBN 978-985-473-584-9.
Ч. 2. — 252 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-473-585-6.

Справочник для поступающих в ЕШКО / [Иностранное унитарное частное образовательное предприятие «ЕШКО»]. — 2010. — 39 с. — 15000 экз.

Агульная школьная адукацыя. Агульнаадукацыйная школа

Булахова, З. Н. От программы развития к годовому планированию: учебно-методическое пособие / З. Н. Булахова, Ю. Н. Шестаков. — Минск: Зорны Верасок, 2010. — 97 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6957-32-4.

Ковалева, В. Н. Организация экологически благоприятной здоровьесберегающей среды в школе: пособие для педагогов общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / В. Н. Ковалева; под редакцией Н. К. Катович. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — 167 с. — Словарь терминов: с. 159–162. — 3640 экз. — ISBN 978-985-465-701-1.

Осипова, Е. А. Методические рекомендации для педагогов-психологов общеобразовательных учреждений по организации работы в 2010/2011 учебном году / Е. А. Осипова, Н. А. Сакович, Е. В. Чуменко; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования». — Минск: АПО, 2010. — 27 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-495-133-1.

Содержание и организация методической работы с педагогами в 2010/2011 учебном году / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования». — Минск: АПО, 2010. — 170 с. — Часть текста на белорусском языке. — 225 экз. — ISBN 978-985-495-134-8.

Дашкольнае навучанне

Жытко, І. У. Матэматычны калейдаскоп: развіццёвае навучанне: вучэбны дапаможнік для выхаванцаў старэйшай ступені (ад пяці да шасці гадоў) устаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання / І. У. Жытко. — 5-е выд. — Минск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. — 64 с. — 90320 экз. — ISBN 978-985-465-699-1.

Старжынская, Н. С. Вучымся гаварыць на роднай мове: вучэбны наглядны дапаможнік для педагогаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі / Н. С. Старжынская, Дз. М. Дубініна; [ілюстрацыі А. А. Лапотка]. — Минск:

Новое знанне, 2010. — 32 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-475-417-8.

Азбука для самых маленьких: [для дошкульнага ўзроста / саставіцель Елена Степановна Чайка]. — Минск: Харвест, 2010. — 63 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-16-53-15-3 (в пер.).

Аналитические материалы по итогам работы дошкольных учреждений образования в 2009/2010 учебном году / Комитет по образованию Мингорисполкома; [редколлегия: Т. П. Хоружая и др.]. — Минск: 2010. — 43 с. — 500 экз.

Апликация: перспективно-тематическое планирование специально организованной деятельности детей дошкольного возраста / [С. Г. Толкачева и др.]. — Минск: Новое знание, 2010. — 64 с. — 4100 экз. — ISBN 978-985-475-420-8.

Глушаков, С. Н. Детский дизайн: первые шаги в творчестве: методическое пособие / Глушаков С. Н., Кизицкая Е. А., Сергеева А. В. — Минск: Ковчег, 2009. — 86 с. — 1300 экз. — ISBN 978-985-6756-93-4.

Горбатова, Е. В. Художественная мозаика: учебное наглядное пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / Е. В. Горбатова. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — 39 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-465-774-5.

Изучаем математику: развивающее пособие для дошкольников. — Минск: Юнипресс, 2010. — 32 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-532-357-1.

Ковалева, Т. А. Танцевальный микс: музыкально-ритмические композиции для музыкальных руководителей дошкольных учреждений / Татьяна Ковалева, Вера Чемрукова. — Минск: Зорны Верасок, 2010. — 35 с. — 1000 экз. (1-й з-д 300). — ISBN 978-985-6957-07-2.

Конструирование и детский дизайн: перспективно-тематическое планирование специально организованной деятельности детей дошкольного возраста / [С. Г. Толкачева и др.]. — Минск: Новое знание, 2010. — 96 с. — 4100 экз. — ISBN 978-985-475-423-9.

Лепка: перспективно-тематическое планирование специально организованной деятельности детей дошкольного возраста / [С. Г. Толкачева и др.]. — Минск: Новое знание, 2010. — 86 с. — Часть текста на белорусском языке. — 4100 экз. — ISBN 978-985-475-421-5.

Моя первая книга: русско-белорусские тексты для чтения: учебно-методическое пособие / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования»; [составитель С. Д. Шакура; перевод: Назаренко Р. Ф., Слесарева И. Н.; иллюстрации: Вилкова О. М.]. — 2-е изд. — Минск: АПО, 2010. — 42 с. — Часть текста параллельно на русском и белорусском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-495-190-4.

Поучительные истории: русско-белорусские тексты для чтения: учебно-методическое пособие / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования»; [составитель С. Д. Шакура; перевод: с русского Р. Ф. Назаренко, И. Н. Слесарева; художник О. М.

Вилкова]. — 2-е изд. — Минск: АПО, 2010. — 39 с. — Часть текста параллельно на русском и белорусском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-495-189-8.

Рассказы о животных: русско-белорусские тексты для чтения: учебно-методическое пособие / Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования»; [составитель С. Д. Шакура; перевод: с русского Р. Ф. Назаренко, И. Н. Слесарева; художник О. С. Пехота]. — 2-е изд. — Минск: АПО, 2010. — 52 с. — Часть текста параллельно на русском и белорусском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-495-138-6.

Сторожова, Н. А. Страна Буквария / Н. А. Сторожова; [художники: Р. Н. Карачан, И. М. Лихадиевская, Л. Л. Скитович]. — 2-е изд. — Минск: Печатковая школа, 2010. — 127 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-6947-67-7 (в пер.).

Толкачева, С. Г. Рисование: перспективно-тематическое планирование специально организованной деятельности детей дошкольного возраста / С. Г. Толкачева, Л. П. Руденко, Л. Н. Кузьмина. — Минск: Новое знание, 2010. — 127 с. — 4100 экз. — ISBN 978-985-475-422-2.

Печатковая школа. Сярэдняя школа

Вучэбная праграма для класаў з вывучэннем мовы нацыянальнай меншасці і класаў з навучаннем на мове нацыянальнай меншасці ў агульнаадукацыйных установах (вучэбны праграмны «Родная мова і літаратура нацыянальнай меншасці») / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. — Минск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010.

Польская літаратура: 1–11-я класы. — 2010. — 89 с. — 135 экз. — ISBN 978-985-465-732-5.

Дыктанты па беларускай мове: 5–9-я класы: дапаможнік для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання / [складальнік: Г. У. Важнік]. — Минск: Юнипресс, 2010. — 91 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-532-334-2.

Корзюк, А. А. Вывучэнне гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку XX ст. у агульнаадукацыйнай школе: вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях: 1-020101 Гісторыя; 1-020102 Гісторыя. Дадатковая спецыяльнасць / А. А. Корзюк; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт ім. Максіма Танка. — Минск: БДПУ, 2010. — 151 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-541-004-2.

Кузнецова, Л. Ф. Беларуская мова: тэматычны кантроль: 3-ці клас агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання: [у адпаведнасці з новым правапісам] / Л. Ф. Кузнецова, Н. І. Мінкевіч. — Минск: Печатковая школа, 2010. — 63 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6947-57-8.

Кузнецова, Л. Ф. Беларуская мова: тэматычны кантроль: 4-ты клас агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання: [у адпаведнасці з новым правапісам]

/ Л. Ф. Кузнецова, Н. І. Мінкевіч. — Минск: Печатковая школа, 2010. — 62 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6947-58-5.

Куліковіч, У. І. Новае ў беларускай арфаграфіі: правілы, заданні, тэсты, даведачны матэрыял / У. І. Куліковіч; пад рэдакцыяй М. Р. Прыгодзіча. — 3-е выд., стэрэатыпнае. — Минск: Новое знание, 2010. — 126 с. — 7100 экз. — ISBN 978-985-475-414-7.

Цітова, Л. К. Брамму скарабаў сваіх адчыняю...: 5-ты клас: дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / Л. К. Цітова; Нацыянальны інстытут адукацыі. — Минск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 61 с. — 3400 экз. — ISBN 978-985-6941-65-1.

Цітова, Л. К. Слова – радасць, слова – чары...: 6-ты клас: дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / Л. К. Цітова; Нацыянальны інстытут адукацыі. — Минск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 61 с. — 3400 экз. — ISBN 978-985-6941-63-7.

Абрамовіч, М. В. Биология: 10-й класс: контроль знаний / М. В. Абрамович. — Минск: Аверсэв, 2010. — 175 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-529-400-0.

Агейчик, Н. Н. Математические шифровки для первоклассников: занимательные задания для отработки навыка устного счета / Н. Н. Агейчик. — 3-е изд. — Минск: Печатковая школа, 2010. — 47 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6947-74-5.

Алгебра: 7-й [класс]: самостоятельные и контрольные работы, тестовые задания: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения: [в 2 кн.]: в 4 вариантах / [Е. П. Кузнецова и др.]. — 7-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — Кн. 1: 1, 2 варианты. — 207 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-609-7.

Алгебра: 11-й [класс]: самостоятельные и контрольные работы, тестовые задания: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения: [в 2 кн.]: в 4 вариантах / [Е. П. Кузнецова и др.]. — 2-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — Кн. 1: 1, 2 варианты. — 2010. — 152 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-529-548-9.

Барбушина, С. Г. Лесенка успеха: тематический контроль + работа над ошибками: тетрадь по русскому языку для 2-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / С. Г. Барбушина. — 3-е изд., стереотипное. — Минск: Новое знание, 2010. — 62 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-475-408-6.

Вдовиченко, В. М. Человек и мир: 3-й класс / В. М. Вдовиченко,

Т. А. Ковальчук. — 2-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 112 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-529-608-0.

Воблов, В. А. Тематический контроль на уроках биологии в 9 классе / В. А. Воблов. — Минск: Аверсэв, 2010. — 111 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-529-399-7.

Галузо, И. В. Физика космоса: 11-й класс: учебно-методический комплекс / И. В. Галузо, В. А. Голубев, А. А. Шимбалев; Национальный институт образования. — Минск: Кузьма, 2010. — 191 с. — 2800 экз. — ISBN 978-985-453-374-2.

Гапанович, Л. П. Русский язык: 4-й класс: упражнения для работы над ошибками / Л. П. Гапанович, Ю. Ю. Артемьева. — 2-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 80 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-529-601-1.

Глинский, А. А. Актуальные вопросы современного школоведения: пособие для руководящих работников общеобразовательных учреждений, специалистов отделов (управлений) образования и системы повышения квалификации / А. А. Глинский; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования». — Минск: АПО, 2010. — 341 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-495-136-2.

Голубович, Н. В. Русская литература как художественная летопись человека: 8-й класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Н. В. Голубович; Национальный институт образования. — Минск: Народная асвета, 2010. — 60 с. — 3600 экз. — ISBN 978-985-03-1446-8.

Грабчикова, Е. С. Методика работы по развитию речи во 2–4 классах: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Е. С. Грабчикова. — Минск: Издательский центр БГУ, 2010. — 157 с. — 2300 экз. — ISBN 978-985-476-830-4.

Гуляева, Т. В. Развитие логического мышления младших школьников: учебно-методическое пособие / Т. В. Гуляева, Л. Л. Николау. — Минск: Издательский центр БГУ, 2010. — 77 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-476-839-7.

Жигалова, М. П. Методика преподавания русской литературы: учебно-методическое пособие для студентов филологического факультета / М. П. Жигалова; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2010. — 213 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-473-582-5.

Загвоздкина, Т. В. Безопасность в жизни и в быту: 5-й класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Т. В. Загвоздкина; Национальный институт образования. — Минск: Асар,

Частныя аб'яўлення

Продам кнігі: “Дитя прыроды”, “Сохаты”, “Большая тайна чукчи”, “Лестница в небо” (2007, повести и рассказы), роман “Белый свет — не околица” (2008 г.), “Мир, в котором мы живём”, “Дорогами судьбы” (2009), “У каждого своя дорога” (2010);
Тел. 8-0162-24-98-85; МТС 791-16-32

Маю для рэалізацыі паэтычныя зборнікі “Ладараж”, “Раскрыліўся бусел над хатай...”.
Тэл. 8-0162-97-77-76

На кафедры замежнай літаратуры БДУ можна набыць кнігу І. В. Шаблюўскай “Сусветная літаратура ў беларускай прасторы” (манаграфія ў артыкулах). Мінск, 2007.

Тэл. 227-12-94

КУПОН

Для бесплатного частного объявления

Информация не для печати:

Ф.И.О. заказчика _____

Адрес: _____ Тел.: _____

Разборчиво заполните, вырежьте и отправьте на адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.

Телефон для справок: 284 66 71, 284 66 73

Чытальня зала



Звонкие имена рекордов

“Эллина Зверева. Ручная работа” — вторая книга, вышедшая в серии “Золотые имена “Динамо”. Серия основана в 2007 году по инициативе председателя центрального совета БФСО “Динамо” Ю. Ф. Бородача и посвящена плеяде выдающихся атлетов ведущего физкультурно-спортивного общества Беларуси. Автор книги — Михаил Дубицкий — с теплом и любовью рассказывает о метательнице диска Эллине Зверевой. Победительница Олимпиады-2000, бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года, двукратная чемпионка мира и обладательница награды многих международных турниров, сегодня Эллина Александровна председатель комиссии “Женщины и спорт” и член Исполнительного комитета НОК Республики Беларусь. Спортсменка, причастная к появлению золотых страниц спортивной славы республики, награждена орденом Отечества III степени, медалью “За трудовые заслуги”. Заслуженный мастер спорта и сама неоднократный учредитель призов на соревнованиях молодых перспективных динамовцев.

Книга, увидевшая свет в издательстве “БЕЛТА”, рассказывает, как шла к золотым вершинам девочка из Тулы. Множество фотоснимков разных лет позволят читателю ощутить её несгибаемую волю к победе в “борьбе с собой и за себя”.

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО

Чтобы было интересно: нетрадиционные формы проведения занятий с младшими школьниками. — 3-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 81 с. — Часть текста на белорусском языке. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-291-3.

Чуменко, Е. В. Профилактическая работа педагога-психолога: учебно-методическое пособие / Е. В. Чуменко; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования Академия последипломного образования. — Минск: АПО, 2010. — 149 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-495-129-4.

Шахов, Е. А. Радиационная безопасность: 9-й класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Е. А. Шахов; Национальный институт образования. — Минск: Асар, 2010. — 27 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-6984-16-0.

Юшкевич, О. В. Детский креатив-центр: творческо-игровой проект / О. В. Юшкевич; Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». — Минск: Издательский центр БГУ, 2010. — 99 с. — 72 экз. — ISBN 978-985-476-842-7.

Якуш, Е. М. Основы обучения двигательным действиям в физическом воспитании: пособие: [для студентов] / Е. М. Якуш; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. — Минск: БГУФК, 2010. — 30 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6953-25-8.

Пазашкольная агульная адукацыя. Самаадукацыя

Маркетинг образовательных услуг для взрослых: методические рекомендации / [А. Х. Шкляр и др.]. — Минск: РИПО, 2010. — 91 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-503-113-1. — ISBN 78-985-503-113-1 (ошибоч.).

Арганізацыя выхавання і адукацыі. Школьная арганізацыя

Бобла, И. М. История становления и развития специального образования детей с особенностями психофизического развития в Беларуси: пособие: [для студентов] / И. М. Бобла, И. Ю. Макавич; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2010. — 179 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-501-898-9.

Зайцев, И. С. Подготовка учителей-дефектологов к работе по социальной реабилитации детей с тяжелыми нарушениями речи: учебно-методическое пособие: [для слушателей] / И. С. Зайцев; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования». — Минск: АПО, 2010. — 35 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-495-132-4.

Кислякова, Ю. Н. Обучение основам жизнедеятельности учащихся с тяжелой интеллектуальной недостаточностью: учебно-методичес-

стране Геометрии: формирование логического мышления и развитие творческих способностей учащихся 1-го класса / Е. А. Немогаева. — Минск: Пачатковая школа, 2010. — 39 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6947-68-4.

Садовникова, В. В. Аэробика: 5–11-е классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / В. В. Садовникова; Национальный институт образования. — Минск: Асар, 2010. — 95 с. — 1800 экз. — ISBN 978-985-67-11-67-4.

Сизанов, А. Н. Здоровый образ жизни и ответственное поведение: пособие для педагогов к факультативным занятиям в 7-м классе общеобразовательных учреждений / А. Н. Сизанов; под научной редакцией Н. Н. Яковлевой; Министерство образования Республики Беларусь, UNICEF. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — 83 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-465-765-3.

Сквозь призму природы: [конспекты уроков, творческие задания, дидактический материал, классные часы: для учителей начальных классов / авторы-составители: В. Н. Юхновская, А. А. Варакса]. — 2-е изд. — Мозырь: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 89 с. — 460 экз. — ISBN 978-985-520-294-4.

Соколик, Г. А. Основы радиэкологии и безопасной жизнедеятельности: 9-й класс: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Г. А. Соколик, С. В. Овсянникова, С. Л. Лейнова; под общей редакцией Т. Н. Ковалевой, Г. А. Соколик, С. В. Овсянниковой. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — 150 с. — 3650 экз. — ISBN 978-985-465-704-2.

Столичная школа: справочно-информационные материалы / Комитет по образованию Мингорисполкома. — Минск, 2010. — 168 с. — 360 экз.

Сторожева, Н. А. Словговая таблица на уроках обучения грамоте: методические рекомендации: игры и упражнения: дидактический материал / Н. А. Сторожева. — 3-е изд. — Минск: Пачатковая школа, 2010. — 7 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-6947-77-6.

Сценарии конкурсов, интеллектуальных и развивающих игр, праздников, шоу-программ для

средней школы / [автор-составитель Вера Надеждина]. — Минск: Харвест, 2010. — 254 с. — 2500 экз. — ISBN 978-985-16-3817-4 (в пер.).

Сценарии конкурсов, интеллектуальных и развивающих игр, праздников, шоу-программ для средней школы / [автор-составитель Вера Надеждина]. — Минск: Харвест, 2010. — 254 с. — ISBN 978-985-16-8094-4.


Учебная программа для классов с изучением языка национального меньшинства и классов с обучением на языке национального меньшинства в общеобразовательных учреждениях (учебный предмет «Родной язык и литература национального меньшинства») / Министерство образования Республики Беларусь. — Минск: Национальный институт образования, 2010—Польский язык: 1–11-е классы. — 2010. — 57 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-465-703-5.

Фатин, С. Б. Безопасный велосипед: 6–8-е классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / С. Б. Фатин; Национальный институт образования. — Минск: Асар, 2010. — 75 с. — 6000 экз. — ISBN 978-985-6711-76-6.

Халиманович, А. А. Изучение предмета «Человек и мир» в 5 классе: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / А. А. Халиманович. — Минск: Народная асвета, 2010. — 94 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-03-1402-4.

Царева, О. И. Многообразие тем и жанров литературы, живописи, музыки и кино: 7-й класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / О. И. Царева, Г. М. Юстинская; Национальный институт образования. — Минск: Народная асвета, 2010. — 93 с. — 3600 экз. — ISBN 978-985-03-1440-6.

Царева, О. И. Содружество литературы и других видов искусства: 6-й класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / О. И. Царева, Г. М. Юстинская; Национальный институт образования. — Минск: Народная асвета, 2010. — 76 с. — 3600 экз. — ISBN 978-985-03-1438-3.



Магазин “Родник”, г. Орша

Книги белорусских издательств

1. Наталья Батракова. Площадь согласия. — Минск: Кавалер, 2008.
2. Наталья Батракова. Территория души. — Минск: Кавалер, 2008.
3. Тамара Лисицкая. Идиотки. — Минск: Регистр, 2010.

Двадцать лет из жизни трёх девочек, которых сдружил когда-то в детстве перспективный хор (его выступления снимали на телевидение). Они делятся секретами, помогают друг другу, как заправские психологи. Влюбляются и разочаровываются, попадают в смешные ситуации и серьёзные переплёты, сталкиваются с непростыми проблемами — но сохраняют трогательную женскую дружбу, в которую мужчины почему-то не верят. Действие происходит в Минске, читатели легко узнают его проспекты и дворы, темп жизни и события, на фоне которых ведёт увлекательное повествование популярная ведущая и писательница Тамара Лисицкая.

4. Оксана Котович, Янка Крук. Золотые правила народной культуры. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010.
5. Уладзімір Караткевіч. Дзікае пляванне караля Стаха. — Минск: Беларусь, 2007.
6. Уладзімір Караткевіч. Каласы пад сярпом тваім. — Минск: Мастацкая літаратура, 2007.
7. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. — Минск: Дикта, 2010.
8. Г. Г. Мамонтова. Математика. Подготовка к тестированию. — Минск: Новое знание, 2010.
9. Д. А. Паремская. Практическая грамматика (немецкий язык). — Минск: Вышэйшая школа, 2008.
10. С. Н. Капельян, Л. А. Аксенович. Физика: Пособие. Репетитор. — Минск: Аверсэв, 2010.

Книги российских издательств

1. Стефани Майер. Сумерки. — Москва: АСТ-Астрель, 2010.
2. Стефани Майер. Рассвет. — Москва: АСТ-Астрель, 2010.
3. Стефани Майер. Затмение. — Москва: АСТ-Астрель, 2010.
4. Стефани Майер. Новолуние. — Москва: АСТ-Астрель, 2010.
5. Екатерина Вильмонт. Цыц! — Москва: АСТ, 2010.
6. Анна Берсенева. Неравный брак. — Москва: Эксмо, 2010.
7. Анна Берсенева. Последняя Ева. — Москва: Эксмо, 2010.
8. Чарльз Буковски. Почтамт. — Москва: Эксмо, 2010.
9. Чарльз Буковски. Голливуд. — Москва: Эксмо, 2010.
10. Дарья Донцова. Легенда о трёх мартышках. — Москва: Эксмо, 2010.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы хотите продать книгу из вашей домашней библиотеки или купить нужное вам издание, приложение "Кніжны свет" — к вашим услугам.

Заполните купон для бесплатного частного объявления о продаже или желании покупки книг, печатных периодических изданий.

ПРИМЕЧАНИЕ: объявления принимаются только при наличии вырезанного купона, а не его ксерокопии.

кое пособие для педагогов центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации / Ю. Н. Кислякова, Т. В. Лисовская; под редакцией Т. В. Лисовской. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. — 127 с. — 600 экз. — ISBN 978-985-471-385-4.

Организация работы с детьми, нуждающимися в государственной защите: модели, содержание, методики: материалы межрегиональной научно-практической конференции, 12 мая 2010 г., Гродно: в 2 ч. / [редколлегия: С. В. Белохвостова и др.]. — Гродно: Гродненский областной институт развития образования, 2010. — 70 экз. Ч. 1. — 94 с. Ч. 2. — 98 с.

Программа коррекционных занятий для 1-го отделения вспомогательной школы с белорусским и русским языками обучения / Министерство образования Республики Беларусь. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — Развитие познавательной дея-

тельности учащихся с интеллектуальной недостаточностью: 1–5-е классы. — 2010. — 21 с. — 1620 экз. — ISBN 978-985-465-709-7. **Роль педагога в работе с одаренной молодежью:** материалы республиканской научно-практической конференции, Минск, 20 мая 2010 г. — Минск: АПО, 2010. — 403 с. — Часть текста на белорусском языке. — 140 экз. — ISBN 978-985-495-135-5.

Учебная программа для 2-го отделения вспомогательной школы / Министерство образования Республики Беларусь. — Минск: Национальный институт образования, 2008. — Формирование санитарно-гигиенических умений и самообслуживания: 1–4-е классы. — 2010. — 17 с. — 360 экз. — ISBN 978-985-465-680-9.

Шавель, Н. Н. Специальная психология: курс лекций / Шавель Н. Н.; Женский институт ЭНВИЛА, Кафедра психологии. — Минск: ЭНВИЛА, 2010. — 78 с. — 200 экз.

Щерба, Н. В. От движений – к речи: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / Н. В. Щерба. — Минск: Зорны Верасок, 2010. — 102 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6957-17-1.

Я – взрослый человек. Развитие и реализация трудовой терапии для молодых людей с комбинированными ограничениями в Беларуси / [Т. Доллевоит и др.; под общей редакцией И. Н. Миненковой; перевод на русский язык: Т. Куприянчик, М. Коба]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, Общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». — Минск: БГПУ, 2010. — 271 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-541-025-7.

Прафесійная адукацыя. Прафесійныя каледжы. Палітэхнікумы

Городской конкурс профессионального мастерства мастеров производственного обучения учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, «Мастер года» / Комитет по образованию Мингорисполкома, Государственное учреждение «Минский городской учебно-методический центр профессионального образования». — Минск, 2010. — 22 с. — 50 экз.

Методика обучения легкоатлетическим видам спорта / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государствен-

Чытальная зала



«Что такое рожа, сэр брат?»

Основная цель обучения русскому языку — позволить говорящему свободно общаться с его помощью с остальными говорящими по-русски, а не так, как это случается, например, в диалоге из книги М. Успенского «Время оно»:

— Странный какой-то человек, — заметил Принц.
— Странный, — кивнул Жихарь. — Сперва по роже бьёт, а потом разбираться начинает.

— Что такое рожа, сэр брат? — насторожился Принц.

— Растение такое, вроде льна. Его раньше бьют, потом треплют...

Поэтому в качестве материала для заданий учебно-методического пособия «Современный русский язык: фонетика, фонология, орфоэпия, теория письма» подаются не только отдельные слова, но и связные тексты, благодаря которым формируется навык употребления того или иного слова в надлежащем контексте. Цитаты для пособия взяты из проведений Л. Толстого, М. Горького, М. Цветаевой, И. Анненского, В. Жуковского, В. Кюхельбекера, Н. Некрасова, О. Мандельштама, Б. Пастернака, И. Губермана и других классиков и современников.

Данное учебно-методическое пособие вышло в издательстве Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина. Его авторы — Ваина Синюк и Ольга Фелькина — не понаслышке знакомы с проблемами в знаниях абитуриентов и студентов. Поэтому сложный теоретический материал излагается в доступной форме, его усвоению помогут таблицы и алгоритмы, о которых позаботились авторы. Пособие можно использовать и для самостоятельной работы — в нём содержатся не только вопросы для самоконтроля и практические задания, но ещё и ключи к самым сложным из них. Разделы учебного пособия подготовлены на основе действующей типовой программы курса «Современный русский литературный язык» для государственных университетов с учётом аналогичных программ для пединститутов. Принцип построения заданий может легко быть использован преподавателями для подготовки упражнений по данному образцу. Впрочем, им могут воспользоваться и сами студенты. В пособии не забыт и список рекомендуемой литературы, которая будет полезна и преподавателям, и студентам.

Ольга НОРИНА

ный технологический колледж; [составитель: А. А. Тафеенко]. — Витебск: ВГТК, 2010. — 43 с. — 30 экз. **Результаты инновационной деятельности /** Комитет по образованию Мингорисполкома, Государственное учреждение «Минский городской учебно-методический центр профессионального образования». — Минск, 2010. — 24 с. — 50 экз.

Системе профессионально-технического образования Беларуси 70 лет: история, достижения, люди / [редколлегия: Б. В. Иванов и др.]. — Минск: РИПО, 2010. — 299 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-503-133-9 (в пер.).

Вышэйшая адукацыя. Універсітэты. Акадэмічнае навучанне

Курсавыя працы па беларускай мове: тэматыка, бібліяграфія, метадычныя парадзы: вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых вучэбных устаноў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях: 1-0203-01 Беларуская мова і літаратура. Руская мова і літаратура; 1-020303-03 Беларуская мова і літаратура. Сусветная і айчынная культура / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт ім. І. П. Шамякіна; [укладальнік В. В. Шура]; пад агульнай рэдакцыяй В. В. Шура. — Минск: Экоперспектива, 2010. — 191 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-469-343-9.

Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: инновационное управление вузом на основе системы менеджмента качества: материалы научно-методической конференции (Гомель, 11–12 марта 2010 г.): в 3 ч. / [редколлегия: И. В. Семченко (ответственный редактор) и др.]. — Гомель: ГГУ, 2010. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз.

Ч. 1. — 194 с. — ISBN 978-985-439-485-5.

Ч. 2. — 297 с. — ISBN 978-985-439-486-2.

Ч. 3. — 299 с. — ISBN 978-985-439-521-0.

Актуальные проблемы физической культуры и спорта студентов в вузе: тезисы докладов научно-практической конференции преподавателей кафедры физической культуры и спорта, Минск, 21 мая 2010 г. / [редколлегия: С. Б. Репкин, В. Ф. Свитин, Е. К. Кулиничкович]. — Минск: А. Н. Вараксин, 2010. — 103 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6929-73-4.

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия = Belorussian State Agricultural

Academy. — [Гродно]: Королёк Ю. Н., 2010. — 63 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 8000 экз.

Высшее образование в Республике Беларусь = Higher education in the Republic of Belarus / [перевод на английский язык: Е. С. Феськов]. — Минск, 2010. — 20 с. — Текст параллельно на русском и английском языках. — 1000 экз.

Городской электрический транспорт. Курсовое и дипломное проектирование: учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-37 01 05 «Городской электрический транспорт» / [В. П. Бойков и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Тракторы». — Минск: БНТУ, 2010. — 389 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-226-0.

Гуманитарно-экологическое образование и воспитание в системе учебно-воспитательной работы БГАТУ: информационно-методические материалы для работы спецкурсов / [Анисимова Г. В. и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Гуманитарно-экологический факультет общественных профессий. — Минск: БГАТУ, 2010. — 123 с. — Часть текста на белорусском языке. — 120 экз. — ISBN 978-985-519-257-3 (ошибоч.).

Кобринский, М. Е. Духовно-нравственное воспитание будущих специалистов по физической культуре: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по спортивно-педагогическим специальностям / М. Е. Кобринский, Е. Е. Заколюдная; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. — Минск: БГУФК, 2010. — 215 с. — 500 экз. (1-й изд. 200). — ISBN 978-985-6902-90-4.

Колодий, Т. А. Лесозаготовка: практическое руководство по подготовке и оформлению курсовых проектов для студентов специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» / Т. А. Колодий, П. В. Колодий; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ, 2010. — 119 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-439-480-0.

Образовательный стандарт по социальной работе: методическая обеспеченность, перспективы развития специальности: материалы республиканской научно-практической конференции,

Минск, 20 апреля 2010 г. / [редколлегия: Г. А. Бутрим и др.]. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. — 70 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-491-047-5.

Практикоориентированная направленность профессиональной подготовки учителя начальных классов: сборник материалов региональной научно-практической конференции, посвященной 50-летию кафедры педагогики начального обучения, Брест, 20 октября 2010 г. — Брест: БрГУ, 2010. — 153 с. — Часть текста на белорусском языке. — 45 экз. — ISBN 978-985-473-593-1.

Развитие интеллектуального и творческого потенциала личности будущего педагога: культурно-психологический концепт = The development of intellectual and creative potentials of a future teacher's personality: cultural and paraxial concept: монография / [П. Д. Кухарчик и др.; под общей редакцией И. И. Цыркуна]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. — Минск: БГПУ, 2010. — 230 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-541-006-6.

Сергачев, С. А. Жемчужина в Горках: архитектурный ансамбль сельскохозяйственной академии / Сергей Сергачев. — Минск: Издательство Виктора Хурсика [т. е. В. Хурсик], 2010. — 168 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6888-43-7 (в пер.).

Система географического образования Беларуси в условиях инновационного развития: материалы республиканской научно-практической конференции, Минск, 21–23 октября 2010 г. / [редколлегия: И. И. Пирожник (председатель) и др.]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2010. — 310 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-476-845-8.

Теория и практика преподавания иностранных языков в неязыковом вузе: сборник научных статей / [под общей редакцией Л. В. Хведчени]. — Минск: БГУ, 2009. — Вып. 2. — 2010. — 158 с.

— Часть текста на английском и немецком языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-266-6.

Якуш, Е. М. Средства, методы и принципы физического воспитания: пособие: [для студентов] / Е. М. Якуш; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. — Минск: БГУФК, 2010. — 86 с. — ISBN 978-985-6953-26-5.



Магазин «Книги & книжечки», г. Минск

Книги белорусских издательств

1. Оксана Котович, Янка Крук. Золотые правила народной культуры. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010.

Авторы этой книги, приложив огромные исследовательские усилия, доказали — славяне тоже когда-то имели чётко определённые рекомендации для каждого дня, строгие правила поведения во время ритуальных обрядов и свою нумерологию, которая могла определить наличие склонностей и талантов ребёнка к какому-либо виду деятельности. Крупицы народной мудрости, уцелевшие в фольклоре, представлены на страницах книги Оксаны Котович и Янки Крука. Узнавать об исконно славянских обрядах не менее увлекательно, чем изучать фэн-шуй, потому книга выдержала уже семь переизданий и продолжает оставаться в лидерах топ-10.

2. Христофор Хилькевич. Минск за один день. — Минск: Рифтур, 2010.

3. Д. А. Паремская. Практическая грамматика немецкого языка. — Минск: Вышэйшая школа, 2010.

4. А. И. Врублевский. Тренажёр по химии. — Минск: Красико-принт, 2010.

5. Централизованное тестирование. Русский язык. — Минск: Аверсэв, 2011.

6. Централизованное тестирование. Математика. — Минск: Аверсэв, 2011.

7. Л. М. Лапицкая. Английский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. — Минск: Аверсэв, 2011.

8. А. Г. Павловский. План-конспект правил дорожного движения. — Минск: ДОУИнформ, 2010.

9. Предыстория белорусов с древнейших времён до XIII века. — Минск: Харвест, 2010.

10. Вячеслав Бондаренко. Утерянные победы Российской империи. — Минск: Харвест, 2010.

Книги российских издательств

1. Рой Медведев. Александр Лукашенко. Контуры белорусской модели. — Москва: BBPG, 2010.

2. В. А. Чантурия. Памятники и памятные места Беларуси. — Смоленск: Русич, 2010.

3. Дмитрий Письменный. Конспект лекций по высшей математике. — Москва: Айрис Пресс, 2009.

4. К. Н. Лунгу. Сборник задач по высшей математике. — Москва: Айрис Пресс, 2009.

5. Януш Вишневский. Одиночество в сети. — Москва: Эксмо, 2010.

6. Фаина Раневская. Старость — невежество Бога. Актёрская книга. — Москва: Азбука-классика, 2010.

7. Анна Гавальда. Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал. — Москва: АСТ, 2010.

8. В. Балязин. Мудрость тысячелетий. — Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2010.

9. М. П. Шишкин. Венерин волос. — Москва: АСТ, 2010.

10. Павел Санаев. Похороните меня за плинтусом. — АСТ, 2010.

Мастак і кніга

Па старонках залатога веку

Візітоўка: Арлен Кашкурэвіч — народны мастак Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (за цыклы афортаў “Партызаны” і “Купаліяна”), нарадзіўся ў 1929 годзе ў Мінску. Работы вядомага беларускага графіка знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, Дзяржаўнай Трацякоўскай галерэі (г. Масква, Расія), у дзяржаўных музеех і прыватных калекцыях Украіны, Германіі, Польшчы, ЗША, Італіі і іншых краін свету.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА,
фота Віктара ЗАЙКОЎСКАГА

Са слынным беларускім кніжным графікам Арленам Кашкурэвічам, на работах якога сфарміраваўся мастацкі густ не аднаго пакалення чытачоў, мы здзяйсняем падарожжа ў мінулае — да самага пачатку яго творчасці.

— Арлен Міхайлавіч, чаму ў якасці галоўнага занятку вы выбралі менавіта кніжную графіку?

— Вельмі любіў з малых гадоў чытаць, любіў кнігу як мастацкі аб'ект, хацелася быць судачыненым да жыцця герояў, а малюнак дазваляе пражыць такое сумеснае жыццё. У дзяцінстве чытаў раманы Аляксандра Дзюма, Жуль Верна, Вальтэра Скота. У час Вялікай Айчыннай вайны быў у Расіі, у Саратаве. І там, чагырнаццагадовы, захапіўся творчасцю Уільяма Шэкспіра. Здаваў адзін том са шматтомнага збору твораў і браў у бібліятэцы наступны. Бібліятэкар нежк запыталася: “Ты хоць разумееш, пра што чытаеш?” А мяне моцна хвалівалі страсці, якімі жылі шэкспіраўскія героі.

— Цікава, што вы малявалі, калі яшчэ не былі прафесійным мастаком?

— Пераважна рыцараў у даспехах. А яшчэ сюжэты для “Трох мушкетэраў”.

— Якія з работ вам асабліва запамніліся?

— Можа, зробленыя праз некалькі гадоў пасля заканчэння інстытута ілюстрацыі да рамантычных паэм Янкі Купалы “Курган”, “Бандароўна”, “Магіла льва”. Яны набылі мастацкую вядомасць. Мяне заўважылі, сталі ахвотна прапаноўваць работу над новымі кнігамі.

А з больш позніх — “Фаўст” Іагана Вольфганга Гётэ ў перакладзе Васіля Сёмухі. Тэма Фаўста настолькі захапіла, што акрамя кнігі было і яшчэ некалькі выставак, а некаторыя навяяны ёю вобразы можна сустрэць у кнізе Алеся Адамовіча “Хатынская апавесць”. (Дарэчы, Адамовічу падабалася такое мастацкае рашэнне.) Над гэтай тэмай я і цяпер працую. Гётэ пакінуў нам настолькі маштабны твор, што над ім можна працаваць бясконца.

— Якія выданні вы ілюстравалі за апошнія гады?

— “Найвышэйшая песня Саламонава” — апошняя з выдадзеных (“Мастацкая літаратура”), “Ладдзя распачы” Уладзіміра Караткевіча (“Ма-



“Ладдзя распачы”

стацкая літаратура”), “Беларусь далетапісная” — кніжка Міколы Багадзяжа і Ірыны Масляніцкай (“Літаратура і Мастацтва”).

Цягне да класічнай літаратуры. Прыгадваю, з якой пашанай ставіліся да кніжнай графікі ў Чэхаславакіі, ГДР. Мастацтва ілюстрацыі зараз гіне. Прыватныя выдавецтвы мала таго што ацэньваюць работу мастака нашмат танней, чым яна каштуе, яшчэ і не саромеюцца даваць парадзі. З задавальненнем прыгадваю час, калі ніхто мастаку нічога не навязваў. Тым больш вядомаму — які быў уганараваны

граматамі конкурсаў. Давяралі яго густу, адчуванню тэксту. Цяпер, мне многія казалі, у прыватных выдавецтвах розныя людзі, зусім далёкія ад мастацтва, могуць літаральна паказаць пальцам: “Тут зрабі больш ярка, тут перапрацуй, тут фарбы дадай”. Я не змог бы так працаваць. Таму сёння больш займаюся станковай графікай.

— Якія гады вы лічыце залатымі для кніжнай графікі?

— Мне здаецца, канец 1960-х — пачатак 1970-х, калі выдавецтва магло ўключыць у план любую кнігу. Рэдактарамі былі вядомыя пісьмен-

нікі, такія, як Васіль Сёмуха, Барыс Сачанка. Яны прыслуховаліся да парадзі мастака, давяралі яму. Зрабіў для часопіса “Беларусь” некалькі ілюстрацый да “Найвышэйшай песні Саламонавай”, паказаў Сачанку і прапанаваў: “Давайце выдадзім”. Ён ухваліў, і тут жа кнігу ўключылі ў план наступнага года. У тых часы і раней беларуская кніжная графіка на ўсеагульным узроўні добра глядзелася, а мастакоў падтрымлівалі і маральна, і матэрыяльна: праводзіліся шматлікія конкурсы, мы атрымлівалі ўзнагароды і прэміі. Адчувалі, што наша праца недарэмная, яна патрэбна, заўважана. Прыгадваючы тых часы, скажу: прыбалтыйскія краіны таксама вылучалі добрай графікай, расійскія выданні былі на належным узроўні.

Мастаку прапаноўвалі самому выбраць з плана выдавецтва кнігі, ён рабіў макет і паказваў заказчыкам. Нават малавядомых паэтаў і крытыкаў у выдатным афармленні выдавалі. Зараз паэта такога ўзроўню, можа, і не надрукавалі б. Літаратурная тэма мяне па-ранейшаму моцна захапляе. Ды стварэнне канкрэтных ілюстрацый да кнігі патрабуе пэўных рамак — мастак абмежаваны макетам і да т.п. А так — ты вольны.

— Беларуская літаратура з-за малых тыражаў амаль знікла з вачэй чытача...

— Беларускія кнігі, дарэчы, ніколі не вылучаліся асабліва вялікімі тыражамі. Але вядомы былі дзякуючы імёнам — і аўтараў, і мастакоў. Апавесць Васіля Быкава “Пайсці і не вярнуцца” таксама спачатку была надрукавана невялікім тыражом, але зараз яна перакладзена на многія мовы і сусветна вядомая.

— Як вы лічыце, ці не згіне кніга канчаткова пад уціскам электронных выданняў?

— Кніга застаецца — як аб'ект мастацтва, у першую чаргу. Бярэш у рукі пераплёт, добра зроблены, перагортаеш старонкі, няспешна, а не перакідаючы. Кніга — унікальная з'ява. І сам працэс чытання, і пах друкарскай фарбы, белізны паперы, — гэта як духі. Яны вядомыя з часоў старажытнага Егіпта, але ж не зніклі і людзі не вынайшлі нічога больш вытанчанага.

— Спадзяёмся, кнігу таксама нішто не заменіць, пашырыцца з цягам часу і прастора мастацтва кніжнай графікі. А ці згодны вы сёння па запрашэнні выдавецтва працаваць над вартай увагі кнігай?

— Калі гэта будзе РВУ “Літаратура і Мастацтва”, згодны.

— Дзякуй вялікі. І традыцыйнае для нашага “Кніжнага свету” пытанне: што чытаеце сёння?

— Я чытаю адразу некалькі кніг: Генадзь Бураўкін “Лісты да запатрабавання”, вершы Соф’і Шах, перачытваю Эрыха Марыя Рэмарка і Рьгора Барадуліна. Не так даўно перачытаў апавяданні Льва Талстога — і пацягнула зноў вярнуцца да трылогіі “Детство. Отрочество. Юность”.

Пад вокладкай


Марына ВЕСЯЛУХА



Мятліцкі, М. М. Цяпло буслінага крыла: палескія вершы / Мікола Мятліцкі. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 208 с.

Новую кнігу серыі “Лімаўскі фальварак” склалі вершы вядомага паэта, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Міколы Мятліцкага. Паэтычныя

творы Міколы Міхайлавіча прысвечаны роднаму Палессю, краю, знакамітаму не толькі сваёй адметнай гісторыяй, але і стваральнымі справамі сучаснікаў. Поўняцца вершы замілаваннем родным краем, але гучаць у іх і сумныя ноткі, выкліканыя ўспамінамі пра чарнобыльскую трагедыю.



Купала, Я. Святы Андрэй Баболя / Янка Купала. — Мінск: В. Карыбут-Дашкевіч, 2010. — 15 с.

Упершыню два невялікія творы, што склалі гэтую кнігу, былі апублікаваны ў скарачэнні сто год таму — у Вільні ў 1911 годзе як вершаваны дадатак да беларускага

перакладу першаўзору польскага “Бласлаўены Андрэй Баболя” 1910 года. Тое, што іх аўтарам з’яўляецца Янка Купала, даказаў даследчык літаратуры Язэп Янушкевіч. Тэкст дадзенага выдання падрыхтаваны на аснове друкаванага сшытка Браніслава Эпімах-Шыпілы “Творы Янкі Купалы за 1910 год” з захаваннем асаблівасцей аўтарскай арфаграфіі.



Бічэль, Д. Мост Святога Францішка: успаміны / Данута Бічэль. — Мінск: Медысон, 2010. — 290 с.

Кніга ўспамінаў вядомай паэтки — своеасаблівы працяг выдання “Хадзі на мой голас”, што пабачыла свет два гады таму. Але ў ёй аўтарка распавядае не пра вялікіх сяброў,

настаўнікаў (як у першым выпадку), а пра родных і блізкіх ёй людзей, сяброў. Сярод іх — як простыя вяскоўцы Валодзя Лебедзь, Толік Кіеня, так і духоўна родныя ёй вядомыя людзі Тамаш Зан, Адам Міцкевіч, Чэслаў Нёман, Зоська Верас... Галоўная гераіня вяртаецца ў маленства, робіцца маленькай дзяўчынкай, ходзіць басанож, яшчэ не ўмеючы чытаць і пісаць, складае вершы, пасля паступае ў вучылішча, інстытут, выходзіць замуж... Кнігу склалі 23 апаведы, кожны з якіх распавядае пра сустрэчы і расстанні, мары і спадзяванні аўтаркі.




Маслюков, В. С. Рождение волшебницы: Роман. — Москва: Время, 2011. — 936 с.

Раман-эпапея пісьменніка Валянціна Маслюкова складаецца з шасці кніг, працу над якімі аўтар скончыў яшчэ ў 2000 годзе. У 2005-м пабачылі свет тры раманы, цалкам жа эпапея выйшла ўпершыню. “Рождение волшебницы” — арыгінальны па змесце і бліскуча выкананы ў літаратурных адносінах твор. Этнаграфічная і гістарычная эрудыцыя аўтара дазваляюць стварыць у рамане незвычайна выпуклы і пераканаўчы свет. Аматыры твораў Джона Толкіна і Клайва Льюіса, знаўцы гістарычнай рэканструкцыі, прыхільнікі славянскага фэнтэзі атрымалі сапраўдны падарунак.

Водзкі дасылайце на электронны адрас аўтара himarina@tut.by

Кнігі для агляду прадастаўлены магазінам “Кніжны салон”. Тэл. 385-60-89



“Беларусь далетапісная”